

Думка пісьменніка

Сумоё
і гуманізм

Галоўная перадава паслявовага развіцця краіны — грамадскі спакой, сумоё і гармонія. Паразумеў паміж уладай і грамадствам, сацыяльны мір, культура палітычных дыскусій і дыялог канфесій — найбольш спрыяльнае асяроддзе для тэхналагічнага прагрэсу, эканамічнага ўздыму і росквіту дзяржавы.

Актыўнае духоўнае жыццё грамадзян, трывалая сістэма маральных каштоўнасцей — важнейшы сродак мірнага пераадолення натуральных супярэчнасцей, якія ўзнікаюць у кожнай краіне.

Выключную гуманістычную ролю несумненна адыгрывае кніга і мастацкая літаратура, бо яны валодаюць уласцівай аказваць сінтэтычнае ўздзеянне на інтэлект і пачуццё асобы.

Выхаваўчы і гуманістычны патэнцыял беларускай літаратуры надзвычай высокі. Класічныя творы і шэдэўры нацыянальнага пісьменства, разам са здабыткамі сучасных майстроў слова — паэтаў, празаікаў, драматургаў і публіцыстаў, — асноўны фактар патрыятычнага выхавання, вяртання гістарычнай памяці, пазітыўных зрухаў у свядомасці людзей.

Саюз пісьменнікаў Беларусі прыкладае шмат намаганняў для развіцця прыгожага пісьменства, усталявання трывалага дыялогу паміж пісьменнікам і чытачом. Сёння існуе патрэба ў новым літаратурным часопісе, каб больш аператыўна знаёміць грамадскасць з яркімі мастацкімі дасягненнямі. Настаў час падумаць пра стварэнне англамоўнага альманаха, у якім бы друкаваліся лепшыя здабыткі нацыянальнай літаратуры для чытачоў трансатлантычнай супольнасці.

Сучасны літаратурны працэс і выхаванне эстэтычных густаў немагчымыя без літаратуразнаўчай навукі і прафесійнай крытыкі. Умацаваць сувязь мастацкай практыкі з навукай мог бы штогоднік літаратуразнаўчых прац, прысвечаных найбольш актуальным праблемам гісторыі і тэорыі літаратуры, крытыкі, кампаратывістыкі і тэксталогіі.

Надзвычай важны аспект — наладжванне бесперапыннай літаратурнай адукацыі ў краіне, шчыльнай сувязі літаратараў і навукоўцаў з вышэйшымі навучальнымі ўстановамі, каледжаў, гімназіямі і школамі, перманентнае ўдасканаленне дапаможнікаў і вучэбных праграм.

Істотная крыніца гальванізацыі працэсаў у духоўнай сферы — творчае супрацоўніцтва пісьменнікаў і літаратуразнаўцаў з прадстаўнікамі іншых гуманітарных навук — гісторыкамі, філосафамі, мовазнаўцамі, фалькларыстамі, узаемаўзбагачэнне ідэямі.

Нацыянальная літаратура і гуманітарная сфера ва ўмовах жорсткай глабалізацыі як ніколі патрабуюць сталага клопату з боку дзяржавы, разумнага рэгулявання і стымулявання, абароны ад механічнай камерцыялізацыі.

Іван САВЕРЧАНКА

Полацку — 1150 гадоў



Уладзімір БАЦКАЛЕВІЧ,
фота Ігара Супранёнка,
калаж Віктара Калініна

Для беларусаў Полацк — калыска дзяржаўнасці, духоўнасці, пісьменства, нацыянальнай свядомасці. Нездарма ж напісаў паэт: “Ад Еўфрасінні, ад Скарыны, ад Полацка пачаўся свет...”. Наш, беларускі, свет сапраўды пачынаўся там, на берагах Палаты і Заходняй Дзвіны. Яго падмурак закладваўся разам з падмуркам Сафійскага сабора, яго летапіс пачынаў стварацца разам з кнігамі, якія перапісвала ў сваёй келлі святая Еўфрасіння, яго малітвы да Усявышняга былі закладзеныя ў Біблію, аддрукаванай палачанінам Францыскам Скарынам, яго песні жыццю ўзносіліся з вершаў-кветак, вершаў-сэрцаў Сімяона Полацкага... Слаўныя сыны і дачкі Полацкай зямлі — нязгасныя зоркі Беларусі.

Без перабольшання, кожны куток горада знітаваны з гісторыяй, гераічнымі лёсамі яго заснавальнікаў і насельнікаў. Непаўторны дух стагоддзяў адчуваецца тут паўсюдна. Першае, што кідаецца ў вочы на пад’ездзе да яго з боку Мінска, — вежы беласнежнага Сафійскага сабора, адной з галоўных жамчужын Полацкага музея-запаведніка. Пабудаваны тысячу гадоў таму, ён з’яўляецца сімвалам новай эпохі.

Горад, які заўсёды з табою

Сёння Полацк прымае ў свае ласкавыя абдымкі гасцей з усяго свету, у тым ліку 18 гарадоў-пабрацімаў з бліжняга і далёкага замежжа. Адзначаць 1150-годдзе горада будзе ўся Беларусь. І для гэтага ёсць падставы і лагічнае тлумачэнне.

Тут ацалелі і храм XII стагоддзя, пабудаваны па просьбе прападобнай Еўфрасінні. Храм ад падлогі да купала распісаны візантыйскімі майстрамі. І сёння мы можам пакланіцца мошчам прападобнай, убачыць фрэскі. Ці не цуд гэта?

Адзінаццаць слаўнасцей горада знаходзяцца пад аховай Нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. Плошча музеяў — каля тысячы квадратных метраў! Які яшчэ з раённых цэнтраў можа пахваліцца такім багаццем?

— 1150-годдзе Полацка — гэта не толькі агульнанацыянальная, але і міжнародная падзея. У канцэпцыю святкавання пакладзены тры тэзісы: “Полацк — калыска беларускай дзяржаўнасці, духоўна-асветны і культурны цэнтр, сучасны еўрапейскі горад, — расказвае старшыня гарвыканкама Аляксандр Пазняк. — Распрацавана канцэпцыя развіцця інфраструктуры гістарычных раёнаў старажытнага горада. Яна падтрымана Прэзідэнтам і кардынальна зменіць аблічча гістарычнай часткі Полацка. На яе ажыццяўленне спатрэбіцца два трыльёны рублёў. Таму да гэтай справы прыцягваюцца інвестары з такім разлікам, каб да 2015 года закончыць работы”.

Згодна з прагнозамі аналітыкаў, Полацк і Наваполацк з цягам часу стануць адной трывалай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкай. У Полацку жывуць 85 тысяч, у Наваполацку — 105 тысяч чалавек. Паміж імі ўсяго сем кіламетраў: гарады будуюцца, пашыраюцца, літаральна глядзяць вокны ў вокны. Наваполацк — цэнтр нафта-

працоўчай прамысловасці, горад вялікіх грошай. Полацк — цэнтр высокай культуры. Фінансы і духоўнасць не супярэчаць адно аднаму, наадварот — у іх саюзе залог росквіту будучага мегаполіса.

Юбілейны дзень нараджэння патрыярха беларускіх гарадоў адзначаецца на рэспубліканскім узроўні пад эгідай ЮНЕСКА. Да гэтай даты падрыхтавана мноства культурных і спартыўных мерапрыемстваў, навуковыя канферэнцыі, міжнародны інвестыцыйны форум, фестываль праваслаўнай творчасці. Планаецца сумеснае богаслужэнне праваслаўных іерархаў з трох гарадоў з Сафійскімі храмамі: Полацка, Кіева і Ноўгарада. А закончацца святкаванні Днём памяці прападобнай Еўфрасінні Полацкай.

З юбілеем, слаўны, прыгожы, незабыўны Полацк!

Пункцірам

✓Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў радыё “Беларусь” з 50-годдзем з дня заснавання радыёстанцыі. “У краіне і за яе межамі высокая цэняць працу журналістаў радыё “Беларусь”, якое на розных мовах кругласутачна да-носіць слухачам праўдзівую інфармацыю пра наш адкрыты і працавіты народ”, — сказана ў віншаванні.

✓Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб узнагароджанні ордэнам Францыска Скарыны народнага артыста Расійскай Федэрацыі Філіпа Кіркорава — за значны асабісты ўнёсак у развіццё і ўмацаванне беларуска-расійскіх культурных сувязей і высокае выканальніцкае майстэрства.

✓Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў кампазітара Уладзіміра Мацецкага з 60-годдзем. “Напісаныя Вамі цудоўныя мелодыі ўвайшлі ў рэпертуар самых вядомых выканаўцаў і заваявалі сэрцы слухачоў розных пакаленняў, стаўшы сапраўды залатымі шлягерамі”, — адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

✓XVIII міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні на тэму “Кніга ў фарміраванні духоўнай культуры і дзяржаўнасці беларускага народа” прайшлі на базе Інстытута тэалогіі БДУ ў Мінску. Такая скіраванасць чытанняў была выклікана абвешчэннем у Беларусі Года кнігі. Значнасць ролі хрысціянскай кнігі і асабліва Бібліі ў жыцці грамадскасці падкрэслівалася ў выступленнях беларускіх, расійскіх, украінскіх, польскіх, балгарскіх, сербскіх і нямецкіх навукоўцаў, запрошаных для ўдзелу ў чытаннях.

✓Фестываль лацінаамерыканскіх танцаў адбудзецца 2 чэрвеня ў парку Чалоскінцаў у Мінску. Удзел у ім возьмуць непрафесіяналы ва ўзросце ад 16 да 31 года. На працягу 10 хвілін кожны ўдзельнік прадэманструе сольную танцавальную праграму. У праграме фестывалю таксама — майстар-класы па асноўных рухах лацінаамерыканскіх танцаў.

✓Здымкі мастацкага фільма пра Марка Шагала і Казіміра Малевіча распачынаюцца ў ліпені ў Віцебску. Стужку стварае вядомы рэжысёр Аляксандр Міта, ён жа з’яўляецца і аўтарам сцэнарыя. Плануецца завяршыць працу на працягу двух месяцаў. Першы паказ фільма мусіць адбыцца таксама ў Віцебску.

✓Сядзібу Дастаеўскіх плануецца аднавіць у Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці. Рашэнне будзе прынята Саветам Міністраў Саюзнай дзяржавы, куды пададзена ўжо адпаведная заяўка. Праект мае вялікае значэнне для супрацоўніцтва абедзвюх краін у галіне культуры. Пасля аднаўлення сядзібы Дастаеўскіх там мяркуецца размясціць музейную экспазіцыю, прысвечаную Фёдару Дастаеўскаму.

✓У межах міжнароднай акцыі “Ноч музеяў” Дзяржаўным літаратурным музеем Янкі Купалы быў падрыхтаваны праект “Паўлінка-NEXT”. Улічваючы, што 2012 год юбілейны не толькі для Янкі Купалы, але і для яго бессмяротнага драматычнага твора — “Паўлінцы” спаўняецца 100 гадоў, — музейныя супрацоўнікі на адну ноч “ажывілі” ў парку ля помніка Купалу персанажаў г’есы. Наведальнікаў парка чакаў парад Паўлінак, у якім магла ўзяць удзел кожная беларуская дзяўчына, “Жывая алея”, дзе кожны мог паўстаць перад публікай у вобразе іншых герояў твора, майстар-клас па плячэнні касы, старадаўнія беларускія танцы пад музыку гуртоў “Квэцень” і “Тутэйшыя” і, урэшце, “местачковы кірмаш” рамеснікаў.

Падрыхтавала
Ірына АЛЯКСАНДРАВА

Віншuem калег!

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь узнагародзіла нагрудным знакам “Выдатнік друку Беларусі” галоў-нага рэдактара газеты “Звязда” Алеся Карлюкевіча — за шматгадовую плённую працу ў беларускай журналістыцы і значны асабісты ўнёсак у развіццё друкаваных сродкаў масавай інфармацыі. А таксама рэдактара аддзела літаратуры штотыднёвіка “Літаратура і мастацтва” Віктара Гардзея — за значны ўнёсак у выхаванне літаратурнай моладзі і вы-

Стасункі

Без перакладу

У г. Цвер Расійскай Федэрацыі добра ведаюць, што ў асяроддзі прадстаўнікоў 11 славянскіх краін перакладчык не патрэбны. І гэта яны пацвердзілі ўжо чацвёрты раз — падчас Міжнароднага паэтычнага фестывалю славянскай паэзіі “Поющие письма”, мастацкім кіраўніком і пачынальнікам якога з’яўляецца пісьменнік і перакладчык Сяргей Главюк.

Таццяна КУЗНЯЧЭНКАВА

Як і раней, на сёлетнім фестывалі гучала шмат вершаў, адбыліся майстар-клас па паэтычным мастацкім перакладзе, сустрэча з цвярскімі паэтамі і пісьменнікамі, “круглы стол” на тэму “Сучасны свет і славянская паэзія”, літаратурны вечар і прэзентацыя кніг лаўрэатаў фестывалю, сустрэчы з аўтарамі, а таксама вечар санкт-пецярбургскай паэзіі.

За час свайго існавання фестываль займеў ужо не адну добрую традыцыю. Як сведчанне паяднанасці народаў — Алея славянскай паэзіі, пасаджаная чатыры гады таму ў скверы філалагічнага факультэта Цвярскаго дзяржуніверсітэта. А яшчэ кожны год “адкрываецца” партрэт аднаго з пачынальнікаў славян-

скіх літаратур. Сёлета ў галерэі Славянскай залы Цвярской абласной бібліятэкі імя А. Горкага побач з такімі выбітнымі асобамі, як Янка Купала, Адам Міцкевіч, Аляксандр Пушкін, Тарас Шаўчэнка, Пётр Негаш, Іван Вазаў ды іншыя, з’явіўся партрэт Карэла Гінека Махі, які лічыцца заснавальнікам чэшскага рамантызму і вядомы найперш паэмай “Май”. Паэзія Карэла Махі, як зазначыў прэс-сакратар пасольства Чэхіі ў Расіі Андржэй Сакуп, для простых чэхаў — гэта найперш каханне.

...Фестываль скончыўся. Але толькі да наступнага года. У тым жа, што ён будзе жыць, сумнення няма — “Поющие письма” ўключаны ў афіцыйную праграму дзяржаўнага свята Дні славянскага пісьменства і культуры.

Кангрэс

Перамога на ўсіх адна

У Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь прайшоў IV міжнародны кангрэс “Знішчаныя ў Другой сусветнай вайне гарады і вёскі Еўропы” і міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Грамадзянскае насельніцтва ў вайне”, прысвечаная пытанням паразумення і мірнага суіснавання народаў.

Раіса МАРЧУК, фота аўтара

Такі форум праводзіцца ў Еўропе па ініцыятыве Германіі адзін раз на два гады. Упершыню ён адбыўся ў 2006 годзе ў Германіі, затым у Чэхіі і Славакіі. На кангрэсах з удзелам гісторыкаў, палітолагаў, юрыстаў, эканамістаў, а таксама сведак трагедый абмяркоўваюцца пытанні захавання міру і прадухілення ваенных канфліктаў у Еўропе. Па прапанове ўдзельнікаў III форуму эстафету прыняла Беларусь. Сёлета былі прадстаўлены чатыры пакаленні: ветэраны Вялікай Айчыннай вайны і сведкі знішчэння нацыстамі населеных пунктаў, сярэдняе пакаленне беларусаў і гасцей нашай краіны, а таксама студэнцкая моладзь і дзеці, якія выказваюць вялікую цікавасць да гісторыі мінулай вайны.

— 3 375 тысяч беларускіх партызан больш як 65 працэнтаў былі маладыя людзі ва ўзросце да 30 гадоў, у партызанскім руху ўдзельнічалі каля 5 тысяч дзяцей, — зазначыў дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Інстытута кіруючых кадраў Акадэміі кіравання пры Прэ-

ЛіМ-часаніс

ЛіМ-часаніс

ЛіМ-часаніс

сокае прафесійнае майстэрства. Ганаровымі граматамі Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь узнагароджаны рэдактар аддзела газеты “Літаратура і мастацтва” Уладзімір Бацкалевіч і вядучы фотакарэспандэнт Канстанцін Дробаў.

Мы віншuem калег, радуемся за іх і ад усёй душы жадаем натхнення, новых цікавых артыкулаў, яркіх кніг, высокамастацкіх фотаздымкаў і — проста чалавечага шчасця.

Калектыў рэдакцыі газеты “Літаратура і мастацтва”

За падзеяй

Ноч у Багдановіча.

Па-японску

Культурная акцыя “Ноч музеяў” з кожным годам набывае ўсё большы размах. У Літаратурным музеі Максіма Багдановіча прапаноўвалі ў гэты вечар праграму “Веснаход”. Свята адкрылася музычна-фальклорнай дэяй “Вяснянка”.

Ірына КАРЭЛІНА

Маленькія наведвальнікі музея былі асабліва задаволеныя другой часткай праграмы: ім прапанавалі маляваць крэйдай на пляцоўцы перад будынкам. А тыя, каму дазволілі бацькі, пайшлі да мастакоў рабіць арыгінальны бодзі-арт. Усю гэтую прыгажосць ахрысцілі “Фарбамі мая”.

Самай відовішчнай часткай акцыі стала інтэрактыўная імпрэза “Разам з Максімам” з удзелам Цэнтра японскай культуры ў Мінску. Чаму японскай? Максім Багдановіч — першы беларускі паэт, які звярнуўся да напісання традыцыйных японскіх вершаў — танка. Масака Тацумі, кіраўніца цэнтра японскай культуры ў Мінску, пераклала на сваю родную мову ўсе чатыры танка Багдановіча і падарыла

іх музею. Перакладчыца размаўляе па-руску, але, на яе погляд, менавіта беларуская мова характарызуе наш народ, і таму яна павінна гучаць часцей.

— Я вельмі люблю перакладаць вершы беларускіх паэтаў. Сёння я чытала танка Максіма Багдановіча на японскай мове, але ў мяне ёсць пераклады вершаў сучасных аўтараў.

Юй Э Тацумі, дачка перакладчыцы, выканала на цымбалах японскую народную песню пра цвіценне сакуры. Чароўныя супрацоўніцы музея, апранутыя ў кімано, прапанавалі прысутным забаўку-варажбу на хоку вядомага японскага паэта Мацуо Басё, а таксама шмат іншых народных гульняў Краіны ўзыходзячага сонца.

Скончылася “ноч” канцэртнай праграмай “Навальніца вясны” з удзелам беларускіх гуртоў.

Конкурс

Прысвячаецца Песняру

У юбілейны, 130-ы, год з дня нараджэння Якуба Коласа Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа распачынае грамадска-літаратурную акцыю “130 прысвячэнняў Песняру”.

Як распавяла дырэктар музея Зінаіда Камароўская, узяць удзел у акцыі можа кожны ахвочы. Цягам усяго лета, да 1 верасня 2012 года можна дасылаць літаратурныя творы (вершаваныя, прэзаічныя, драматургічныя), прысвечаныя класіку, на электронны адрас музея: konkurs_kolasmuseum@tut.by ці на паштовую скрыню: 220012, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 5 з пазнакай “130 прысвячэнняў”. Памер, як і стыль, — адвольныя: да 40 000 знакаў з прабеламі. Неабходна паведаміць толькі імя і прозвішча, род заняткаў, электронны ці паштовы адрас, кантактныя тэлефоны.

Пра пачатак акцыі было аб’яўлена ў Ноч музеяў, калі ў Доме Якуба Коласа праходзіла вечарына з удзелам членаў Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Ацэньваюць матэрыялы будучь прафесійныя пісьменнікі, крытыкі, вучоныя-коласазнаўцы. Найлепшыя творы будуць агучаныя падчас юбілейных мерапрыемстваў у лістападзе 2012 года, а таксама апублікаваныя ў зборніку “130 прысвячэнняў Песняру”, які пабачыць свет у канцы года. Усе ўдзельнікі, запэўніваюць арганізатары, будуць адзначаныя памятнымі падарункамі.

Інфармацыйны партнёр акцыі — наша газета!

Літабсягі

Без Бога нацыя — натоўп

У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адбылася прэзентацыя факсімільнага выдання (у дзвюх кнігах) “Житие блаженной Евфросинии, игумении монастыря Вседержителя Святого Спаса во граде Полоцке”, што выйшла ў Выдавецтве Беларускага Экзархата да 1150-годдзя Полацка.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
фота Кастуся Дробава

Гісторыя стварэння выдання дагэтуль з’яўляецца адной з таямніц для даследчыкаў. Як вядома, знакамітая полацкая асветніца памерла ў Іерусаліме ў 1173 годзе. Але ўжо менш як праз чвэрць стагоддзя з’явілася “Житие”, верагодна, напісанае кімсьці з набліжаных да Еўфрасінні асоб (магчыма, яе стрыечнай сястрой Звеніславай). Да нашага часу яно дайшло ў шасці рэдакцыях і больш як 150 спісах XVI — XVIII стагоддзяў.

З дзвюх кніг “Жития” першая ўяўляе сабой факсімільнае выданне Пагодзінскага спіса, што знаходзіцца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы

(Санкт-Пецярбург). Другая — узноўлены царкоўнаславянскі тэкст “Жития Евфросинии Полоцкой” з навуковым каментарыем, а таксама пераклады на беларускую, рускую і англійскую мовы. Узнаўленне царкоўнаславянскага тэксту па алічбаванай копіі і яго пераклад на беларускую і рускую мовы ажыццявіла Эльвіра Ярмоленка, навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай мовы Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. Факсімільнаму выданню “Жития” паспрыялі мецэнаты з міжнароднага фонду “Семья — Единение — Отечество”.

Як паведаміў на прэзентацыі Уладзімір Грозаў, выканаўчы дырэктар

Выдавецтва Беларускага Экзархата і старшыня праўлення Фонду, рэстаўрацыя старонак “Жития” каштавала 20 тысяч еўра. Але калі ў Санкт-Пецярбургу даведаліся пра мэты выдання, зрабілі ўсю працу бясплатна. Падчас свайго выступлення У. Грозаў працягваў верш іераманаха Рамана: “Без Бога нация — толпа, // Объединённая пороком, // Или слепа, или глупа, // Иль, что ещё страшней, — жестока”. Менавіта таму дырэктар падкрэсліў: “Житие” выдадзена не для дзеячаў навукі ці царквы, а для сучаснай моладзі. Менавіта ім вырашаць для сябе: заставацца часткай бязбожнага натоўпу ці быць індывідуальнасцямі.

У рамках мерапрыемства ў бібліятэцы была арганізавана выстаўка “Славен град Полоцк”, на якой прадстаўлена 115 выданняў, прысвечаных гісторыі і культуры Полацка. Сярод іх — гістарычныя хронікі XVI — XVII стст. на польскай і лацінскай мовах: Мацея Стрыйкоўскага “Хроніка польская, літоўская, жомойская і ўсёй Русі”, Аляксандра



Гартаючы старонкі “Жития...”.

Гваньіні “Хроніка еўрапейскай Сарматыі”. Таксама дэманструюцца выданні XVIII — XIX стст., надрукаваныя ў друкарні Полацкага езуіцкага калегіума на польскай і лацінскай мовах. Сярод іх — “Полацкі месяцнік” (“Miesiecznik Polocki”) — першы часопіс на тэрыторыі Беларусі (1818). Асобная частка выстаўкі, якая будзе працаваць да канца чэрвеня ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэкі, прысвечана выданням пра знакамітых жыхароў Полацка — Сімяона Полацкага, Еўфрасінню Полацкую і іншых.

Артлінія

Нюансы ад Чэхава


Нярэдкія выпадкі, калі яркія сцэнічныя творы, набыўшы папулярнасць, атрымліваюць новае жыццё ў тэлепастаноўках і экранізацыях. У гісторыі балета “Анюта” ўсё сталася наадварот: у тэатральнай сцэне ён з’явіўся праз чатыры гады пасля прэм’еры аднайменнай тэлевізійнай стужкі, якая адбылася ў маі 1982-га, мела шырокае розгалас і з поспехам дэманстравалася ў больш як сотні краін. Сцэнічную версію тэлебалета, дзе галоўную партыю бліскуча выканала легендарная Кацярына Максімава, незабыўная спадарожніца жыцця знакамітага рускага артыста, харэографа і танцоўшчыка Уладзіміра Васільева, ён зрабіў па просьбе кіраўніцтва тэатра Сан-Карла ў Неаполі. А неўзабаве пастаноўкі былі здзейсненыя ў некалькіх гарадах СССР.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота аўтара

Праз 30 гадоў з часу сваёй тэлепрэм’еры “Анюта” ўпершыню пастаўлена ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі. На мінулым тыдні адбыліся першыя паказы спектакля. Працаваў над ім сам У. Васільеў (асістэнт харэографа — А. Мяслянін) поруч з дырэктарам-пастаноўшчыкам В. Пласкінам, расійскімі мастакамі В. Вольскім ды Р. Вольскім. І для журналістаў замест “працэакольнай” прэс-канферэнцыі з удзелам пастановачнай групы наладзілі сустрэчу з Майстрам, чые тытулы і званні, як кажуць, лічыць — не пералічыць.

Мы пачулі малавядомыя падрабязнасці гісторыі стварэння балета. Наш госць любіў калісьці бацьку летні час у тэатральным доме адпачынку пад Кастрамой. Там пазнаёміўся з выдатным

рэжысёрам А. Бялінскім, які загарэўся ідэяй стварыць адмыслова для К. Максімавай тэлевізійны фільм-балет паводле апавядання А. Чэхава “Танна на шыі”. Калі Васільеў запытаўся: “А музыка?”, высветлілася, што яе... няма. Але ёсць выдатны кампазітар — В. Гаўрылін. Клавіры самых розных яго твораў і аркестравы запіс цяпер ужо славутага вальса Бялінскі паказаў балетмайстру. “Мяне паланіў менавіта вальс, у ім — усё: правінцыйны гарадок, дзе нічога не мяняецца, людзі са сваімі руціннымі клопатамі, нягодамі, абывацельскімі жарсцямі, плёткамі-абгаворамі. Простая музыка, але “з нечаканасцямі”, за якімі — чарада найтанчэйшых чэхаўскіх нюансаў, глыбіня, асэнсоўваць і раскрываць якую можна да бясконцасці”, — кажа У. Васільеў. За пару дзён суаўтары стварылі лібрэта, выбралі фрагменты з музыкі В. Гаўрыліна, самі, без удзелу кампазітара, скампанавалі партытуру тэлебалета...



Народны артыст РСФСР і СССР Уладзімір Васільеў успамінае.

“Чым бы я ні займаўся, што б ні гаварыў, я думаю толькі пра маю Кацю, Кацю Максімаву... “Анюта” — цалкам яе спектакль, для яе зроблены... Цяпер, калі Максімавай няма з намі, я хацеў бы прысвяціць спектакль яе памяці”, — прызнаецца балетмайстар-пастаноўшчык з надзеяй, што беларускія артысты раскрыюцца ў гэтым творы ярка і парадуюць глядачоў. Ужо на перадпрэ’ерным паказе зала ганаравала авацыяй Л. Хітрову (Анюта), І. Артамонава (бацька гераіні), К. Героніка (муж Анюты), якія разам з іншымі выканаўцамі імкнуцца ўнесці ў вобразы “чэхаўскі нюанс”.

Повязі

Мастацтва супраць вайны і смерці

Аляксей ЦІМАФЕЕЎ

Прагульнасць лёсаў сербскага і беларускага народаў, пра падобныя выпрабаванні, якія прынесла ім Другая сусветная вайна, а таксама пра сучаснае сяброўства сказаў працулае слова Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Сербія ў Рэспубліцы Беларусь, доктар Стоян Буйч. А Добрыцу Чосіча як удзельніка партызанскага руху, ветэрана антыфашысцкай барацьбы, а цяпер — найзначнейшага пісьмennisка Сербіі, прадставіў старшыня таварыства “Беларусь — Сербія”, акадэмік Сербскай Акадэміі навук і мастацтваў, прафесар БДУ Іван Чарота.

Асабліва ўвага была нададзена раману Чосіча “Сонца далёка”, на-

Дом Дружбы напярэдадні Свята Перамогі стаў месцам правядзення літаратурнага вечара “Рэха вайны ў сербскай і беларускай літаратурах”. Гэтае мерапрыемства было прысвечана Добрыцу Чосічу — слыннаму сербскаму пісьмennisку-эпіку, які нядаўна адзначыў 90-годдзе.

пісанаму ў самым пачатку 1950-х гадоў, вядомаму ў трох перакладах на рускую мову і выдадзенаму неймаверным для свайго часу тыражом — каля двух мільёнаў экзэмпляраў. Фрагменты з гэтага твора зачыталі студэнткі-сербісткі БДУ Ганна Навумава, Юлія Галай і Анастасія Масюк.

Важным пунктам праграмы стала прэзентацыя новай кнігі Добрыцы Чосіча “Пататкі пісьмennisка” (і адначасова Прэзідэнта СРЮ), якую вы-

пусціла ў свет мінскае выдавецтва “Белпрынт”. Пра значнасць твора выказаўся дырэктар выдавецтва Аляксандр Хаміцкі, з якім салідарызаваўся мастак рэдактар выдання Леанід Гоманаў.

Музычную частку вечара забяспечылі артыстка Белдзяржфілармоніі Вікторыя Казакевіч, народны артыст Беларусі кампазітар Эдуард Зарыцкі, а таксама студэнты Аліна Бельцогова і Ілья Лук’янаў.

Па-асабліваму на сербска-беларускім вечары ўспрымаліся песні, якія ўзніклі ў часы ваеннага ліхалецця, а цяпер пераканаўча сведчылі, што “мастацтва адбірае лёсы народаў у смерці”. Така, дарэчы, формула існуе ў Добрыцы Чосіча. І якраз гэта сваёй творчасцю сцвярджаюць лепшыя пісьмennisкі Беларусі і Сербіі, сярод якіх на правым флангу больш як семдзесят гадоў стаіць ушанаваны хораша праведзеным мерапрыемствам Чосіч.

З-пад п’яра

➤ Фестываль турэцкай культуры, прысвечаны 20-годдзю ўсталявання дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Турцыя, прайшоў у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Падчас фестывалю праходзілі выстаўкі гравюр Мелікшаха Сайцюрка “Стамбул — сталіца цывілізацыі” і Ахмета Акюна “Свет Эбру”. Ахмет Акюн правёў майстар-клас па тэхніцы эбру, што ў перакладзе азначае “мастацтва малявання на вадзе”. На ўспамін ён пакінуў нашай сталіцы малонак з выявай Акадэміі навук Беларусі.

Дар’я ШОЦК

Напярэдадні Міжнароднага дня музеяў у старажытным Полацку традыцыйна была праведзена акцыя “Упішы сябе ў гісторыю Полацка”. Усе 11 музеяў горада прымалі ў дар ад насельніцтва рэчы, звязаныя з гісторыяй, культурай, традыцыямі горада. У гэтым годзе каштоўнымі сведкамі даўніны былі абвешчаны ўжо 1960-я гады, і многія гараджане, прадпрыемствы і арганізацыі паспяхаліся перадаць у добрыя і беражлівыя рукі музейных супрацоўнікаў рэчы, што сімвалізуюць гэты час. Удзельнікам акцыі былі ўручаны іменныя сведчанні на права бясплатнага наведвання ўсіх Полацкіх музеяў на працягу года, іх імёны ўпісаныя ў Ганаровую кнігу дарыцеляў.

Ірына СЛАНІМСКАЯ

У Камянецкай дзіцячай школе мастацтваў адбылася сустрэча са старшынёй Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьмennisкаў Беларусі Анатолем Крэйдзічам. Анатоль Мікалаевіч пазнаёміў камянчан з сучасным літаратурным працэсам, дзейнасцю Берасцейскай пісьмennisкай сябрыні, якую ўзначальвае вось ужо сёмы год. Слухачы, у сваю чаргу, пыталіся пра сучаснае прыватнае кнігавыданне, якасць беларускамоўных мастацкіх твораў, што выходзяць сёння, і спісы сацыяльна значнай літаратуры, якая павінна быць у кожнай бібліятэцы.

Настасся НАРЭЙКА

VII Міжнародны конкурс “Рэнесанс гітары” прайшоў у Гомельскім дзяржаўным каледжы мастацтваў імя Сакалоўскага, у ім узялі ўдзел маладыя гітарысты з розных гарадоў Беларусі, Украіны і Расіі. Нашы суайчыннікі таксама сталі пераможцамі: ва ўзроставай групе ад 12 да 15 гадоў — Кацярына Палявік — і ў старэйшай групе — Аляксей Швец, Акрамя дыплама пераможцы атрымалі падарункі ад спонсараў конкурсу, а таксама магчымасць прадставіць сябе падчас канцэртнага тура па гарадах Беларусі.

Наталля СЯМКОВА

Справаздачны канцэрт Буда-Кашалёўскага раёна прайшоў у Гомельскім палацава-паркавым ансамблі. Слухачы цёпла віталі ансамбль бытавога танца “Ойра”, фальклорны ансамбль “Крынічанька” і вакалістаў Уваравіцкага гарадскога дома культуры, народны ансамбль народнай песні “Верас” Буда-кашалёўскага раённага Дома культуры і выхаванцаў Буда-кашалёўскай школы мастацтваў. Захапленне ў глядачоў і пакупнікоў выклікалі адмысловыя вырабы (пано, посуд, сувеніры, скарбонкі, абярэгі) ад майстроў саломы і лозапляцення Ніны Касцючэнка, Вольгі Сафронавай і Веранікі Стагначовай. Цікавую праграму прадставіў і Брагінскі раён.

Міра ГЎКОВІЧ

Саюз пісьмennisкаў Беларусі і Мінскае гарадское аддзяленне СПБ смуткуюць з прычыны смерці пісьмennisцы ІЛЬЮШЫНАЙ Наталлі Іванаўны і выказваюць шчырыя спачуванні яе блізім і знаёмым.

Дарожныя нататкі

Край прыгажосці і натхнення

Ірына МАСЛЯНЦЫНА,
фота Рагнеда Малахоўскага

Белыя крылы
Гарадзеншчыны

Пісьменніцкі аўтобус перасякаў мяжу Гродзенскай вобласці. Не перастаючы здзіўляцца прыгажосці і разнастайнасці беларускіх краявідаў, мы ўсё глядзелі ў вокны, за якімі радасная зеляніна лугоў змянялася сонечнай песняй квітнеючых рапсавых палёў і харальнай строгасцю хвойных пералескаў, такіх характэрных для Гарадзеншчыны. І раптам пачуўся ўзрушаны шэпт — проста перад вокнамі, зусім невысока над зямлёй праляцела, абдымаючы прастору сваімі шырокімі крыламі, пара лебедзяў. Такое не кожны дзень пабачыш. Але менавіта з яркіх устышак замілавання і радасці нараджаюцца пасты самыя натхнёныя вершы і самыя светлыя радкі прозы. І неабавязкова дзеля таго, каб прасякнуцца ненагляднай красою радзімы, трэба пабываць найперш “у розных краях”. Аказваецца, дастаткова проста страсянуць з сябе штодзённы шэры клопат і выправіцца ў вандроўку па Беларусі. Як правільна ўсё прадумана! Чалавек вучыцца патрыятызму, чытаючы ў дзяцінстве добрыя кнігі. Значыць, спачатку трэба, каб бясконца любоў да радзімы нарадзілася (альбо ўваскрэсла) у душы пісьменніка!

Уладзімір Мазго,
паэт, краззнаўца:

— Паездка па гродзенскай зямлі выклікала ў мяне асабліваю цікавасць. І ў першую чаргу, відаць, таму, што я сам нарадзіўся на Гродзеніччыне. Родную Зэльву і яе ваколіцы ведаю вельмі добра. Таму хацелася бліжэй пазнаёміцца са славамі Гараднй і яе жыхарамі, сустрэцца з бацькам Нёманам. Усе сустрэчы адбываліся ў цёплай творчай атмасферы. Нават само надвор’е, здаецца, стрыяла гэтай. І паўсюль назіралася павышаная цікавасць мясцовага насельніцтва да айчыннай літаратуры.

Гродна сівы —
Гродна велічны

Ёсць гарады, у якія немагчыма не заехацца. Гродна — адзін з іх. Непаўторная гісторыя пакінула адбітак на размяшчэнні і будынках старажытнай Гарадні, якая, відаць, агорнутая крыламі анёлаў, што знайшлі прытулак у Фарным касцёле, пазбегнула лёсу іншых беларускіх гарадоў, спаленых і разбураных падчас Вялікай

Айчыннай вайны. Веліч і магутнасць горада паўсталі перад пісьменнікамі з вышыні Замкавай гары, пад крыжамі старадаўняй Каложы, ля густа-сініх нёманскіх хваляў. Трапяткія пачуцці абудзіла наведванне дома, дзе ў раннім дзяцінстве — яшчэ не паэт, а толькі дзіця, адзначанае Нябёсамі, — жыў Максім Багдановіч. Шкадаванні пра страчанае ахінулі ў Доміку Элізы Ажэшкі — перанесеным з таго месца, дзе ён раней стаяў, перабудаваным і без большай часткі рэчаў-экспанатаў, якія памяталі цёплую рук вялікай раманісткі. Аднак і такі ён уражвае, выклікае замілаванне і гонар за генія Гродзенскай зямлі.

Экскурсія па горадзе, якая з аўтобуснай неўзабаве ператварылася ў пешаходную, была такой насычанай, што міжволі выклікала рэпліку: “Хіба ж можна пабачыць усё за адзін дзень.” І — уздых: “Сюды б на тыдзень хаця завітаць.” Аднак распісаная пагадзінна праграма паездкі не давала магчымасці надта доўга шаптацца з гарадзенскімі мурамі. Акрамя экскурсій на першы дзень былі запланаваныя і афіцыйная сустрэча са старшынёй Гродзенскага аблвыканкама, гасцінным гаспадаром Сямёнам Шапірам (з яе, уласна, і распачалося знаёмства з горадам і яго жыхарамі), і ўдзел у свяце, зладжаным у Гродзенскім дзяржаўным каледжы мастацтваў, і, урэшце, вялікі вечар паэзіі ў санаторыі “Жамчужына”.

Казімір Камейша, паэт:

— Вельмі шмат незабыўных уражанняў выклікала гэтая дарога ў нашыя славуты прынёманскі край. “Калі мінаеш Нёман, нават сэрца пачынае гучаць у рытме Нёмана”, — так само прамовілася ў той дарозе. Уразілі найперш людзі, іх справы, краса і ўладкаванасць старога Гродна. Гэтая дарога вартая добрых вершаў. Думаю, яны з’явіцца і ў мяне, калі ўражанні крыху адстояцца ў душы і сама яна вызначыць найбольш цікавыя з іх.

Моладзь выбірае...
традыцыі

У канцэрце, падрыхтаваным спецыяльна для гасцей-пісьменнікаў у Гродзенскім дзяржаўным каледжы мастацтваў, выступленні выхаванцаў чаргаваліся з выступленнямі іх педагогаў.

Дырэктар каледжа Вадзім Будкевіч, адкрываючы канцэрт, не без гонару пералічыў заслугі калектываў, якія працуюць у сценах навучальнай установы. Сказаў нямала



Сустрэчы з хлебам-соллю на Гродзенскай зямлі.

добрых слоў пра мастакоў-дызайнераў, якіх таксама рыхтуюць тут, і пра моладзь, якая авалодвае ў гэтых сценах акцёрскім майстэрствам. Аказалася, што сярод навучэнцаў каледжа — 35 прэзідэнцкіх стыпендыятаў, а яшчэ — з тузін вядомых на ўсю краіну народных і эстрадных выканаўцаў. Пісьменнікі смяяліся з гумарыстычных народных танцаў “Бойка пеўняў” і “Вальс-чачотка”, пускалі сваю душу наўздагон лірычнай народнай песні, зачаравана слухалі вершы беларускіх аўтараў у выкананні юных артыстаў. І ў які ўжо раз задавалі сабе пытанне: чаму ў нашай моладзі раптам абудзілася прага ведаць пра традыцыі беларускага народа, яго фальклор? Можна, і сапраўды прыйшоў, урэшце, час угадаць пра сваё, роднае, і — далучыцца да яго праз памяць продкаў, захаваную ў народных песнях, танцах, абрадах, мове.

Анатоль Зэкаў,
паэт, сатырык, гумарыст:

— На мове беларускай нашай Чытае вершы ўнучка Маіша. Чытае нараспеў, працяжна, Нібы на смак спрабуе слова. І наміраць мне ўжо не страшна, Бо не памрэ са мною мова.

Наша мова жыве і творы нашых беларускіх пісьменнікаў чытаюць — у гэтым мы пераканаліся на Гродзеніччыне.

Творчыя сустрэчы

Вечар у санаторыі “Жамчужына” “Гродна Азот”, заяўлены як паэтычны, перарос у літаратурны, бо на сцэну прасілі выйсці і прэзаікаў. І хаця яны спачатку сарамліва ад-

маўляліся, маўляў, пра што казаць, за пяць жа мінут, адведзеных для выступлення, не толькі раман, але і аповяданне не прачытаеш, — цікавасць людзей, якія запоўнілі залу, была такой непадробнай, што гаварыць давялося. Адны расказвалі каратка пра сябе, другія накіроўвалі ў адрас прыхільнікаў сваёй творчасці самыя найлепшыя пажаданні, хтосьці прэзентаваў новыя кнігі. Высветлілася, дарэчы, што ў гарадскіх бібліятэках няблага прадстаўлены кнігі членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі. І гэта радавала. Але самае кранальнае тое, што творы сучасных айчынных аўтараў ведае і любіць гродзенская моладзь. З ёю дэлегацыі пісьменнікаў давялося сустрэцца на другі дзень. Падзяліўшыся на шэсць невялікіх груп, літаратары накіраваліся да студэнтаў трох гродзенскіх дзяржаўных універсітэтаў: імя Янкі Купалы, аграрнага і медыцынскага, а таксама да навучэнцаў гімназіі № 5 і сярэдняй школы № 3. Гродзенская моладзь аказалася надзвычай удзячнай публікай, цікаўнай, вясёлай, успрымальнай. Пісьменнікі з радасцю дарылі бібліятэкам навучальных устаноў свае кнігі.

Тамара Мазур, паэтэса:

— Пасля такіх сустрэч хочацца распаўядаць пра сілу. І — не толькі пра сілу яднання творчых людзей і сілу асэнсаванай любові да роднай зямлі. Уражвае сіла садзейнічання кіраўніцтва дзяржавы і абласных улад пісьменнікам. Аказваецца, людзі, якія кіруюць краінай і асобнымі яе рэзіёнамі добра ўяўляюць сабе, што летапісцам эпохі можа быць толькі пісьменнік, і гатовы ўсяляк дапамагачь яму

ў гэтай місіі. А яшчэ падчас такіх акцый бачыш сапраўдную сілу слова. Можна зняць студэнтаў ці школьнікаў з заняткаў і прывесці іх на сустрэчу з пісьменнікамі, але ніхто і ніколі не прымусіць іх апладзіраваць, калі не падабаецца. Значыць, наша творчасць запатрабаваная.

Напаследак —
Верцялішкі!

СВК “Прагрэс-Верцялішкі” — ужо даўно візітная картка Гродзеншчыны сельскагаспадарчай. Пра легендарнага старшыню гаспадаркі Васіля Рэвяку напісаныя не толькі ёмістыя артыкулы, але нават кніга. Абмінуць гаспадарку, пра якую ідзе такая слава, уяўлялася немагчымым. Але Герой Беларусі (як, дарэчы, і два яго папярэднікі на старшынёўскай пасадзе Віталь Крамко і Аляксандр Дубко) паказваць уласна вытворчасць пісьменнікам не стаў — няма чаго ад працы людзей адцягваць, аднак пра гаспадарку, рэнтабельнасць якой складае 33 працэнты, распавёў дэталёва.

Пахваліўся, між іншым, дзедчы, якія выходзяць сёння ў пасёлку: таленавітыя, працавітыя, любяць родныя Верцялішкі і пасля атрымання спецыяльнасці вяртаюцца сюды, каб працаваць і жыць. Пісьменнікі заўважылі: пасёлак знешне падобны да маленькага райцэнтра — вуліцы пліткай выкладзеныя, магазіны — лепей за іншыя гарадскія, развітая інфраструктура. У школе нас здзівілі багатым музеем гісторыі пасёлка і танцавальнымі здольнасцямі вучняў малодшых класаў. А яшчэ мы з захапленнем разглядалі норкавыя манто і кашушкі — мясцовы вытворчасці. І любаваліся пародзістымі коньмі, якія гарцавалі па Верцялішкаўскім манежы. “Нядаўна партыю нашых гановерцаў прыдбалі для Маскоўскай коннай міліцыі”, — паведаміў старшыня.

Надзвычай прыемна было наведаць гаспадарку, людзі якой, добрыя, гасцінныя, таленавітыя, прыкладаюць так шмат намаганняў, каб не толькі ўзбагаціць сваю краіну, але і стварыць яе імідж за мяжой. І вершыца: наша літаратура таксама будзе неад’емнай часткай гэтага іміджу. Бо да ўжо напісаных дабавяцца новыя добрыя і праўдзівыя творы, і людзі ва ўсім свеце будуць прыгадваць іх аўтараў, пачуўшы назву нашай краіны — Беларусь.

Сябры «ЛіМа»

«Мы выбіраем толькі самае лепшае і цікавае»

Мікола МЯТЛІЦКІ, галоўны рэдактар часопіса «Полымя», распавядае пра планы на другое паўгоддзе:

— Гэты год асаблівы для ўсёй нашай літаратуры. Мы напярэдадні юбілеяў класікаў — Янкі Купалы і Якуба Коласа. Відавочна, наш часопіс не мог абйсці іх увагай. Мы падрыхтавалі для публікацыі навуковыя даследаванні, падзеліліся вынікамі “крутлага стала”, прысвечанага літаратурнай спадчыне Янкі Купалы і праведзенага разам з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі і часопісам “Нёман”. Чытачоў чакаюць новыя артыкулы Вячаслава Рагойшы і Яўтена Гарадніцкага. Мы распаўядзем пра слаўтныя Апокры на Лагойшчыне, дзе былі напісаныя Купалаў “Курган”, “Паўлінка”... Да таго ж, сёмы нумар “Полымя” адкрываецца вершаваным вянкам прысвячэнняў класіку, усхваляваных, шчырых, створаных паэтамі розных пакаленняў.

Не забываемся і пра ўшанаванне спадчыны Якуба Коласа. З ужо надрукаванага — успаміны дачкі Янкі Маўра Наталлі Іванаўны Міцкевіч, якая стала нявесткай Коласа. У гэтых публікацыях можна пабачыць, як ядналіся думкі, пачуцці нашых класікаў. А ў другім паўгоддзі сваімі ўражаннямі пра “Новую зямлю” падзяляцца карыфеі айчыннай навукі і культуры.

Мы рыхтуемся і да ўшанавання юбілею Максіма Танка, паэта, асабліва звязанага з часопісам “Полымя”, галоўным рэдактарам

якога ён быў васьмнаццаць пасляваенных гадоў. Так што, традыцыйна, у дзявятым нумары будуць вершы Танка і літаратуразнаўчы агляд яго творчасці.

Дарэчы, рухаючыся да 90-годдзя часопіса, вырашылі распавесці пра выбітных суайчыннікаў, шчыльна звязаных з “Полымем”. Так, пра трагічны лёс Цішкі Гартнага вельмі дакладна і годна распавёў у чацвёртым нумары Серафім Андрэюк. Белых плям не павінна застацца ў нашай памяці! Так што ў другім паўгоддзі абавязкова раскажам пра не менш драматычны лёс першага рэдактара часопіса Платона Галавача.

Акрамя таго, звяртаемся да літаратуры тых краін, да якіх раней “не дацягваліся”: да кітайскай, турэцкай, не кажучы ўжо пра славянскія, дзе мы ўвесь час плённа супрацоўнічаем.

Вялікае значэнне маюць для нас прэзаічныя творы, якія ў “Полымі” заўсёды былі ўзорнымі. Мы надрукуем працяг хронікі Уладзіміра Гініамёдава — раман “Ліхалецце”, пра вайну і тое, што адбывалася ў Заходняй Беларусі падчас акупацыі. Упэўнены, што чытачы, якія пазнаёміліся з папярэднімі часткамі, ужо чакаюць працягу. Вернемся да рамана Віктара Праўдзіна “Нелюбимыя гінуць”. Першая частка была надрукавана даўнавата, але выклікала

шырокі грамадскі рэзананс, закранаючы праблемы барацьбы з сексуальным рабствам. Цяпер аўтар завяршае працу над другой часткай, якая, упэўнены, таксама стане значнай падзеяй.

Да 75-годдзя старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалая Чаргінца мы рыхтуем публікацыю яго рамана “Сыны” на беларускай мове. Гэта будзе яшчэ адзін крок да паяднання беларускамоўнай і рускамоўнай літаратуры Беларусі. Да слова, мы працягваем рубрыку, дзе прапануем пераклады вершаў тых нашых творцаў, якія працуюць па-руску.

Лічу, што другі сытытак часопіса будзе не менш цікавы за першы. Плануем распавесці больш пра гарады і гістарычныя мясціны Беларусі, адкроем на сваіх старонках новыя імёны не толькі ў галіне літаратуры, але і сярод маладых сацыёлагаў, палітолагаў, гісторыкаў.

Плошчы часопіса невялікія, таму мы выбіраем толькі самае лепшае і цікавае! Падпісання на “Полымя” варты, каб ведаць, што адбываецца ў сур’ёзнай літаратуры. Тыя, хто пазіраюць на яе скептычна, робяць гэта па няведанні. А прыгожае пісьменства мусіць быць у цэнтры ўвагі нашага суайчынніка — чалавека, далучанага да духоўнага жыцця сваёй Бацькаўшчыны.

Афіцыйным дэлегацыям, шматлікім гасцям сталыя супрацоўнікі рэдакцыі паўжартам напамінаюць: “«Звязда» — самая багатая газета ў Беларусі. У нас ёсць свой праспект, фірменны цягнік і нават востраў...” І гэта сапраўды так. Адзін з праспектаў сталіцы носіць імя старэйшай газеты краіны. Кожныя суткі па прасторах СНД курсіруе цягнік “Звязда” “Мінск — Санкт-Пецярбург — Мінск”. Востраў Зыслаў у Любанскім раёне — другая радзіма “Звязды-партызанкі”, дзе пабачылі свет 105 яе накладнікаў і 39 нумароў “Чырвонай змены”.

Да штыка прыраўнялі пяро

70 гадоў таму ў акупаваным Мінску выйшаў першы нумар падпольнай “Звязды”.

Уладзімір БАЦКАЛЕВІЧ, фота Кастуся Дробава

Выхад першага нумара газеты-партызанкі, газеты-падпольшчыцы інакш як цудам назваць нельга. Па-зней гісторыкі назавуць гэты факт прыкладам мужнасці і гераізму савецкіх людзей. Уявіце сабе: тэксты набіраюцца ў друкарні, падуладнай немцам. У горадзе што ні дзень — арышты, расстрэлы, павешанні. І раптам як гром сярод яснага неба “Звязда” абвясчае: “1942 год павінен быць годам поўнага разгрому ворага! Смерць нямецкім акупантам!” Другі нумар газеты выходзіць пад шапкай “Беларусь была і будзе савецкай!”

Не дзіўна, што за звесткі пра знаходжанне рэдакцыі гітлераўцы аб’явілі ўзнагароду ў 75 тысяч марак. Дакладна вядома, што першы нумар падпольнай “Звязды” набіраў у Доме друку камсамолец Барыс Пупко (да вайны ён працаваў наборшчыкам лідскай раёнкі. Калі пачалася вайна, спрабаваў эвакуіравацца, але трапіў у палон, а пасля фашысты накіравалі яго ў Мінск). Гэты выпуск газеты быў тайна надрукаваны на канспіратыўнай кватэры Міхаіла Воранава тыражом 2500 экзэмпляраў. Міхаіл Пятровіч і яго сын Міхаіл былі закатаваны фашыстамі ў канцы 1942 года.

Падрыхтоўкай і выданнем “Звязды” кіраваў Уладзімір Амельянюк — студэнт Камуністычнага інстытута журналістыкі, выдатнік вучобы, праходзіў практыку ў Беластоку ў абласной газеце. У чэрвені 1941 г. вярнуўся ў Мінск, яму была даручана арганізацыя падпольных друкарняў. Літаральна праз некалькі дзён пасля адраджэння “Звязды” ў падполлі У. Амельянюк загінуў. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 8 мая 1965 г. Уладзіміру Сцяпанавічу пасмяротна было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Ён — адзіны рэдактар у былым СССР, удастоены такой узнагароды.

Уладзімір Амельянюк нарадзіўся 15 ліпеня 1917 года. Скончыў педагагічныя курсы, працаваў піянерважатым, настаўнікам, а потым і рэдактарам Дзяржынскай раённай газеты. У акупаваным Мінску выдаў чатыры нумары “Звязды”. Пяты нумар быў падрыхтаваны да друку, але не выйшаў з-за масавых арыштаў мінскіх

падпольшчыкаў. Гісторыя сведчыць: для гітлераўцаў выхад газеты быў падобны да выбуху магутнай бомбы. Кожнаму падпольшчыку было зразумела, што іх чакала ў выпадку правалу. Ніякіх ілюзій не існавала, людзі свядома рабілі свой выбар. У. Амельянюк пісаў: “Парты-

Мемарыяльная дошка ўстаноўлена і на вуліцы Беламорскай, 7, дзе стаў дом Пятра і Альбіны Хадасевічаў. Тут быў надрукаваны чацвёрты нумар падпольнай газеты. Ёсць у беларускай сталіцы і помнік Хасану Александровічу, які набіраў другі, трэці і чацвёрты нумары.



Помнік газеце на вуліцы Кульман.

зан! Ты бачыш, што на фронт цягнуццанямецкіяэшалоны, грузанія салдатамі, боепрыпасамі і тэхнікай! Узрываў чыгуначнае палатно, масты, пушчай пад адхон саставы — гэтым ты палегчыш наступленне Чырвонай Арміі. Бачыш тэлефонны кабель — рві яго, гэтым перарэжаш сувязь і ўніясеш замяшанне ў асяроддзе ворага.

Ты чуеш, у тваёй краіне крычаць салдаты і афіцэры гітлераўскай грабарміі! Знішчай іх як шалёных сабак! Радзіма толькі тады ўздыхне свабодна, калі на яе зямлі не застанецца ніводнага акупанта” (“Звязда”, 1942, № 1).

На галоўнай плошчы беларускай сталіцы, плошчы Незалежнасці, устаноўлены помнік журналістам-падпольшчыкам — на месцы, дзе 26 мая 1942 г. загінуў першы рэдактар падпольнай “Звязды”. Помнік яму ўстаноўлены і ў пасёлку Самыхвалавічы, побач са школай, дзе ён вучыўся. Бадай, не будзе памылкаю сцвярджаць, што няма ў свеце ніводнага перыядычнага выдання, якому народ паставіў бы столькі помнікаў (10!). І гэта не выпадкова. У гады фашысцкай навалы газета разам са сваім народам змагалася з лютым ворагам. Помнік “Звяздзе” на мінскай вуліцы Кульман сведчыць, што на гэтым месцы (тагачасная Выдавецкая, 10) у доме падпольшчыцы Таццяны Якавенкі знаходзілася друкарня, дзе летам 1942 г. друкавалася “Звязда”.

3 27 студзеня 1943-га па 1 ліпеня 1944 г. “Звязда” выдавалася ў партызанскай зоне на востраве Зыслаў Любанскага раёна Мінскай вобласці. Там створаны мемарыяльны комплекс (стэла-абеліск, помнік на брацкай магіле, памятны знак на месцы былога аэрадрома, шэсць адноўленых партызанскіх



Помнік ля Чырвонага касцёла.

зямяняк). У той час газеты рэдагаваў Міхаіл Барашкаў. Мне пашчасціла неаднаразова сустракацца і гутарыць з Амяльянам Шурпачом — партызанскім журналістам і друкаром, надзвычай цікавым і арыгінальным чалавекам. Некаторыя яго ўспаміны прыгадаю...

“...25 студзеня 1943 г. Той ноччу быў самалёт з Вялікай зямлі. Увечары мы ехалі ў напрамку глухой вёсачкі. Спыніліся ў дзвюх крайніх хатах, у якіх жылі салдаткі Марфа Мігун і Марыля Бубіч. Тут адбылося наша знаёмства з Міхаілам Барашка-



месца пад пышным арэхавым кустом. Убіў два калы, прымацаваў дошку — гэта быў яго пісьмовы стол. Астатнія ўладкоўваліся дзе каму дастадыбы.

...Цяжка было даставаць паперу, друкарскую фарбу. Але партызанская кемлі-васць выручала. Фарбу, напрыклад, рабілі наступным чынам. Спальвалі паддашчачным каўпаком аўтамабільныя пакрышкі. Затым сажу вышкрабалі са сценак каўпака, змешвалі яе з тлушчам — і фарба гатова. Паперу даставалі рознымі шляхамі. Захоплівалі штабныя машыны, куплялі ў фашыстаў. Друкар Алесь Канаплянік завёў знаёмства з нямецкім клапаўшчыком у Слуцку, які вельмі ўпадабаў самагонку.

...У рэдакцыі скончылася папера. Але застацца ў такі час без газеты нельга. Пайшлі ў ход вучнёўскія сшыткі, кавалкі шпалер. Каб вытрымаць фармат, клеілі невялічкія лісты ў большыя аркушы. “Звязда” па-ранейшаму была з партызанамі, падпольшчыкамі, насельніцтвам.

...У канцы студзеня 1944 г. мы размяшчаліся на Чорным балоце. Усе навакольныя вёскі былі заняты фашыстамі, на балоце сабралася некалькі тысяч партызан і сялян, пераважна жанчын, старых, дзяцей. Прыйшла і наша чарга змяняць верстакі і алоўкі на аўтаматы...

...Горш за нямецкія кулі касіў партызан тыф. Злёг і Міхаіл Парфёнавіч. Нягоды апошніх дзён, адсутнасць медыкаментаў дапамаглі лютай смерці. 22 лютага 1944 г. не стала нашага рэдактара, уважлівага і чулага дарадчыка, умелага выхавальніка, бясстрашнага змагаара Міхаіла Парфёнавіча Барашкава. На высокім грудку пад трыма стройнымі хвоямі вырас магільны курганок...

Немцы кінулі супраць партызан каля пяці дывізій з танкамі, самалётамі. Праўда, нам цяпер было намнога лягчэй. Лес апранаў зялёны ўбор, пад кожным кустцам быў прытулак і схованка. У час гэтай блакады мы вымушаны былі закапаць сваю рацыю і архіў. У трывозе не запрыкмецілі добра таго месца, бо літаральна праз тры дні нашы пошукі поспеху не прынеслі. Так дзесьці і сёння тоіць палеская зямля адданы ёй на схованку скарб...”

Вось так нараджалася і развівалася партызанская “Звязда”, на старонках якой друкаваліся і палымяныя творы Я. Купалы, Я. Коласа, П. Броўкі, А. Куляшова, П. Лебкі, К. Крапівы, іншых класікаў беларускай літаратуры.

“Звязда” была і застаецца сапраўдным летапісцам Беларусі, жыцця народа. Яна — унікальны феномен гісторыі, культуры нацыі.

Капітан Франц і... «9 рота»

Валянціна ШЧАКАЦІХІНА, метадыст Гомельскай ЦГБ імя А. І. Герцэна

Фільм “9 рота” рэжысёра Фёдара Бандарчука вядомы многім. У ім распавядаецца пра бой на вышыні 3234, дзе дзявятая рота 345-га дэсантнага палка больш як суткі стрымлівала рэгулярны полк “Камандас” Пакістанскай арміі.

У тым баі загінула шэсць чалавек, двое — беларусы. Гэта ўраджэнец Магілёва Андрэй Мельнікаў, якому пасмяротна прысуджана званне Героя Савецкага Саюза, і Уладзімір Крыштопенка з пасёлка Лянок Крупскага раёна, ён удастоены ордэна Чырвонай Зоркі.

У кнізе Рыгора Андрэяўца “Капітан Франц”, прэзентацыя якой адбылася ў Гомельскай цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя А. І. Герцэна, таксама распавядаецца пра даўнія афганскія падзеі.

Дзявятая рота тады вымушана была пакінуць вышыню. Ноччу 8-га студзеня пайшоў густы снег, мороз больш як 15 градусаў. А дэсантнікі ўсё яшчэ былі ў летнім...

Вышыню пакідалі без альпійскага рыштунку. На руках неслі забітых і параненых...

Увесь гэты час, пакуль не ўвайшлі ў мёртвую зону, капітан Франц ішоў замыкаючым групы. Такім быў яго характар: весці калону на першай машыне, а спускацца з гор пад абстрэлам “духаў” апошнім. Капітан Франц — гэта Франц Адамавіч Клінцэвіч, ураджэнец вёскі Крэйванцы Ашмянскага раёна. Цяпер ён жыве ў Маскве, з’яўляецца дэпутатам Дзяржаўнай Думы, намеснікам старшыні камітэта па абароне, лідарам Саюза афганцаў Расіі.

На Афганскай вайне капітан Клінцэвіч быў разведчыкам. Самыя складаныя разведоперацыі ён праводзіў са сваёй любімай дзявятай ротай.

Кніга “Капітан Франц” Рыгора Андрэяўца — не чарговы баявік, дзе герой паказвае цуды смеласці і мужнасці. Галоўнае ў ёй — асэнсаванне тэмы Афганскай вайны, філасофскі роздум пра адказнасць за лёсы людзей. Пра гэта гаварылі на прэзентацыі кнігі кіраўнік Саюза афганцаў Гомельскай вобласці, старшыня абкама прафсаюза работнікаў культуры М. Жукевіч, вядомы бізнесмен з Масквы, былы афганец В. Дулебанец, паэт М. Болсун, празаік В. Ткачоў і іншыя. Пісьменнік, артыст Гомельскага драмтэатра А. Бычкоў прачытаў урывкі з кнігі.

Дзіцячая драматургія на тэму Вялікай Айчыннай

У часы СССР пісьменнікі пастаянна звярталіся да падзей, звязаных з гісторыяй савецкай дзяржавы. Пачынаючы з 1940-х гадоў да рэвалюцыйнай тэматыкі дадалася тэма вайны. Адлюстраванне яе ў творах было разнастайным: ад рэальнага паказу трагічных падзей да падфарбаваных прымітыўнай героікай твораў.

Анатоль ТРАФІМЧЫК

Як заўважае кінакрытык В. Нячай, і “ў дзіцячым кіно Беларусі спалучаліся і суіснавалі дзве асноўныя тэндэнцыі ў апаведзе пра падзеі рэвалюцыі і вайны. Першая тэндэнцыя — працяг традыцый гісторыка-рэвалюцыйных і дыдактычных фільмаў-плакатаў, фільмаў-ідэалагічных схем, дзе маленькія героі былі “паменшаным варыянтам” персанажаў дарослых карцін. Адметнасць такіх стужак — толькі ў тым, што ў іх дзеці здзяйсняюць вялікія подзвігі, якія, пэўна, па плячы толькі дарослым, яны ўсе падаюцца “маленькімі-вялікімі героямі”. А іх праціўнікі, наадварот, у параўнанні з імі выглядаюць нібы “паменшанымі” — занадта прасталінейнымі, нязграбнымі, іх можна лёгка ашукаць і перамагчы. Такая своеасаблівая экранная “гульня ў гісторыю” нагадвае дзіцячыя гульні “ў вайну” ці “ў Чапаева”, якія былі ўласцівы падлеткам тых часоў. Другая тэндэнцыя звязана з новым поглядам на ролю чалавека (у тым ліку і маленькага чалавека, падлетка) у гісторыі. Гэты падыход адрозніваецца ўвагай да псіхалогіі герояў, улікам асаблівасцей іх узросту, разуменнем псіхафізіялагічнага складу дзіцячай натуры, рамантызму светаўспрымання нават у жорсткіх гістарычных абставінах. <...> У іх (фільмах — А. Т.) адчуваецца рэальная атмасфера часу і праўдзівасць характараў герояў”. Падобная ж сітуацыя назіралася і ў драматургіі для дзяцей.

Дзве п’есы, створаныя на рэальнай фактаграфічнай аснове, — “Юныя мсціўцы” А. Гутковіча і У. Хазанскага (пастаўлена ў 1957 г.) і “Марат Казей” В. Зуба (пастаўлена ў 1962 г.) — адрозніваюцца сваім гучаннем, хоць і абедзве прасякнуты антываенным пафасам.

Першая з іх распаўядае пра падпольную барацьбу Обальскай арганізацыі “Юныя мсціўцы”. У п’есе няблага перададзена складаная атмасфера ваеннага часу, якая патрабавала пільнасці, створаныя варункі, у якіх востра выяўляецца сутнасць чалавека. Гэта дасягаецца перададзеным натуральнасцю характараў герояў і іх узаемаадносін. Варта адзначыць, што ў драматургаў, якія, дарэчы, у многім былі піянерамі гэтай тэмы ў дзіцячай драматургіі, хапіла сродкаў, каб стварыць цэлую галерэю персанажаў.

Праблемы сяброўства і кахання непасрэдным чынам прысутнічаюць у творы, асабістыя стасункі персанажаў уплываюць на агульнае развіццё падзей. Больш за тое, вайна запатрабавала канкрэтнага акрэслівання чалавечых стасункаў, ад шчырасці якіх у экстрэмальнай сітуацыі залежала жыццё. У мірны час

зрада сяброўству абарочвалася непрыемнасцямі іншага парадку, чым той, які быў “уведзены” ў паўсядзённую рэчаіснасць вайной.

Фабула п’есы знешне простая: у падпольную арганізацыю трапляе здраднік, што прыводзіць да яе разгрому. Аднак аўтарскае акцэнтаванне псіхалагічных перыпетый надае твору вялікую ступень драматычнасці. Канфлікт існуе не толькі паміж персанажамі, носьбітамі пэўных ідэй, ён у душы саміх герояў, бо адданасць справе часта разыходзіцца з пачуццямі.

Заблытанасць сітуацыі, якую стварыла вайна, выяўляюць і характары дзейных асоб, іх успрымання таго, што

“Пры ўменні ствараць псіхалагізм у дзіцячай п’есе на тэму вайны, якім авалодалі беларускія драматургі, некаторым творам уласцівыя пэўны схематызм у канструванні ментальна-эмацыянальнага зместу вобразаў і надуманасць у дзеяннях.

адбываецца. Тут і калабарацыяністы са сваімі хцівымі мэтамі (Куцак, Міша Грачулін), і дзяўчына Тука, якая згубіла маральныя арыенціры і жыве адным днём, і пацыфістычна настроены вораг (Фрыш), для якога найбольшай каштоўнасцю была сям’я, якую ў яго забрала вайна, і, зразумела, моладзь, якая жыве і змагаецца. Як бачым, для некаторых персанажаў вайна перакрэсліла гуманістычную мараль, сапраўдныя каштоўнасці, але многія толькі ў вайну здолелі адэкватна іх ацаніць: “Раней мы не маглі зразумець, якое гэта шчасце — мір”. Ужо ў камеры моладзь зноў вяртаецца да гэтай, блізкай кожнаму, філасофіі. Шчасце — “гэта проста... духмяныя травы ў лузе, гэта зоркі ў небе, жыта ў полі, чыстыя воды нашай Абалянкі, гэта... школа, кнігі...”

П’еса В. Зуба “Марат Казей” — твор прыгодніцкага кшталту. Многія дэталі, сюжэтныя павароты выглядаюць не зусім праўдападобнымі, нягледзячы на тое, што п’еса была напісаная на падставе багатага фактычнага матэрыялу. Можна канстатаваць, што імкненне аўтара надаць напружанасць дзеянню дамінавала над астатнімі важнымі складнікамі драматургіі. Спроба стварыць разнастайнасць у характарах (што атрымалася ў “Юных мсціўцах”) не ўдалася. Прычыны гэтага даследчык С. Лаўшук бачыць у тым, што драматургу нестало арыгінальнасці ў бачанні праблемы гераічнага, “таму, відаць, і не ўдалося пранікнуць яму непаўторнасцю характараў герояў, адметнасцю сітуацый,



Кадр з фільма “Іванава дзяцінства” (рэжысёр А. Таркоўскі).

якія ён паклаў у аснову сюжэтных калізій твора”. Як пісаў тэарэтык літаратуры А. Караганаў, “нельга стварыць паўнавартасны драматургічны вобраз, не паказаўшы рух чалавечай псіхалогіі, працэсы ўнутранага жыцця, дыялектыку душы выяўляемага чалавека”. Якраз гэтага і бракавала п’есе В. Зуба.

“Не мастацкімі якасцямі, а важнасцю самой тэмы вызначаецца месца гэтай п’есы”, — заўважае Э. Гурэвіч, чые словы ў дадзеным выпадку можна і патрэбна аспрэчыць. Бо крытэрыем драматургічнага твора з’яўляецца не значнасць тэмы, “першараднае значэнне мае канфлікт, на падставе якога толькі і магчыма развіццё драматургічнае дзеянне” (К. Крапіва). А канфлікт у сваю чаргу характарызуецца шчыльнай карэляцыяй з экспазіцый характараў, бо, паводле А. Белай, “не столькі характар рухаецца разам з падзеямі, а тым больш услед за імі, колькі падзеі — праз характар”.

“Галоўная вартасць гэтых твораў у тым, што яны адыгралі прынцыпова значную ролю ў працэсе гуманізацыі літаратуры для дзяцей, у многіх выпадках нават адсунулі на другі план ідэалагічную рэгламентацыю.

Публіцыстычная драмаказка Н. Мацяш “Крок у бесмяротнасць” (1977) цікавая найперш сваёй арыгінальнай кампазіцыяй і жанравай задумай. У п’есе прысутнічаюць два планы: рэальны (дзеянні партызанаў) і алегарычна-містычны (барацьба Памяці супраць Свастыкі і Смерці). Іх спалучэнне выглядае недапрацаваным. Мала таго, што фабула скапіраваная з легенды пра Сусаніна, дык і адносіны дзейных асоб (Цішкі і Бусліка) да ваенных перыпетый месцамі бянтэжаць сваёй несур’ёзнасцю, між тым героям пагражае смяротная небяспека. Здзейсніць подзвіг, прынесці

сябе ў ахвяру, паводле твора, — псіхалагічна лёгка. Дый алегарычны канфлікт Памяці і Свастыкі як увасаблення архетыпаў Добра і Зла можна было б развіць, не абмяжоўваючыся іх дыялогамі пра каштоўнасці. Менавіта праз адсутнасць псіхалагізму не ўдаецца арганічна сумясціць два розныя паводле свайго характару планы.

Праўдзіва перададзеная псіхалагічная атмасфера ў драмах А. Махнача (“Шпачок”, пастаўлена ў 1964-м) у нейкай ступені нівеліруецца злоўжываннем прыгодніцкімі і малапераканаўчымі элементамі.

Бесчалавечнасць, жорсткасць у творы суседнічае з праяўленнямі гуманізму, бязмежнага па сваёй сіле і несмяротнага па сваёй сутнасці, бо без яго людзі страцілі б людскасць.

С. Лаўшук драму “Шпачок” справядліва называе “адной з самых характэрных п’ес беларускай дзіцячай драматургіі, прысвечаных героіцы Вялікай Айчыннай вайны”, адзначаючы пры гэтым, што “напісана

яна з добрым разуменнем дзіцячай псіхалогіі”. З першых старонак перад чытачом паўстаюць выразныя характары. Зразумела, найбольш вылучаецца постаць пратаганіста — Васілька. Тым не менш рэалістычнасць вобразаў станоўчых герояў не зусім стасуецца з шаржыраванымі партрэтамі ворагаў. Дый першыя іншы раз “пакутуюць” на плакатнасць.

Складанасць вайны, яе ўздзеянне на чалавека, нягледзячы на надуманасць пэўных момантаў у развіцці падзей, проста і пераканаўча выяўляюцца ў гераічнай драме А. Махнача “Таўрошы Брэсцкай крэпасці” (1974). На вайне страшна, бо “кожнаму жыць хочацца” — тэзіс, асэнсавання якога так не хапала героям разгледжаных вышэй п’ес. Вайна штурхае дзяцей на зусім не дзіцячыя развагі: “Гэта вельмі страшна, калі людзі забіваюць сонца, зоркі, неба! Гэта вельмі

страшна, калі людзі спальваюць казку, калі людзі забіваюць людзей і ласку! Для чаго?! Хто даў права такое?! Хто?! Вайна каталізавала працэсы сталення, гэта ілюструюць словы з драмы А. Махнача “Шпачок”:

“Вацлаў (здзіўлена). Дзіця... колькі табе год?

Васілёк. Калі фашысты забіваюць і спальваюць людзей, дык не пытаюцца пра іх узрост. У вайну і дзеці другія”.

І характары “таўрошаў Брэсцкай крэпасці” з’яўляюцца найлепшым мастацкім адлюстраваннем таго сталення.

А. Махнач глабалізуе развагі персанажаў з дапамогай алюзій на нашых класікаў. Відавочная прысутнасць багдановічаўскіх матываў: “Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор?” Так і хочацца дадаць шамякінскае: калі ўсе мы — “дзеці аднаго дома”.

У п’есу А. Петрашкевіча “У спадчыну — жыццё” (пастаўлена ў 1985-м) перавандравалі многія рысы папярэднякаў. Пры ўменні ствараць псіхалагізм у дзіцячай п’есе на тэму вайны, якім авалодалі беларускія драматургі, некаторым творам (у прыватнасці гэтаму) уласцівыя пэўны схематызм у канструванні ментальна-эмацыянальнага зместу вобразаў і надуманасць у дзеяннях. Псіхалагізм базіруецца хутчэй на драматычна-трагічных калізіях ваеннага кантэксту, чым на супярэчнасцях характараў. Тым не менш А. Петрашкевіч, як і многія іншыя яго калегі па пяры, у сваёй п’есе стварыў атмасферу, прасякнутую гуманістычным, антываенным пафасам.

П’есы на ваенную тэматыку, самую папулярную з тэматычнага спектру беларускай драматургіі для дзяцей 60 — 80-х гадоў, неадназначныя паводле мастацкіх якасцей. Паспраўднана ўдалых п’ес — і ў сэнсе сюжэтнага развіцця, і ў сэнсе стварэння паўнавартасных характараў — было няшмат. Але галоўная вартасць гэтых твораў у тым, што яны адыгралі прынцыпова значную ролю ў працэсе гуманізацыі літаратуры для дзяцей, у многіх выпадках нават адсунулі на другі план ідэалагічную рэгламентацыю. Іншым разам і прынцып гістарызму быў прынесены ў ахвяру рэалізацыі мастацкай задумы. Тут варта прыслухацца да аўтарытэтных даследчыкаў літаратуры. С. Лаўшук, абапіраючыся на словы В. Гюго пра тое, што драма пакідае гісторыі знешняе і бярэ сабе ўнутраны, жыццёвы бок, дэкларуе: “Не трэба шукаць чыстай гісторыі ў гістарычных п’есах, як не трэба пісьменнікам некрытычна ісці за падзеямі, за дакументальнасцю. Задача мастака перш за ўсё ў выяўленні ўнутранай, гуманістычнай сутнасці гістарычнага факта, якая можа быць перададзена толькі праз душу непасрэдных удзельнікаў адлюстроўваемага”.



Соф'я МАРОЗАВА

Чацвёрты нумар “Полымя” парадаваў чытачоў добрай псіхалагічнай прозай. Гэта і творы Уладзіміра Гаўрыловіча і Леаніда Левановіча, і заканчэнне рамана Зінаіды Дудзюк “Слодыч і атрута”. З апошнім чытач меў магчымасць пазнаёміцца яшчэ ў 2010 годзе: у 3-м і 4-м нумарах друкавалася часопісная версія першай кнігі. Сёлета пісьменніца прапанавала на суд чытацкай аўдыторыі скарочаны варыянт другой (заклучнай) часткі рамана, часавыя межы якога ахопліваюць усё XX стагоддзе.

Эпахальнасць твора адчуваецца нават у часопіснай версіі. Тут

Загартаваныя атрутай

і жыццё ў Заходняй Беларусі пад Польшчай, і акупацыя ў Вялікую Айчынную, раскулачванне, турма, лагер і вяртанне на радзіму, шматразовая перамена палітычных парадкаў, атмасфера даносаў і шматступеньчатая помста. Геаграфія рамана сягае ад вёскі Квачкі ажно да Нью-Ёрка. Але асноўная ўвага ўсё ж засяроджаная на чалавечых адносінах, а менавіта — на стасунках і лёсах Зосі і Гардзея Рахубаў.

“Атруту”, заяўленую ў назве, можна разумець як метафарычна, так і цалкам матэрыяльна. Нездарма гераіня ў цяжкую хвіліну падумае: “Божа літасцівы, пакараў ты мяне за мае вялікія грахі. Я вытрывала сваіх ненароджаных дзяцей, а цяпер мой атручаны муж атруціць мне ўсё маё астатняе жыццё”. Як бы камічна ні выглядала гэтая фраза па-за кантэкстам, варта толькі прачытаць раман, каб пераканацца, што так яно на самай справе і было. А пацвярджаюць гэта звесткі пра рэальную жыццёвую аснову паказаных у рамана падзей (у эпілогу нават згадваецца рэальная асоба, якая

мае апасродкаванае дачыненне да гэтай гісторыі, — сучасны расійскі вучоны-геафізік).

Галоўны мужчынскі вобраз рамана Гардзея Рахуба — няўрымслівы шукальнік, з тых, хто “пры ўсялякай уладзе мусіць у турме адседзець”. Паводле смеласці фантазіі і нязломнасці духу ён нагадвае славутага беларускага мастака і летуценніка Язэпа Драздовіча. Падчас цяжкай працы ў шахце Гардзею Рахубу ўдаецца стварыць уласную тэорыю ўтварэння карысных выкапняў у нетрах Зямлі, а таксама тэорыю паходжання планет. Неўзабаве па сканчэнні тэрміну ён дашле сшытак з падрабязным тлумачэннем у Акадэмію навук, аднак навукоўцы не прымуць яго ідэі ўсур’ёз. Складанасць натуры, прадпрымальнасць, ледзь не караткевічаўскі запал героя (чаго вартае выказанне: “Прызнаюся шчыра, што з радасцю памяняў бы сваю пасаду селяніна на пасаду сеймавага дэпутата ці нават самога Пілсудскага...”) маглі б надаць апаведу прыгодніцкі акцэнт, аднак ураўнаважваюцца гаротнай

доляй акаляючых Гардзея гераінь. Часта дзеянне паказваецца іх вачыма, што робіць раман у пэўнай ступені “жаночым”. Хапае ў творы і спатканняў, і светлых хвілін пачуццёвай і духоўнай блізкасці, што і ўтвараюць слодыч жыцця.

З найбольш запамінальных месцаў аповеда — апісаны з цёплай іроніяй збор грошай на заснаванне партыячэйкі на самым золку камуністэчнай агітацыі ў Заходняй Беларусі. Не звыклія да палітычнай справы вяскоўцы надаюць гэтаму свой, хрысціянскі сэнс (“дамо нейкі грош, і, можа, ён выратуе жыццё якому чалавеку. Нам добры наш учынак залічыцца на тым свеце, а мо і на гэтым”), дзяўчаты звяртаюцца з гэтай мэтай да моладзі на Вялікідзень, а ўзамен ад іх просяць песню — і дзея ператвараецца ў сапраўднае валачобніцтва (прычым гераіня зацягвае замест валачобнай песню сіроцкую, а хлопцы ёй падпяваюць!). Цікавы і эпізод з прыпозненай рэабілітацыяй Гардзея, што сталася досыць неадназначнай; і лячэнне Зосі знахаркай; і дзённік Гардзея, што паказвае яго

духоўны шлях да апошніх дзён жыцця.

У героях Зінаіды Дудзюк ёсць крыніца жыццёвай стойкасці, той “невывішчальны прыродны агонь жыцця”, які так уласцівы людзям XX стагоддзя і якога часам бракуе ў наш час. Зведаная цяжкая праца і выпрабаванні загартоўваюць іх, а бліжэй да старасці — робяць светлымі. Але не ўсіх. Таму сямідзесяцігадовая Каця кідаецца душыць сястру, згадаўшы мінулыя крыўды. Зрэшты, яе паводзіны ў творы псіхалагічна абгрунтаваныя.

Калі раман Зінаіды Дудзюк “Слодыч і атрута” пакідае ўражанне цэльнасці і завершанасці, то аповесць У. Гаўрыловіча “Анёлак мой, анёлак...” — салодка-шчымлівае адчуванне недасказанасці. Успаміны чаргуюцца з падзеямі рэальнага часу, закручваючы спіраль аповеда ўсё мацней, нагнаваючы напружанне і набліжаючы развязку. Галоўныя героі тут — мужчына, жанчына і лёс. А іх намаганне “выправіць памылку” выліваецца ў кароткую, але шматзначную сустрэчу.



Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

“Тоўстыя” літаратурныя часопісы традыцыйна асацыіруюцца ў чытачоў з сур’ёзнай літаратурай, якая ў будучым прэтэндуе на статус класічнай. Адпаведна, аўдыторыя такіх выданняў, да якой часцей за ўсё належыць інтэлігенцыя, складваецца гадамі і не вельмі змяняецца з часам. Усцешна бачыць, што супрацоўнікі часопісаў імкнуцца пашырыць кола сваіх чытачоў. Праявай такой тэндэнцыі стала публікацыя ў красавіцкім нумары “Нёмана” кінаапавесці

Бубен ці Бульбовіч?

Сяргея Трахімёнка “Феномен Бубна”. Жанр, выбраны аўтарам, нельга лічыць выпадковым. Вядомы пісьменнік-дэтэктыўшчык, С. Трахімёнак ужо паўтара дзесяцігоддзя плённа працуе як сцэнарыст кіно і відэафільмаў. Большасць з іх мае відавочна дакументальны характар. У адноўленне ад іх, “Феномен Бубна” больш блізка да мастацкага твора. Згодна з сюжэтам, галоўны герой Барыс Бульбовіч працуе вядучым праграмы на мінскім прыватным канале “Факел”. Ён апынуўся ў сталіцы тры гады таму, але зусім не памятае свайго мінулага. Дырэктар канала з дапамогай пэўных крыніц прыходзіць да высновы, што Барыс трапіў у Мінск з Брэста. Імкнучыся раскрыць таямніцу ў лёсе свайго падначаленага, ён прапануе Бульбовічу выправіцца ў горад над Бугам, спадзеючыся, што той згадае знаёмыя мясціны...

Калі параўноўваць кінаапавесць з архітэктурным будынкам, то “Феномен Бубна”, несумненна, належыць да кірунку функцыяналізму, дзе

форма вызначаецца функцыяй. Так, апавесці ўласцівыя рысы, якія праяўляюцца ў большасці дэтэктыўных твораў: імклівае разгортванне сюжэта, халаднавага-стрыманы мужчынскі стыль, здольнасць пісьменніка трымаць чытацкую ўвагу. Аднак паколькі кінаапавесць напісаная вельмі ўпэўненай, прафесійнай рукой, у ёй няма шчуплых і непатрэбных элементаў сюжэта, паводзіны герояў абгрунтаваныя, а кожная рэпліка толькі развівае дзеянне.

Пры шэрагу станоўчых рыс твор не пазбегнуў двух спрэчных момантаў. У фінале машыну галоўнага героя і яго сяброў пераследуюць двое мужчын, адзін з якіх мае з сабой армейскі гранатамёт “муха”:

— Слушай, — сказаў быўшы начальнік (службы) бяспекі. — Д. М.) мужыку на заднем сиденьи, — а может, не надо. Петруха погиб, пусть они живут, ведь заказ некому проконтролировать.

— Заказ оплачен, — ответил мужик, — значит, я его выполню.”

Праз пэўны час здзяйсняецца спроба забойства. Барыс “под шуршащий звук летящей к цели гранаты” выпягвае ўсіх з салона. Пасля выбуху машына знішчана. Героі застаюцца жывымі і працягваюць сваё падарожжа. Наколькі верагодны такі “хэпі-энд”? Вядома, патэнцыйныя глядцы фільма будуць толькі ў захапленні. Але лагічна, што пры такіх аперацыях прафесіяналы заўсёды ўпэўніваюцца ў выніках свайго працы, каб выключыць неспадзяванае вырастанне ахвяр.

Падаецца спрэчнай і іншая сітуацыя. Бульбовіч цалкам забыўся пра сваё мінулае і страціў усе аперацыйныя навыкі. Аператыўнік Міхаіл кажа яму ключавое слова, пасля якога ў свядомасці Барыса ўключаецца закардаваная праграма, і ён пераўвасабляецца ў супергероя Бубна. Кіруючыся праграмай, Бульбовіч перамагае сваіх канкурэнтаў. А вось потым робіцца незразумела, хто ў кінаапавесці дзейнічае далей: Бубен ці Бульбовіч. З аднаго боку,

ён, кіруючыся логікай Бубна, збівае дырэктара і сваю жонку Аліну, якіх авінавачвае ў здрадзе. З другога боку, праз пэўны час Барыс, які пераўвасабіўся ў Бульбовіча, ужо не здагадваецца, хто гэта зрабіў. Пасля галоўны герой, які нібыта зноў становіцца Бубнам, ужо разважае пра фонд у паўмільярда долараў. Магчыма, у фільме, які можа быць зняты паводле кінаапавесці, такія пераходы будуць абыраныя або праз спеэфекты, або праз асобу выканаўцы. Але ў часопіснай публікацыі яны не абгрунтаваны і таму выклікаюць непаразуменне.

Па вялікім рахунку, рысу пад “Феноменам Бубна” можна будзе падводзіць толькі пасля выхаду фільма на экран. Таму выніковую ацэнку працы С. Трахімёнка як сцэнарыста лепш адклісці. Але зыходзячы з уласна літаратурнага аспекта, з упэўненасцю канстатую: “Феноменам Бубна” пісьменнік пацвердзіў сваю прыналежнасць да беларускай дэтэктыўнай эліты.

Невыноснае крохкасць быцця

“Вёска”. У апошняй вёска для героя — месца выгнання. Інтэлігент у першым пакаленні, ён асэнсоўвае сябе, сваё асяроддзе, Беларусь, а праз яго асабістую гісторыю праходзіць гісторыя краіны. У “Дзікім Лузе” вёска — самае што ні ёсць натуральнае асяроддзе, сацыяльныя зрухі абазначаныя, але ўвага на іх не акцэнтуюцца. Новая аповесць будзе трымацца бліжэй да апаўдання “У Крыме” з досыць простым сюжэтам, але выключным стылем і нечаканай для такой няхітрай гісторыі роздумнасцю.

Сюжэт у творы наогул ледзь не ігнаруецца. Героі вымкнутыя са знешняга свету, вывезеныя ў “зямы рай” — Дзікі Лут, адпаведна ніякай падзейнасці, нічога з гэтымі людзьмі ў раі не здарыцца, і “вялікая зямля” ніяк не можа даць пра сябе знаць. І вось гэтай цішынёй, супакоенасцю карыстаецца Федарэнка-стыліст, каб выпісаць кожны характар так, што чытачу нічога нішага не застаецца, акрамя як паверыць. Праз дэталь, партрэт, мову, акалічэнні часам перакручаных лёсаў героі бачацца жывымі і адметнымі, матывацыя іх учынкаў зразумелая, а заганы і сла-

басці ўраўнаважваюцца станоўчымі якасцямі.

Гэткая самай жывой бачыцца і прастора, у якой існуюць героі. І вось парадокс: пры вонкавай цішыні, беспадзейнасці гэтыя выразныя, дэтальныя апісанні, аб’ёмны мастацкі свет, які ўзнікае дзякуючы ім, пакідаюць уражанне хараства і багацця жыцця. Гэтым жа адчуваннем, прынамсі, у дзень пакошу, жывуць героі: “...людзі адчувалі кожны адно і тое ж — паўнату жыцця, якая так многа вакол, якое і ў страктанні конікаў, і ў гэтай цыбуліне, у хрумсце, з якім яе грызучь, і ў тым, як чарка перадаецца з рук у рукі, і ў вогнішчы, якое гарыць сабе, падымаецца дымок над ім...”

Закаляханы такой ідыліяй чытач ужо гатовы паверыць, што сэнс напісанага толькі ў тым, каб расплюшчыць яму вочы, паказаць, якім паўнакроўным можа быць жыццё. Тым больш што падкупляе гумар аўтара, мяккі і незластвівы (ёсць у творы і пазнавальнае, знаёмае ўжо з “Рэвізіі” пакепліванне з леткаважжак, бяздумнага пісьма: “Калі б у Кулінічаў была дачка, дык вось ён гатовы, апрабаваны сімвал: каліна — дзяў-

чына. Дрэўца расце і квітнее, і разам з ім дачушка... Але Васілёк быў мужчынскага полу, таму гэты варыянт не спрадоўвае, на жаль”). Тым больш што за шэсць гадоў у вёсцы нічога не змяняецца, толькі малыя падрастанюць, а дарослыя старэюць. Бадай, самае нечаканае ў гэтым — уварванне аўтара, які да гэтага быў толькі наратарам, але не ўдзельнікам. “Неяк у жніўні, увечары, сонца заходзіла за хаты, я, босы на цёплым вулічным пяску, спыніўся перад калінай... І так сэрца забалела!... <...> Адуль гэтае адчуванне, якое не магло ва мне ўзнікнуць з нічога? Гэта чужое адчуванне — таго, хто жыў да мяне, я цвёрда ведаю, яно перайшло, пасялілася ў маім целе, я проста яго нашу ў сабе, як чужую рэч, а потым яно таксама прайшло ў чыёсці цела, і ўжо той будучы чалавек будзе заміраць ад салодкага і жахлівага болю ў сэрцы...”

Падобная думка яшчэ будзе паўтораная аўтарам: “...такое хараство было разліта вакол, што не дапускала яно думкі пра смерць; ды не бывае яе, не можа яе быць у гэтай зорнай бясконцасці, сярод вечнай гармоніі...” Аднак пачынае пакрысе,

неўпрыкмет змяняцца танальнасць апавесці. З’яўляецца драматычнае і ўсё адно спакойнае (магчыма, таму, што мы помнім і пра хараство, і пра бессмяротнасць) адчуванне жыцця, узнікае матыў памірання — гібель вёскі, “першыя яе перадсмяротныя сутаргі”, актуалізуюцца ўсе тыя знакі, што раскіданыя ў гэтым перарэзаны вужык, каліна як прадвесце нямісця, урэшце сама касьба як метафара смерці, знішчэння.

Жыццё аказваецца хісткім, непрадказальным: хто быў узнесены, той зрынуты, і наадварот. Нібы на шалях, пераважвае то адзін, то другі прыныцп: умеі бачыць і чуць гэтае жыццё, цешся яму і “не забывайся, хто ты ў гэтым свеце”, пераважваюць то жыццё, то смерць. Магчыма, задачай апавесці і было сцвердзіць, сфармуляваць гэтае пачуццё хісткасці і прывабнасці жыцця, адчуванне адвечных шалей, перад якімі і застаецца ў задуменні чытач: “А можа, ён хацеў сказаць, што ж гэта за штука такая жыццё, як жа ж яно ўмее падманваць, то ўзносячы чалавека высока, а затым непазбежна апускаючы ўсё ніжэй, ніжэй, ніжэй?...”



Алена КАРП

Цэнтральным творам красавіцкага нумара “Малодосці” падаецца аповесць Андрэя Федарэнкі “Дзікі Лут”.

Наважыўшыся аналізаваць яе, можна спрабаваць вызначыць месца твора, запісаўшы яго, напрыклад, да “нямоднай” высковай прозы, і здзівіцца смеласці аўтара: на гэтай дзялянцы хіба магчыма знайсці вольнае месца? Ды ўрэшце высветліцца, што вёска тут далёка не галоўнае.

Можна намагацца ўпісаць аповесць у кантэкст ранейшых твораў набыткаў А. Федарэнкі, але, наравістая, яна ўсё адно будзе трохку асобна, не стане ўшчыльную з нібыта такой блізкай апавесцю



Алёна
Папко

Ляцяць дзьмухаўцы

Дзесьці лівень мочыць разнатраўе...
Тата згроб пакосы у стажкі.
І мядзее над узгоркам ранне,
І ляцяць бязважка дзьмухаўцы.

А ў мурах яскрава грэе сонца —
І вятры з паўднёвай стараны.
Як у нас, не пахнуць тут журботна
Надвячоркам сінім палыны.

Шум аўто і мітусня людская...
Хуткім рытмам поўніцца жыццё.
Безразважна, покуль маладая,
Я зрабіць магу амаль ўсё!

Толькі дзесьці мільгаціць ліхтарык,
Сыпле дождж ядлоўцава-грыбны...
І вісіць, як месяц, позні яблык,
І ляцяць бязважка дзьмухаўцы.

Рамонкі лугавыя

Яшчэ не раз убачымся с табой,
Няхай не родныя, але і не чужыя.
Заліты сонейкам абшары гарадоў —
І ў гладышы рамонкі лугавыя.

Святлом тваім сагрэтая ў жыцці,
Таму бяды, нібыта, не спазнала.
І кожны парастак, радок зямны,
Што клаўся на паперу, шанавала.

Сустрэла — і адчула, як зямля
З-пад ног бянтэжна ў нікуды знікае.
...Нібыта сарамлівая вясна
Цябе праз час мне ластаўкай вяртае.
Ды толькі не ўцякаю з небыцця,
Гляджу ў бяздонне ічасця ненарокам,
І адгарае промень пачуцця —
Як хораша цвітуць сады высока!



Анатоль
Зэкаў

20 студзеня 2011 года

Свой дзень народзінаў без маці
я адзначаю ўпершыню.
І не святочна

ў роднай хаце,
і я не радуюся дню,
якім пачаў

свой век жыццёвы,
каб крочыць сёння
па зямлі.

Мяне вінішуюць,
толькі словы
не саграюць зусім,

калі
не чую іх ад маці болей
у хаце роднай, як хацеў.
І сэрца працінае болем:
асірацеў...
асірацеў...

Ты з успамінаў прышласці і страт!
Такі святы, аднак усё ж далёкі.
І не прыняць абачлівых парад,
Не натуліцца ад нябачнай спёкі.

Не варажу на тое, чым жыву,
Надоўга боль і радасць прымірыла.
І спадзяюся: ўсё-ткі разлюблю,
Каго яшчэ душою не забыла.

Матчына святло

Заспявай, як у дзяцінстве, мне песню
Пра наш край, што я шчыра люблю.
Ах, матуля, якое прадвесне!
Зелянее навокал узлесе!
І цяпло бласлаўляе зямлю.

Столькі сцежак прайшла, а нанова
Вымяраю адвечны свой шлях!
Вось пясчаная ў вёску дарога.
І жытнёвая зноўку трывога
У матуліных ясных вачах.

Не хвалюйся! Здалёк прывітаю —
І тваю я развею тугу.



Фота Кастуся Дробіва

На жыццёвых хвалях гушкаў
лёс мяне. Сказаць жа шчыра:
я ўтрымаць не змог жар-птушку —
і яна зляцела ў вырай.

Мне зіму дала на роздум,
каб, вярнуўшыся вясною,
зразумець, ці ўсё сур’ёзна
паміж ёй было і мною;

каб адчуць, ці так мне скрушна
без яе было пад небам,
і даведацца: жар-птушка
трэба мне альбо не трэба...

Празьмі ў імгненне — і яно
ужо становіцца мінулым,
ці то пазначаным вясной,
ці то зімой,
наскрозь прадзьмулай.

Імгненне ёсць імгненне — ты
яго не сціснеш, не расцягнеш,
няхай хоць будзе залатым,
ды знікне ўсё ж,
нібыта ў багне...

Быццам ліхтары пад поўняй,
тут, у садзе родным, між сукоў,
бацька вывесіў іпакоўні
і чакае з выраю іпакоў.

Ты ўсю ночку мяне калыхала,
Я радзімы другой не шукала —
І святло праз гады берагу.

Заспявай,
бы ў дзяцінстве, мне песню
Пра наш край,
што я дужа люблю.

Зямля цвіце

Цвіце зямля рамонкамі і мятай,
Маліннік заплятаецца ў жыццё.
Мне не парушыць
радасці і свята,
Калі яно на сконе дзён тваё.

А далягляд імжыць над цішынёю
Сунічнай. І ніколі не збяднець,
Як поле узыходзіць збажыною,
Так будзе ўсход гулліва ружавець.

Прыйду на міг,
застацца каб навечна
І любаватца дзіўнай стараной.
Звіняць лугі вярбовыя надрэчна —
Зямля цвіце сівою даўніной...

Дэбют



Наталля
Азаранка

Вершы касцюковіцкай паэткі
Наталлі Азаранкі, аўтаркі збор-
ніка “Небесных мыслей зер-
кала”, не пакінуць абьякавым
ніводнага аматара паэзіі, бо на-
пісаны ад душы і для душы про-
стай, даступнай і шчырай мовай
з самай глыбіні жаночага сэрца.

Наталля ДРОБЫШАВА

Падкова

Падкову знайшоў у расе чалавек:
— Навошта мне ічасця так многа?
Ён кінуў штосілы знаходку уверх,
І — трапіла ічасце да Бога.

А Бог падарункаў такіх не чакаў,
Тым болей ад чалавека,
Ён ічасця ўсім людзям з нябёсаў паслаў,
А першы зрабіўся паэтам!

І неба не раз на зямлю прынясе
Майстроў беларускага слова.
Няхай жа яна зіхаціць у расе,
Мая залатая падкова!

Квітней, мая Беларусь!

Белых яблык духмяны наліў
Зноў зямельцы поклон адбівае,
Дыванамі яе прыбірае
Восень ішчодрая з золатам ніў.

Чараўніца, бы з казкі, — зіма
Ручнікамі прасторы ўсцілае.
Прыгажэй я не ведаю краю!
І бялейшага ў свеце няма!

Заквітнее мой велічны край —
Яркі май у правы заступае,
Як прыгожа на скрыпачыцы грае
Салавейка! Яму надпявай!

І рамонкавы белы узор
Лёгкі ветрык у полі хвалюе.
Вечар неба пяшчотай малюе.
Ноч расквеціцца бісерам зор.

Незалежнасць святкуе народ
У разгары квяцістага лета,
Звонка песня гучыць у паветры,
І дзяўчатам вадзіць карагод.

Просты... Шчыры...

Алесь Пісьмянкову

Яснавокі, прыгожы, бялёсы.
Срэбра чыстых крыніц у душы.
Быў падобны на светлыя вёсны —
Ён з Радзімай у сэрцы пражыў.

Легкакрылы, з манерамі бусла,
Кветкавей, салавей, снегавей
Паланілі і розум і вусны, —
Чуў ён шоргат блакітных завей.

Песняра нам дало Прыбяседдзе,
Меў жа сілу жытнёвых палёў.
Быў ён блізкі чужым і суседзям,
Просты, шчыры Алесь Пісьмянкоў!

Нам знаёмствам не грэх ганарыцца, —
Светлы талент, запал і спакой.
Дзесьці ў шумнай, прывабнай сталіцы
Помніў ён пра сваіх землякоў.

Яму зоры вянок завівалі
І па Бесядзі ноччу плылі...
Гэта нашая памяць святая
Не загіне на роднай зямлі.

У рэтраспектыве летапісу

Напярэдадні 1150-гадовага юбілею самага старажытнага горада Беларусі — Полацка — у выдавецтвах краіны пабачыла свет шмат кніг, прысвечаных гораду над Дзвіной, яго гісторыі, культуры, знакамітым палачанам. І гэта цалкам заканамерна. Полацк — калыска беларускай духоўнасці, нездарма ж ён першы сярод беларускіх гарадоў на год стаў Культурнай сталіцай краіны. Кожная з новых кніг адметная, як па змесце, так і па фармаце. Да прыкладу, Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі выпусціла ўнікальны альбом “Полацк. 1150”. На гэтую незвычайную кнігу мы і звернем больш пільную ўвагу.

Юзэфа ВОЎК

Альбом (а яго аб’ём больш як 500 старонак) можна смела назваць летапісам Полацкай зямлі. Але летапісам асаблівым. Тут мінуўшчына і сучаснасць знітаваныя не толькі ў тэкстах, але і ў шматлікіх фотаздымках. Яны нагадваюць пра старажытныя часы — крыж Еўфрасінні Полацкай, Барысавы камяні, старыя фрэскі, іконы — і акрэсліваюць месца нашай генерацыі ў канве больш як тысячагадовай гісторыі горада і дзяржавы.

— Альбом “Полацк. 1150” уключае тэксты, падрыхтаваныя супрацоўнікамі Інстытута гісторыі, Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы, Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Полацкага нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. Усе матэрыялы былі па-мастацку апрацаваныя вядомым пісьменнікам, палачанінам Навумам Гальпяровічам. А фотаздымкі для праекта зробленыя вядучымі фотамастакамі з Мінска і Полацка, — распавядае галоўны рэдактар выдавецтва

“БелЭн” Ларыса Языковіч. — У гэтым выданні мы паспрабавалі паказаць гісторыю Полацка, прадставіць яе ў папулярным выглядзе. Думаю, што наша задумка рэалізаваная. Аўтары ў сваіх матэрыялах звяртаюць увагу на адметныя моманты мінуўшчыны, пачынаючы з першых паселішчаў на берагах Палаты, утварэння Полацкага княства, знаходжання полацкіх зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага, становішча ў рэгіёне ў часы розных войнаў. Завяршаецца расповед ужо нашымі днямі, мы звяртаем увагу і на перспектывы развіцця горада як гістарычнага і турыстычнага цэнтра.

Гэты альбом — сумесная праца вялікага калектыву аўтараў. У іх ліку — вядомыя даследчыкі гісторыі і мастацтва Тамара Габрусь, Вольга Ляўко, Дзяніс Дук, Сяргей Тарасаў, Вячаслаў Даніловіч і іншыя. Хоць вынік іх працы — фотальбом, па сутнасці папулярнае выданне, ён мае сур’ёзную навуковую базу. Над мастацкім афармленнем працавалі Усевалад Свентахоўскі і Павел Семчанка. Асобныя тэксты выдавецтва атрымала з



Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра, дапамогу ў зборы матэрыялаў аказалі Полацкае кніжнае выдавецтва і рэдакцыя газеты “Полацкі веснік”, а Нацыянальны мастацкі музей прадставіў карціны мастакоў-палачан. Альбом “Полацк. 1150” пабачыў свет пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, Полацкага гарадскога выканаўчага камітэта.

Што да зместу выдання, то тут таксама ёсць свае адметнасці. Так, у альбоме ўпершыню змешчаны пераклад “Жыцця Еўфрасінні Полацкай” на сучасныя бе-

ларускую і рускую мовы. Аўтар перакладу — даследчык даўняй літаратуры, доктар філалагічных навук Іван Саверчанка. Кнігу адкрывае прывітальнае слова Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі.

— Мы пастараліся паказаць чытачу-гледачу ўсе помнікі культуры, усе музеі, што ёсць у Полацку, прадставіць вельмі багатую гісторыю горада і яго слаўных жыхароў — Усяслава Чарадзея, Еўфрасінню Полацкую, Францыска Скарыну, Сімяона Полацкага, — зазначае Ларыса Уладзіміраўна.

Можна заўважыць у кнізе і іншыя адметнасці. Да прыкладу, нумарацыя старонак падаецца паралельна ў двух варыянтах: арабскімі лічбамі і спецыяльнымі значкамі, якімі ў стараславянскай мове абазначалі нумар. Тут можна знайсці цытаты з работ вядомых гісторыкаў, прысвечаных Полацку, прачытаць цікавыя факты пра старажытны горад.

Але з падрыхтоўкай вялікага альбома праца над “полацкай тэмай” у выдавецтве “БелЭн” не скончылася. На аснове вялікай кнігі зрабілі і маленькую, яна пабачыла свет у межах серыі “Маленькі прафесар”. Выданне “Знакамітыя палачане” распавядае пра трох знакавых асоб у гісторыі Полацка — Усяслава Чарадзея, Еўфрасінню Полацкую і Францыска Скарыну. З мінуўшчынай самага старажытнага горада з дапамогай гэтай кнігі змогуць пазнаёміцца і дзеці.

У падтрымку чытання



Генеральны дырэктар РУП «Белпошта»

Ірына Саксонава:

«Сёння хочацца класікі»

Нягледзячы на тое, што інфармацыйныя тэхналогіі распаўсюджваюцца і моладзь імкнецца больш чытаць у інтэрнэце, попыт на кнігі застаецца і захоўваецца многія гады. Бо ні з чым не параўнальна — проста ўзяць у рукі кнігу і чытаць яе. Думаю, што кніга жыла і будзе жыць як самае вялікае багацце чалавецтва.

Бабуля навучыла мяне чытаць, калі мне было пяць гадоў. Мая мама ўсё жыццё працавала бібліятэкарам. Гэта сфарміравала ў нашай сям’і любоў да кнігі, якую мы перадаём з пакалення ў пакаленне.

У дзіцячыя гады больш за астатнія падабаліся кнігі Віталія Біянкі, Джэралда Дарэла пра жывёл. У юнацтве — рамантыка падарожжаў Джэка Лондана, а сёння хочацца класікі.

Кнігі люблю розныя: чытаю і фантастыку, і дэтэктыў — каб атрымаць разрадку (вельмі напружаная работа). Самыя любімыя беларускі аўтар — Уладзімір Караткевіч. У мяне дома поўны збор яго твораў, якія толькі можна было некалі набыць. Шмат разоў іх перачытвала. Ён настолькі праўдзіва, пранікнёна і моцна апісвае Беларусь, што чытаеш і адчуваеш трапятанне душэўнае. Вельмі люблю Максіма Багдановіча. Дзеля таго, каб яго чытаць, трэба настроіцца на асаблівы лад: каб супакаенне было, ціхага радасць. Люблю Якуба Коласа, асабліва “Новую зямлю”. Цытаты з паэмы можна прымяняць да нашага сучаснага жыцця — там такія цудоўныя беларускі гутары.

Прэзентацыя

Марына ВЕСЯЛУХА

Як выглядалі воіны Полацкага княства? Якую зброю яны выкарыстоўвалі? Наколькі магутным было княжацкае войска? Думаецца, гэтыя аспекты існавання сярэднявечнага грамадства цікавяць не толькі спецыялістаў-гісторыкаў і сяброў клубу ваенна-гістарычнай рэканструкцыі, але і больш шырокае кола патэнцыйных (ці сапраўдных) аматараў мінуўшчыны. Адказы на іх можна знайсці ў кнізе кандыдата гістарычных навук, загадчыка аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь Мікалая Плавінскага “Войска Полацкага княства: ад часоў Рагвалода да эпохі Усяслава Чарадзея”. Прэзентацыя гэтага выдання прайшла ў Полацку падчас Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Полацк у гісторыі і



культуры Еўропы”, прымеркаванай да 1150-годдзя самага старажытнага горада Беларусі.

Навуковыя і навукова-папулярныя работы, прысвечаныя пытанням развіцця ўзбраення, стратэгіі і тактыкі старажытных часоў і эпохі Сярэдня-

вечча, нязменна карыстаюцца папулярнасцю. Але тут беларускаму чытачу пашанцавала менш, чым аматарам гісторыі вайсковай справы з іншых еўрапейскіх краін, бо ў айчынай гістарыяграфіі спецыяльныя даследаванні ў гэтай галіне вельмі нешматлікія. Таму кніга “Войска Полацкага княства: ад часоў Рагвалода да эпохі Усяслава Чарадзея”, багатая ілюстраваная не толькі здымкамі артэфактаў, але і аўтарскімі рэканструкцыямі, можа хаця б у некаторай ступені кампенсавать гэты недахоп.

— У гэтым кароткім даследаванні сцісла распавядаецца пра шырокае кола пытанняў, звязаных з гісторыяй узбраення і рыштунку полацкага войска, яго тактыкі, а так-

сама пра фартыфікацыю Полацкай зямлі, — зазначае Мікалай Плавінскі. — Кніга хоць і пазіцыянуецца як навукова-папулярнае выданне, можа быць цікавай нават спецыялістам-гісторыкам.

На пытанне пра ўзровень арганізацыі войска ў Полацкім княстве ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі аўтар адказвае:

— Наяўнасць добрага войска была ўмовай існавання дзяржавы. Сярэднявечча — час войнаў усіх супраць усіх. І калі дзяржаўнае ўтварэнне не мела сталай і развітай вайсковай сістэмы, яно не магло нармальна існаваць. У кожным рэгіёне Еўропы былі адметнасці развіцця вайсковай справы, але агульныя рысы прыкладна аднолькавыя.

Калі згадаць падзеі, звязаныя з імем князя Усяслава Брачыславіча “Чарадзея”, які на працягу амаль 15 год вёў бесперапынныя войны на ўсходне-еўрапейскім абшары, можна зрабіць выснову, што Полацк меў магутны вайсковы і эканамічны патэнцыял, дастатковы для ўтрымання войска такога высокага ўзроўню арганізацыі і падрыхтоўкі.

Пры напісанні работы дапамаглі прадметы, знойдзеныя падчас археалагічных раскопак. Самі артэфакты дазваляюць рэканструяваць знешні выгляд тагачасных людзей. Аўтар працаваў і з пісьмовымі крыніцамі. Гэта летапісы, берасцяныя граматы, а таксама скандынаўскія сагі.

Чэмпіён эпохі гусінага пярэ

Сёлета спаўняецца 200 гадоў з дня нараджэння знакамітага польскага пісьменніка Юзафа Ігнацыя Крашэўскага (1812 — 1887), жыццё і дзейнасць якога звязаныя не толькі з Польшчай, але і з Беларуссю. Ён аўтар 223 аповесцей і раманаў, у тым ліку 88 гістарычных. Аднак Юзаф Крашэўскі вядомы не толькі як пісьменнік, паэт, драматург, публіцыст, але і як літаратуразнаўца, этнограф, выдавец, музыкант, мастак і мастацтвазнаўца. Усе напісаныя ім працы маглі б скласці каля 600 тамоў. Нездарма ў “Кнізе рэкордаў Гінеса” ён адзначаны сярод “самых пладавітых аўтараў” як “чэмпіён эпохі гусінага пярэ”.

Алена ЦІТАВЕЦ,
загадчык сектара
кнігазнаўства аддзела
рэдкай кнігі і рукапісаў
ЦНБ НАН Беларусі

З нагоды памятнай даты ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі арганізавана выстаўка “Юзаф Крашэўскі ў люстэрку гісторыі”. На ёй прадстаўлены выданні XIX — XXI ст. з фондаў аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў, перш за ўсё — прыжыццёвыя выданні твораў Юзафа Крашэўскага на польскай мове і ў перакладах на еўрапейскія мовы, а таксама даследаванні, якія распавядаюць пра жыццё і творчасць пісьменніка.

Юзаф Крашэўскі нарадзіўся 28 ліпеня 1812 г. у Варшаве, але, паводле вядомага польскага даследчыка жыцця і творчасці пісьменніка Вінцэнта Данэка, “не быў і не адчуваў сябе варшавянінам, таму што яго бацькі жылі ў вёсцы Доўгае ў Пружанскім павеце на тэрыторыі Гродзенскай губерні Расійскай імперыі”. Бацька, Ян Крашэўскі, быў харунжым Пружанскага павета. Маці, Зоф’я Крашэўская, дачка землеўладальніка з Раманава (тэрыторыя Варшаўскага княства), падчас ваеннай завірухі 1812 г. пакінула Доўгае, каб нарадзіць дзіця ў больш бяспечным месцы.

Дзяцінства Юзафа прайшло ў Раманаве на Падляшшы і ў маёнтку каля вёскі Доўгае. Аповеды бацькі і яго суседзяў пра даўнія часы, жыццё шляхты, магнацкі род Радзівілаў зарадзілі ў хлопчыку цікавасць да гістарычнай мінуўшчыны.

Будучы пісьменнік пачаў навучанне ў 1822 г. у бялападляскай школе (Люблінскае ваяводства). Пра яе ён пісаў: “Ах! у гэтай Бялай я прабыў лепшыя з маіх дзіцячых гадоў, у ёй мая душа адкрылася свету, тут упершыню я адчуў жаданне пісаць і ўпершыню ўзяў у рукі пяро”.

У 1826 — 1827 г. Юзаф набыў веды ў Люблінскай ваяводскай школе, потым скончыў знакамітую Свіслацкую гімназію — адну з найлепшых навучальных устаноў на беларускіх землях. Гэта была першая свецкая школа, яе заснавальнік, граф Вінцэнт Тышкевіч, сабраў там найлепшых педагогаў. Пра ўражанні Юзафа Крашэўскага ад гімназіі і настаўнікаў распавядаецца ў “Аповесці без тытулу” (“Powieść bez tytułu”), прадстаўленай на выстаўцы. У цыкле нарысаў “Вобразы з жыцця і падарожжы” (“Obrazy z życia i podróży”) ён пісаў: “У гэтым ціхім і спакойным мястэчку... я працаваў як ніколі, але змяніў кірунак: у Бялай быў больш забавляліся, чым вучылі фізіку і хімію, у Любліне мучыліся матэматыкай, у Свіслачы я як след заняўся мовай і літаратурай”.



Вывучэнне розных моў юнак прадоўжыў у Віленскім універсітэце, ён па-ранейшаму захапляўся гісторыяй, жывапісам, пачаў выдаваць літаратурныя творы. Знакаміты ўніверсітэт яму не ўдалося закончыць. Перад паўстаннем 1830 — 1831 гг. Юзафа арыштавалі за антыўрадавую агітацыю і пасадылі ў турму, у 1832 г. вызвалілі і пакінулі ў Вільні пад наглядом. Пасля вызвалення ад паліцэйскага нагляду Юзаф паехаў у Доўгае, у 1835 — 1836 гг. жыў у Вільні, даследаваў гісторыю горада. Усе лепшыя творы пісьменніка былі напісаныя вельмі хутка, за 10 дзён створаны раманы “Паэт і свет”, які пры жыцці аўтара быў перакладзены на 9 моў і прынес яму еўрапейскую вядомасць.

Далейшае жыццё Юзафа Крашэўскага было звязана з Вальнію, Варшавай, Дрэздэнам. Пісьменнік памёр 19 сакавіка 1887 г. у Жэневе, 18 красавіка адбылося ўрачыстае пахаванне ў Кракаве.

На выстаўцы ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі шырока прадстаўлены прыжыццёвыя выданні твораў пісьменніка. Сярод аповесцей прыцягваюць увагу кнігі, выданыя ў Беларусі, — “Два багі, дзве дарогі: сучасная аповесць” (“Dwa bogi, dwie drogi: powieść współczesna”) (Мінск, 1881), “Уляна: палеская аповесць” (“Ułana: powieść poleska”) (Пецярбург — Магілёў, 1855), а таксама знакавы ў лёсе аўтара твор “Паэт і свет” (“Poeta i świat”) (Львоў — Варшава, 1872.). У гісторыю польскай літаратуры Юзаф Крашэўскі перш за ўсё ўвайшоў як аўтар гістарычных раманаў. У экспазіцыі — “Старая гісторыя: аповесць з IX стагоддзя” (“Stara baśń: powieść z IX wieku”) (Кракаў, 1876.), “Божы гнёў: аповесць гістарычная” (“Boży gniew”: powieść historyczna) (Варшава, 1886), “Доля і нядоля: аповесць пра апошнія гады XVIII стагоддзя” (“Dola i niedola: powieść z ostatnich lat XVIII wieku”) (Варшава, 1864) і іншыя. Звяртае на сябе ўвагу драматычны твор “Палюбоўнік: драматычная камедыя ў трох актах” (“Panie kochanku: anegdota dramatyczna we trzech aktach”) (Познань, 1867).

На паліцах — навуковыя работы па гісторыі і літаратуразнаўстве “Польшча ў часы трох падзелаў 1772 — 1799: вывучэнне гісторыі духу і звычаяў” (“Polska w czasie trzech rozbiorów 1772—1799: studia do historii ducha i obyczajów”) (Познань, 1874), “Новае літаратуразнаўства” (“Nowe studia literackie”) (Варшава, 1843), “Гутаркі пра літаратуру і мастацтва” (“Gawędy o literaturze i sztuce”) (Львоў, 1857).

У экспазіцыі — малюнкi Юзафа Крашэўскага, імі ілюстравана праца беларускага археолага, гісторыка, этнографа Канстанціна Тышкевіча “Вілія і яе берагі” (“Wilija i jej brzegi...”). Дарэчы, гэта кніга была выдана Юзафам Крашэўскім у Дрэздэне ў 1871 г. На выстаўцы — факсімільнае гэтага выдання (2008 г.) з прадмовы пісьменніка. Вядома, што сваімі малюнкамі Юзаф Крашэўскі аздабляў і некаторыя ўласныя кнігі.

Асобны раздзел прысвечаны дзейнасці Юзафа Крашэўскага ў якасці рэдактара. Тут прадстаўлены экзэмпляры літаратурнага часопіса “Athenaeum” (Вільня, 1841, 1846), у якім ён працаваў у 1841 — 1851 гг. Дарэчы, у гэтым выданні былі ўпершыню надрукаваныя творы Уладзіслава Сыраком-

лі, Яна Баршчэўскага. Рэдактарскую дзейнасць Юзафа Крашэўскага адлюстроўвае і перакладное рускамоўнае выданне “Рассказы о польской старине. Записки XVIII века Яна Дуклана Охотского с рукописей, после него оставшихся, переписанные и изданные Ю. Крашевским” (Санкт-Пецярбург, 1874. Т.1).

Наступны раздзел экспазіцыі прысвечаны перакладам твораў пісьменніка. Самы ранні ў фондзе бібліятэкі — пераклад на чэшскую мову гістарычнай аповесці пра асаду Чанстаховы “Кардэцкі”, які выйшаў у Празе ў 1861 г. Выданнямі 1956 — 2011 гг. прадстаўлены пераклады на рускую мову раманаў, аповесцей, а таксама паэм і вершаў.

Упершыню на беларускую мову вершы пісьменніка “Дзед і баба”, “Ці ты знаеш старонку” пераклаў Янка Купала. Свой варыянт перакладу верша “Дзед і баба” прапанаваў літаратуразнаўца і паэт Уладзімір Мархель (“Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай”, Мінск, 1998). У экспазіцыі — пераклады праявітых твораў — святара, паэта Пятра Бітэля (“Хата за вёскай”, 1989), перакладчыка Васіля Сёмухі (“Апошнія хвіліны князя ваяводы (Пане Каханку)” — у часопісе “Крыніца”, 1998, № 3), беларускага картографа Льва Казлова (“Кароль у Нясвіжы” — у часопісе “Малодосць”, 2009, № 2 — 6). Літаратуразнаўца Міхась Кенька пераклаў на беларускую мову гістарычныя аповесці “Маці каралёў (Ягайлавы часы)”, “Паперы Глінкі”, “Кароль у Нясвіжы”, “Апошняя са слукіх князёў” (яны выйшлі ў двух кнігах у серыі “Скарбы сусветнай літаратуры” у 2007, 2009 гг.). Творамі Юзафа Крашэўскага захапляліся Уладзіслаў Сыракомля, Янка Купала, Янка Брыль, што пацвярджаюць іх выказванні.

Дарэчы, Юзафу Крашэўскаму пашчасціла адчуць асалоду ад папулярнасці сваіх твораў і атрымаць прызнанне яшчэ пры жыцці. У выданні “Кніга ў гонар юбілею Ю. І. Крашэўскага 1879 года” (“Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Krasińskiego 1879 roku”) (Кракаў, 1881) распавядаецца, як у 1879 г. адзначаўся 50-гадовы юбілей творчай дзейнасці пісьменніка. Для ўдзелу ва ўшанаванні Юзафа Крашэўскага з’ехаліся літаратары з розных краін. Як сведчанне высокай адзнакі яго творчасці да юбілею быў адліты медаль з сілуэтамі Адама Міцкевіча і Юзафа Крашэўскага.

Пісьменнік увайшоў у гісторыю польскай літаратуры як заснавальнік нацыянальнага рамана, сваім настаўнікам яго лічылі Эліза Ажэшка, Генрык Сянкевіч, Баляслаў Прус. Але, як напісала даследчыца Руслана Гусева, “быў час, калі ў маладосці... ён называў сябе “ліцвінам”, пісаў “Гісторыю Літвы”, называў Вялікае Княства Літоўскае “загінутай Атлантыдай”, спачатку прымусова паланізаванай, а потым русіфікаванай. Ды і па ўсім сваім жыцці ён крэўна звязаны з нашымі мясцінамі”.

На паліцы

Кастусь ЛАДУЦЬКА

Светлыя мары вясны



Міраславіч, А.
Вясна: прырода-
знаўчыя нататкі
для дзяцей сярэдня-
й узросту. / Анд-
рэі Міраславіч,
маст. Галіна Іванова.
— Мінск: Літаратура
і Мастацтва, 2012.

Новы выдавецкі праект “Літаратуры і Мастацтва” “Поры года” з’яўляецца крыху нечаканым. Прызнацца, калі аглядаць здабыткі ў кнігавыданні некалькіх апошніх дзесяцігоддзяў, можна заўважыць, што ў нас бракуе мастацкай і публіцыстычнай літаратуры для дзяцей на прыродазнаўчыя тэмы на беларускай мове. Так, сёе-тое зроблена ў прадстаўленні жывёльнага і расліннага свету праз казкі і вершы. Можна згадаць такіх аўтараў, як Алена Масла, Віктар Гардзей, Раіса Баравікова, Людміла Рублёўская. Карыстаюцца папулярнасцю кнігі Алеся Бадака з серыі “Усім пра ўсё”: “Расліны”, “Жывёлы”, “Птушкі”, “Насякомыя”. І ўсё ж катастрофічна не хапае кніг, праз якія можна было б шукаць адказы на пытанні, звязаныя са зменамі ў прыродзе, з тымі характарыстыкамі, што вылучаюць поры года менавіта ў Беларусі.

Андрэй Міраславіч першую кнігу серыі “Поры года” прысвяціў вясне. Зразумела, зборнік прыродазнаўчых нататак “Вясна” (жанравае вызначэнне, як мне асабіста падаецца, лепей было б ахарактарызаваць так: “прыродазнаўчыя замалёўкі” альбо “замалёўкі пра прыроду”) складаецца з наступных раздзелаў: “Сакавік”, “Красавік”, “Май”. Кожнаму з іх папярэднічае ў якасці эпіграфа верш. “Сакавік” адкрываюць “Праталіны” Янкі Купалы, урывак з паэмы “Яна і я”. “Праталіна лягла на гонейках, // Збудзілася пралесачка ад сна... // Устань, устань, маё ты сонейка! // Залатаструнная іграе ўжо вясна”.

Якімі з’явімі, асноўнымі падзеямі характарызуе пісьменнік, напрыклад, май — апошні месяц вясны? “Зялёныя назвы вясны” — пра тое, што доўгі час на беларускіх землях апошні месяц вясны называўся травень. “Мая — ахоўніца зямлі” — была такая багіня Мая. “...Рымляне атаясамлівалі грэчаскую німфу з італьянскай багіняй Майя (Маестай), якая апекавалася плоднасцю зямлі. Якраз у першы дзень трэцяга месяца вясны і года рабілі ахвярапрынашэнні гэтай багіні. З той даўніны на кантыненте традыцыяна 1 мая ладзіцца розныя ўрачыстасці і святкаванні. У Беларусі адзначаюць цяпер Свята працы”. “Маёвы росквіт” — пра кветкі, якія ў маі зацвітаюць, увогуле пра майскі перыяд росквіту. Замалёўка гучыць як падказка: азірніцеся навокал, заўважце прыгажосць яблыневай квецені, белы вэлом слівы, вішні, пушчыстыя кветкавыя гронкі бэзу!.. “Сонца, дождж і вецер” — сапраўды пазнавальны нарыс пра зменлівыя прыродныя з’явы. “Салаўіныя песні” — замалёўка, прысвечаная прылёту ў Беларусь птушак у маі: стрыжоў, ластавак, мухаломак, казодояў, івалгаў. У гэтым раздзеле — і пра салаўёў, якія найлепшыя свае рулады співаюць якраз у маі. “Мацярынскі клопат” — пра звярыныя клопаты, пра тое, у якіх жывёл нараджаюцца дзеткі ў апошні месяц вясны. Асобна А. Міраславіч расказвае пра паводзіны зубра — “Тонар Беларусі”. А завяршаецца майская частка кнігі замалёўкай “Пачатак лета”.


Несумненна, у “Вясны” павінен быць цікаўны да прыроды, да самых розных працяў у жывёльным і раслінным свеце чытач. Магчыма, з развіццём серыі “Поры года” выдавецтва пашырыць ілюстрацыйны складнік. У кнігах такога характару (ілюстрацыі як сімпатычныя застаўкі да раздзелаў “Сакавік”, “Красавік”, “Май” зрабіла мастак Галіна Іванова) адных малюнкаў, прысвечаных месяцам пары года, вельмі і вельмі мала. Можна толькі ўяўляць, якія графічныя вырашэнні ў прыродазнаўчым выданні з такім шырокім і цікавым зместам прынялі б кнігавыдаўцы і кніжны мастакі, прыкладам, у Швецыі.

Роман без Мастера

Ольга ПОЛОМЦЕВА

“В памяти каждого человека есть тупик Позора, куда он изо всех сил старается не заглядывать, предпочитая прогуливать сытые мысли, скажем, по бульвару Добродетели или проспекту Взятых Вершин...” Строка **Юрия Полякова**, автора “Ста дней до приказа”, не утратила своей лёгкости и в романе “Конец фильма, или Гипсовый трубочник” — завершающей книге сатирической эпопеи о конце советских времён с их яркой и узнаваемой символикой. Как и остальной прозе Полякова, “Концу фильма...” присущи искромётный юмор, социальная острота, политическое ехидство.

Со времён Михаила Булгакова в недра писательской среды таким пристальным взглядом, пожалуй, не заглядывал никто. Хотя главный герой произведения на роль Мастера явно не подходит, а значит, и бессмертного творения, рукопись которого пламени не подвластна, человечеству не оставит.



“Писодей” Андрей Кокотов, как именует его Юрий Поляков, автор “Жадной нежности”, “Беса наготы”, “Сумерек экстаза”, “Заблудившихся в алькове” и прочих творений серии “Лабиринты страсти”, увлечён начинающимся романом с влиятельной дамой Натальей Павловной Обояровой, обладательницей “скифского взгляда” и множества других неоспоримых достоинств. Фоном романа служит жизнь творческого окружения в богатые на смену картин девяностые. В доме творчества “Ипокренино” кипят нешуточные страсти. Писодеи и игроводы (режиссёры),

ловкие предприниматели, вчерашние учёные, богатые наследники известных художников, очаровательные “бывшие пионерки” — забавная портретная галерея романа не раз заставит читателя хохотать до слёз.

Например Гелий Захарович Медеянский, младший научный сотрудник, мирный домохозяин при супруге-стоматологине, к которому во время влажной уборки квартиры вдруг приходит идея сказки о Змеюрике — чудом уцелевшем кетцалькоатле. Идеологически выдержанное творение, в котором американская девочка Саманта Смайл помогает верному другу из России Захаровичу Юре Шмакову, доверенному лицу КГБ, спасти мир от нового оружия — летающих ящеров, “перегнав” их на дружественную СССР Кубу, приносит автору неплохую прибыль. Гелий Захарович начинает стричь купоны за использование наивными предпринимателями популярного героя — мелькнёт ли созданный им динозаврик на вывеске ресторана, женском белье или тюбике

зубной пасты. И даже перемыны на политической арене не остановили предприимчивого Медеянского: он изящно вносит коррективы в сказку “Друзья и враги Змеюрика”, столь дорогую целому поколению детишек. Теперь Юра и Саманта с помощью диссидентов спасают динозаврика от коммунистов и перемещают в оплот свободы — Америку. И хотя международная детвора новой версии “Змеюрика” предпочла “Гарри Поттера”, Медеянского это не огорчило: орден “За заслуги перед Отечеством” на родине и золотой диплом “Верный друг Америки” с пожизненной въездной визой пришлось как нельзя кстати.

Как и положено, герои живут на пределе: сочиняют сценарии, интригуют, попадают в психушку, заболевают смертельными болезнями, замышляют убийства, судятся, опять интригуют... Чем всё закончится? Юрий Поляков гарантированно удержит читательское внимание до последней страницы романа.



Посадить нельзя помирить

Данила АРТИМОВИЧ

С какими писателями у вас ассоциируется польская литература? Интеллектуалы и специалисты с филологическим образованием наверняка назовут имена Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого или Витольда Гомбровича. Но вот те читатели, кому интересна современная литература, сразу же вспомнят Януша Леопа Вишневецкого и **Иоанну Хмелевскую**. Творчество первого требует отдельного разговора, а сейчас остановимся на пани Иоанне. Уроженка столичной Варшавы, дочь директора банка, она мечтала стать архитектором и даже поступила в соответствующую Академию. Но однажды, путешествуя по Франции, увидела в коммуналке Орли небольшую часовню. Поражённая её красотой, Хмелевская поняла, что такого архитектурного уровня ей не достичь, и сменила профессию. А поскольку её тётка была журналистом, не удивительно, что гены сыграли свою роль.

В 1964 году, когда Хмелевской исполнилось тридцать два года, был издан её первый роман “Клин клином”. С того времени вышло более 60 книг (в основном детективов). Написанные с иронией, они стали открытием для русскоязычных читателей. Один из последних — роман “**Девушка с выкрутасами**”, переведённый с польского Н. Селивановой.

Главная героиня Стася Рущкая больше всего на свете ценит свою... девственность и носит её как с писаной торбой. Её будущий избранник должен был обитать в ней именно это качество и быть благодарен Стасе по гроб жизни. Свои надежды девушка связывает с Климчаком. Однако после романтической ночи героиня приходит в полицию с заявлением об изнасиловании. Положение осложняется тем, что стражи правопорядка имеют с героем давние счёты. Раньше Климчак участвовал в ограблении банка, но полиция сумела обвинить его только в незаконном хранении оружия. Кроме того, главный герой сидел в тюрьме за сбыт краденого и за подделку свидетельств об окончании школы. Неудивительно, что полицейские просто мечтают упрятать Климчака за решётку.

Существует ещё один фактор. Разумеется, женский. В деле оказывается замешана сладкая парочка: стерва Патриция, работающая журналисткой, и донжуан Костусь, являющийся прокурором. Они заключают пари: виноват ли Климчак. Действительно, кто такая Стася: жертва коварных подружек или злодейка, задумавшая погубить ни в чём не повинного парня?

Если вы всё ещё сомневаетесь, открывать ли книгу, предложу несколько дополнительных аргументов. Во-первых, об уровне Хмелевской свидетельствует тот факт, что она является обладательницей множества литературных премий, в том числе Премии Председателя Совета Министров за творчество для детей и юношества (1989), и двукратным лауреатом премии “АО ЭМПИК” (крупнейшая в Польше сеть продажи медиа-носителей) (2000, 2001). А во-вторых, если вы когда-то уже попали под воздействие писательского таланта Иоанны Хмелевской, то обязательно останетесь верными её творчеству.

Ключ к миллионам

Чеслава ПОЛУЯН

Кто пишет детективы лучше — мужчины или женщины? Думаю, найти точный ответ на этот вопрос достаточно сложно, но всё же возможно — путём сравнения. Хотя бы двух новых книг ООО “Харвест” — романа **Елены Михалковой** “Комната старинных ключей” и книги **Вадима Елфимова** “Нищая Миллионерша” (серия “Современный детектив. Библиотека Союза писателей Беларуси”).

Объявление в газете “Требуется экономка в загородный дом. С проживанием...”, загадочный хозяин, который по телефону даёт краткую точную характеристику Полине, главной героине романа, угрюмый водитель со шрамом на лице, дом, полный запертых дверей и тайн... Любители детективов могут просто упиваться атмосферой, с удовольствием рассматривать декорации. Тут есть и старинные часы, и таинственные комнаты, ключи-помощники, орден Привратников, спаситель из Французского Легиона, замок в Венгрии, убийство в прошлом и много-много всего. Речь идёт о книге Елены Михалковой “Комната старинных ключей”, а уж этот автор знает толк в расследованиях и загадках.

Елена Михалкова по образованию юрист. Одно время она работала помощником следователя в РОВД. Оказавшись как-то летом в глухой деревне без детских книжек для маленькой дочери, реши-

ла придумать для неё стихи. Они были неожиданно замечены несколькими детскими журналами. Потом писала сценарии для детских телевизионных передач, а свой первый детектив создала на спор с мужем. Издаётся с 2007 года, кстати, очень успешно. К настоящему времени совокупный тираж её книг составил более миллиона экземпля-



ров. Как отмечают критики, “...романы Елены Михалковой — это жизненные детективы, в которых каждый герой, даже второстепенный, обладает своей историей, вызывающей не меньший интерес, чем основная сюжетная линия”.

А теперь — о книге Вадима Елфимова “Нищая Миллионерша”. “Утреннее сообщение телевизионных новостей: ...Только что из дежурной части милиции поступила срочная информация! Сегодня ночью в Москве совершено дерзкое покушение на одного из влиятельнейших в стране банкиров...” Интригующее начало романа, не так

ли? А если ещё учесть, что в нём речь пойдёт не только о деньгах, финансовых махинациях, делах мафии, но и, конечно, о любви, совсем интересно становится.

Бесспорно, Вадим Елфимов очень неплохо разбирается в международных финансовых делах. Он выпускник факультета международных отношений и международного права Киевского государственного университета, окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время — доцент политологии, эксперт на телевидении и радио. Детективы публикует с 2004 года. И они очень успешно продаются. К примеру, четыре романа (вышли под псевдонимом Вадим Вершинин) дважды переиздавались в рос-



сийском издательстве “Эксмо”. Публикуются его романы и в Минске. Елфимов — член Союза писателей и Союза журналистов Беларуси.

Что предпочтительнее — женскую эмоциональность или мужскую логичность? А может, наоборот — женский холодный расчёт или мужскую горячую чувственность? В любом случае — выбор за читателем. А лучше обратить внимание на обе книги.

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за её пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии, словари** и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.

Тел./факс: 205-77-75

E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Навінкі кнігавыдання

Айчынным выданні, зарэгістраваныя Нацыянальнай кніжнай палатай Беларусі апошнім часам

МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ. ВІДОВІШЧЫ. СПОРТ
Агульныя пытанні мастацтва
Диченская, Е.А. Дидактический потенциал жанров изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-03 01-06 «Изобразительное искусство и черчение» / Е. А. Диченская; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 126 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-808-6.
Лазука, Б. А. Гісторыя сусветнага мастацтва: рускае і беларускае мастацтва XIX — пачатку XX стагоддзя / Б. А. Лазука. — Мінск: Беларусь, 2011. — 429 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-01-0880-7 (у пер.).
Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. Кандрата Крапівы»; [навуковы рэдактар: А. І. Лакотка; рэдактар-укладальнік: А. Г. Алфёрава]. — Мінск: Права і эканоміка, 2006— — ISSN 2221-9919.
Вып. 11. — 2011. — 621 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 100 экз.
Салеев, В. А. Эстетика: краткий курс: [для студентов] / В. А. Салеев. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 160 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-271-6.
IV Няфёдаўскія чытанні «Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць»: Рэспубліканская навукова-творчая канферэнцыя, 24 сакавіка 2011 г. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў; [рэдкалегія: Вінакурава С. П. (старшыня) і інш.]. — Мінск: БДАМ, 2011. — 327 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 90 экз.
Планіроўка ў маштабе краіны
Основные направления государственной градостроительной политики Республики Беларусь на 2011–2015 годы: (Указ Президента Республики Беларусь от 30.08.2011 № 385 с комментариями) / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. — Минск, 2012. — 72 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз.
Архітэктура
Гомельскі палац = Гомельский дворец = Gomel palace / [аўтар тэксту Т. Ф. Літвінава; фота А. У. Еўтухова]. — Мінск: Беларусь, 2011. — 105 с. — 2200 экз. — ISBN 978-985-01-0937-8.
Данилевский, Л. Н. Принципы проектирования и инженерное оборудование энергоэффективных жилых зданий / Л. Н. Данилевский. — Минск: Бизнесофсет, 2011. — 374 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6939-35-1.
Дизайн-проектирование. Проблемные аспекты изучения курса: методические рекомендации для преподавателей и студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» направлений специальности 1-19 01 01-01 «Дизайн объемный», 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды» / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет; [составитель: Малин А. Г.]. — Витебск: ВГТУ, 2011. — 76 с. — 45 экз.
Морозов, В. Ф. Архитектурные школы в монументальном зодчестве Беларуси конца XVIII – начала XIX в. / В. Ф. Морозов. — Минск: БНТУ, 2011. — 222 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-831-6.
Выяўленчае мастацтва
Чжан Далэй. Культурное наследие китайского изобразительного искусства XX века / Чжан Далэй. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 216 с. — 10 экз. — ISBN 978-985-7026-13-5 (в пер.).
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Мастацкія промыслы
Дизайн-проектирование: методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды» / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет; [составитель: Малин А. Г.]. — Витебск: ВГТУ, 2011. — 70 с. — 80 экз.
Жывапіс. Графіка
Грамыка, М. В. Беларускі пэізажны жывапіс першай паловы XX стагоддзя / М. В. Грамыка; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. Кандрата Крапівы. — Мінск: Беларуская навука, 2011. — 164 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-08-1348-0.
Музыка
Брэстчына фестывальная: фестывалі, конкурсы, святы / ДУК “Брэсцкі абласны грамадска-культурны цэнтр”; [складальнікі – Несцяярэнка С. В., Абакумава І. В.]. — Брэст, 2011. — 40 с. — 150 экз.
Годованник, Л. Тайные гастроли: ленинградская биография Владимира Высоцкого / Лев Годованник. — Москва: Астрель, 2011. — 251 с. — 20000 экз. — ISBN 978-5-271-30660-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0835-5 (Харвест) (в пер.).
Заслужаныя аматарскія калектывы Рэспублікі Беларусь / ДУК «Брэсцкі абласны грамадска-культурны цэнтр»; [складаль-

нікі — Несцяярэнка С. В., Абакумава І. В.]. — Брэст, 2011. — 36 с. — 150 экз.

Миронова, Т. А. Соединяя души и сердца: [к 20-летию хора мальчиков и юношей Белорусского Экзархата] / Таисия Миронова. — Минск: Белпринт, 2011. — 59 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-459-227-5.

«Славянский базар в Витебске», международный фестиваль искусств (20; 2010). XX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»: [буклет / Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск» – дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»; над буклетом работали: Аркадий Шульман и др.]. — Витебск: Витебская областная типография, 2011. — 150 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 1500 экз.

Кіно. Кінафільмы
Лістапад: XVIII Мінскі міжнародны кінафэстываль, 2011 / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Мінскі выканаўчы камітэт. — 2011. — 183 с. — Частка тэксту паралельна на беларускай, рускай і англійскай мове. — Частка тэксту на англійскай і рускай мовах. — Апісана па вокладцы. — 700 экз.
Тэатр. Сцэнічнае мастацтва
Минский международный Рождественский оперный форум, 15–20 декабря 2011 г. — Минск, 2011. — 50 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 1500 экз.
Монакова, Л. Введение в профессию. Психотехника актера: учебное пособие по специальности «Актёрское искусство»: [для студентов] / Лидия Монакова; Белорусская государственная академия искусств. — Минск: БГАИ, 2011. — 155 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6708-34-6.
«Панарама», міжнародны фестываль тэатральнага мастацтва (5 Мінск; 2011). V Міжнародны фестываль тэатральнага мастацтва «Панарама» = 5th Panorama international festival of theatre art: Мінск – 2011: [20–27 лістапада 2011 г., Мінск] / [над выданнем працавалі: Андрэй Ганчароў і інш.]. — Мінск, 2011. — 24 с. — Частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах. — 600 экз.
Перепелица, К. И. Галера святых і грэшных: [кніга об актерах Брестского драматического театра] / К. И. Перепелица. — Минск: Четыре четверти, 2012. — 263 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-7026-14-2.

Спорт. Гульні. Фізічная культура
Белорусский государственный университет физической культуры (Минск). Информационно-аналитический бюллетень по актуальным проблемам физической культуры и спорта / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Минск: БГУФК, 2008—
Вып. 12: Хоккей / [составители: Т. Д. Полякова, И. В. Усенко]. — 2011. — 338 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7023-01-1.
Журавский, А. Ю. Основы лыжного спорта: учебно-методическое пособие: [для студентов] / А. Ю. Журавский, А. С. Голенко, А. Н. Яковлев; Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пинск: ПолесГУ, 2011. — 67 с. — 140 экз. — ISBN 978-985-516-148-7.
Законодательные, нормативно-правовые и регламентирующие документы по организации физической культуры / [составители: П. П. Непряхин, А. В. Екимова]; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение «Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения». — Минск: РУМЦ ФВН, 2011. — 393 с. — 260 экз. — ISBN 978-985-6658-60-3.
Кожемьякин, А. Д. Внутренние пружины каратэ / Александр Кожемьякин; [автор предисловия Андрей Вилькин]. — Минск: Белпринт, 2011. — 278 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-459-215-2.
Международный стандарт для проведения тестирования: всемирный антидопинговый кодекс: [вступает в силу с 1 января 2012 г.]. — Минск: РУМЦ ФВН, 2011. — 106 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6658-66-5.
Общая организация велоспорта, судейство соревнований по велоспорту на шоссе и BMX: [пособие] / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры, Белорусская федерация велосипедного спорта; [составители: Е. Н. Шупикова, М. И. Дворьяков, М. М. Ковылин]. — Минск: РУМЦ ФВН, 2011. — 220 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-6658-39-9.
Организация работы катков массового катания: (правовые и регламентирующие документы) / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, ГУ «Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения»; [составители: Прохоцкий В. Л., Барышев А. А.]. — Минск: РУМЦ ФВН, 2011. — 46 с. — 260-экз. — ISBN 978-985-6658-61-0.

Список запрещенных веществ и методов – 2012: международный стандарт: настоящий список вступает в силу 1 января 2012 / [под общей редакцией А. А. Ванхадло; перевод с английского А. В. Лытиной]. — Минск: РУМЦ ФВН, 2011. — 22 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-6658-64-1.

Шаров, А. В. Создание зрительного представления об движении с использованием персонального компьютера в процессе обучения технике легкоатлетического бега на средние дистанции: методические рекомендации для студентов факультета физического воспитания специальности 1-03 02 01 Физическая культура / А. В. Шаров; Брестский государ-

ственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 26 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-795-9.

Яременко, Н. Н. «Спартак». ЦСКА. «Зенит». «Анжи». Кто умрет первым?: страшные тайны российского футбола / Николай Яременко. — Москва: Астрель, 2012. — 319 с. — 7000 экз. — ISBN 978-5-271-40-034-6 (Астрель).

МОВА. МОВАЗНАЎСТВА. ЛІНГВІСТЫКА. ЛІТАРАТУРА
Мовазнаўства і мовы. Лінгвістыка
Десюкевич, О. И. Теория текста: пособие для студентов Института журналистики БГУ, обучающихся по специальности 1-23 01 10-02 «Литературная работа (редактирование)» / О. И. Десюкевич. — Минск: БГУ, 2011. — 131 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-518-526-1.
Кросс-культурная коммуникация и современные технологии в исследовании и преподавании языков: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию БГУ, Минск, 25 октября 2011 г. / [редколлегия: О. И. Уланович (ответственный редактор) и др.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2012. — 279 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-962-2.
Шубадзёрава, А. М. Сацыялінгвістыка: праблемы, метады: дапаможнік: [для студэнтаў] / А. М. Шубадзёрава; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. А. Куляшова. — Магілёў: МДУ, 2011. — 57 с. — 82 экз. — ISBN 978-985-480-758-4.

Мовы
Английский язык: курс начальной школы в таблицах / [составитель Бельская Инна Леонидовна]. — 5-е изд. — Минск: Букмастер: Кузьма, 2012. — 128 с. — 10050 экз. — ISBN 978-985-549-153-9 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-515-9 (Кузьма).
Английский язык: практикум для адъюнктов и слушателей магистратуры / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Кафедра белорусского и иностранного языков; составитель С. С. Денисова. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 103 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-427-706-6.
Английский язык: сборник теоретических и практических материалов по теме «Словные предложения» для студентов уровня среднего специального образования всех специальностей / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, «Высший государственный колледж связи» Витебский филиал, Кафедра гуманитарных наук; [составитель 3. Г. Смирнова]. — Минск: БГКС, 2011. — 54 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-7002-25-2.
Английский язык: учебное пособие для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений / [Н. И. Веренич и др.]. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 304 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-256-3.
Английский язык делового общения: практикум для развития навыков устной и письменной речи для студентов специальности 2-25 01 35 – Бухгалтерский учет, анализ и контроль / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, «Высший государственный колледж связи» Витебский филиал, Кафедра гуманитарных наук; [составитель К. Л. Шалупкина]. — Минск: БГКС, 2011. — 50 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-7002-24-5.

Английский язык делового общения = English for businessmen: практикум для учащихся заочного отделения специальности 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность» / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный высший радиотехнический колледж; [составитель Л. Э. Мацко]. — Минск: МГБPK, 2011. — 137 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-526-132-3.

Бизнес-идентичность = Business identity: пособие по развитию навыков и умений чтения и говорения на английском языке для студентов ИЭФ всех форм обучения / [М. В. Кравченко и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра иностранных языков № 2. — Минск: БГУИР, 2011. — 75 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-488-723-4.

Булавина, О. Н. Технический прогресс: учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов дневного обучения всех специальностей / О. Н. Булавина, О. Н. Филимончик, О. В. Машукова; под редакцией Н. А. Гришанковой; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. — Гомель: БГУТ, 2011. — 57 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-468-787-2.

Буров, А. А. Практическая грамматика немецкого языка: учебно-методический комплекс: [для студентов]: в 3 ч. / А. А. Буров; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011— — ISBN 978-985-473-811-6.

Ч. 1: Морфология. — 2011. — 150 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-473-812-3.

Взаимодействие культур: материалы международного colloquiuma Восточно-европейской ассоциации нидерландистов, г. Минск, 21–23 октября 2010 г. / [редколлегия: Т. П. Карпилович (отв. редактор) и др.]. — Минск: МГЛУ, 2011. — 110 с. — Часть текста на нидерландском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-460-458-9.

Волшебная шкатулка: рабочая тетрадь по английскому языку: учебное пособие по для учащихся 1-го класса общеобразовательных школ и школ с повышенным уровнем изучения английского языка / [авторы: Н. М. Седунова и др.]. — 11-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 119 с. — 3100 экз. — ISBN

978-985-533-172-9.

Вырази себя = Express yourself: учебно-методические материалы: [для студентов неязыковых специальностей вуза] / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова; составители Е. Н. Бэтова, А. А. Найденова. — Минск: МГУ, 2011. — 64 с. — 97 экз.

Грицай, Н. А. Учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов-экологов 3 курса факультета заочного обучения / Грицай Н. А., Никитина Л. Н.; Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Кафедра иностранных языков. — Минск: МГУЭ, 2011. — 27 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-551-019-3.

Иванова, Н. А. Лекции профессора Хейзена: [английский язык]: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Н. А. Иванова, М. А. Киселевская; Государственное учреждение образования «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси», Кафедра иностранных языков. — Минск: Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси, 2011. — 73 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6820-39-0.

Капитула, Л. С. Фармацевтическая терминология в стоматологии от возникновения до наших дней / Л. С. Капитула; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра латинского языка. — Минск: БГМУ, 2011. — 103 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-444-5.

Комиссарук, В. И. Республика Беларусь в современном мире: учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов дневного обучения всех специальностей / В. И. Комиссарук, И. Н. Комиссарук; под редакцией Н. А. Гришанковой; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. — Гомель: БГУТ, 2011. — 65 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-468-791-9.

Комиссарук, И. Н. Английский язык: практикум / И. Н. Комиссарук, В. И. Комиссарук; под редакцией Н. А. Гришанковой; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. — Гомель: БГУТ, 2011. — 143 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-468-737-7.

Королюк, И. П. Достопримечательности: театры, музеі, выставкі = Sehenswürdigkeiten: theater, museen, ausstellungen: практикум для студентов факультета иностранных языков / И. П. Королюк; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 35 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-473-798-0.

Лойша, М. М. Английский язык: деловое общение = English for special purposes: учебно-методическое пособие по курсу «Язык для специальных целей»: для студентов 4-го курса факультета английского языка / М. М. Лойша, Е. В. Трескина; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Минск: МГЛУ, 2011. — 116 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-460-463-3.

Максимюк, Ж. В. Вводно-коррективный курс английского языка: практикум для студентов первого курса гуманитарных и педагогических специальностей / Ж. В. Максимюк, О. А. Радыванюк; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 43 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-807-9.

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: материалы V Международной научной конференции, посвященной 90-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 28 октября 2011 г. / [редколлегия: В. Г. Шадурский и др.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 191 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-476-968-4.

Менжинская-Войтова, А. В. Наш университет: учебно-методическое пособие на французском языке: [для студентов] / А. В. Менжинская-Войтова, О. А. Васильева; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра иностранных языков. — Минск: БГМУ, 2010 (2011). — 25 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-528-501-5.

Могилевцев, С. А. Учимся понимать и интерпретировать медийные тексты на английском языке = Learning to understand and interpret mass media texts: пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности «Современные иностранные языки (перевод)» / С. А. Могилевцев, Т. П. Карпилович, Г. И. Позюбанова; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Минск: МГЛУ, 2011. — 157 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-460-456-5.

Немецкий язык = Deutsch: словарь-минимум для студентов 1-го курса ФТК, ФРЭ, ФКП, ВФ / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра иностранных языков № 1; [составители: О. М. Зюзенкова и др.]. — Минск: БГУИР, 2011. — 91 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-747-0.

Общественно-политическая жизнь Германии = Gesellschaftlich-politisches Leben Deutschlands: учебно-методический комплекс: [для студентов]: в 3 ч. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010— — ISBN 978-985-473-579-5.

Ч. 2: Словарь терминов и понятий для

студентов факультета иностранных языков / Т. А. Кальчук, И. Ф. Нестерук. — 2011. — 79 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-473-799-7.

Пронина, Н. М. Deutsch für Sie: практическое пособие для студентов 1-го курса / Н. М. Пронина; Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пинск: ПолесГУ, 2011. — 63 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-516-174-6.

Прохорова, Т. В. Займемся изучением США = Getting to grips with the USA: сборник учебных материалов по практике устной и письменной речи для студентов лингвистических специальностей учреждений высшего образования / Т. В. Прохорова; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2011. — 115 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-498-475-9.

Разнородные самостоятельные работы по английскому языку: 3-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / [составитель С. С. Вальковская]. — 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 37 с. — 213 экз. — ISBN 978-985-538-586-9.

Сборник тренировочных заданий по грамматике английского языка: 6-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / [составитель О. В. Гарбуз]. — 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 33 с. — 213 экз. — ISBN 978-985-538-587-6.

Французский язык для юристов = Le français pour les juristes: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / [авторы-составители: Т. А. Мальцева, Н. М. Кириллова]. — Минск: БГУ, 2011. — 265 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-527-8 (в пер.).

Юшкевич, Т. И. Практикум по практической фонетике немецкого языка / Т. И. Юшкевич; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГГУ, 2011. — 53 с. — 52 экз. — ISBN 978-985-480-754-6.

Язык профессионального общения: устный дискурс = Language for professional communication: oral discourse: пособие для студентов 5-го курса, обучающихся по специальности 1-21 06 01 01 «Современные иностранные языки (преподавание)» / [Л. С. Крохалева и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Минск: МГЛУ, 2011. — 146 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-460-462-6.

Русская мова
Белый, В. В. Культура речи молодого врача: учебно-методическое пособие: [для студентов] / В. В. Белый, Г. Н. Аксенова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. — Минск: БГМУ, 2011. — 98 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-459-9.
Боженко, Л. Н. Современная русская орфография как система в сопоставлении с белорусской орфографией: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 1-02 03 02 Русский язык и литература, 1-02 03 04 Русский язык и литература. Дополнительная специальность / Л. Н. Боженко; Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Мозырь: МзГПУ, 2011. — 182 с. — 269 экз. — ISBN 978-985-477-471-8.
Будько, М. Е. Знакомимся с анатомией: учебно-методическое пособие: [для студентов факультета иностранных учащихся] / М. Е. Будько, П. В. Сушкевич; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. — Минск: БГМУ, 2011. — 50 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-468-1.
Вакулич, Л. А. Обучение аудированию: учебно-методическое пособие: [для иностранных учащихся подготовительного отделения] / Л. А. Вакулич, Н. Г. Матвеева, Л. А. Меренкова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. — Минск: БГМУ, 2011. — 23 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-465-0.
Горская, С. А. Русский язык: интенсивный курс подготовки к тестированию и экзамену / С. А. Горская. — 2-е изд., исправленное. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 366 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-260-0.
Дымова, Е. А. Глаголы и глагольно-именные словосочетания в подъязыке медицины: пособие по русскому языку для студентов факультета иностранных учащихся / Е. А. Дымова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра русского и белорусского языков. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 107 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-855-1.
Ларина, Т. И. Ономастические тропы: семантика и функционирование / Т. И. Ларина. — Минск: РИВШ, 2011. — 163 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-508-8.

Куплю кнігу:

Корчак, Я. Кароль Мацюсь першы; Кароль Мацюсь на бязлюдным востраве. — Мінск: Юнацтва, 1998. — 460 с.

Тэл. 8(029) 677-75-38.

Мельнікова, А. А. Слушаем і говорим: пособие по аудированию для студентов факультета иностранных учащихся / А. А. Мельникова, Н. А. Мишонкова, Е. Г. Безмен; под общей редакцией А. А. Мельниковой, Н. А. Мишонковой; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра русского и белорусского языков. — 2-е изд. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 59 с. — 99 экз. — ISBN 978-987-496-859-9.

Николаева, О. М. Современный русско-белорусский словарь: [на новых правилах] / О. М. Николаева, Т. Н. Трухан; под редакцией А. А. Лукашанца; Институт языка и литературы им. Якуба Коласа и Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси. — 2-е изд., исправленное. — Минск: Тетра-Системс, 2012. — 575 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-268-6 (в пер.).

Практический курс русского языка: пособие для студентов лечебного факультета отделения иностранных учащихся / [составители: А. А. Мельникова и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра русского и белорусского языков. — 4-е изд. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 134 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-874-2.

Резниченко, И. Л. Современный словарь русского языка. Ударения. Произношение. Орфоэпический: около 25 000 слов / И. Л. Резниченко. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 830 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-062068-5 (АСТ). — ISBN 978-5-271-25272-3 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0605-4 (Харвест) (в пер.).

Русский язык: 7-й класс: выполненные задания с подробными объяснениями: справочное пособие / [составитель Л. А. Петкевич]. — Минск: Кузма, 2012. — 256 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-453-493-0.

Русский язык: тесты для тематического и итогового контроля: 5-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / [составитель С. Н. Рогальчук]. — 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 38 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-538-582-1.

Тексты. Диалоги: пособие для слушателей и студентов факультета иностранных учащихся / [Н. А. Мишонкова и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра русского и белорусского языков. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 119 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-496-839-1.

Ткачева, Т. Л. Русский язык в таблицах и тестах: пособие для подготовки к экзамену / Т. Л. Ткачева. — 7-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 424 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-533-178-1.

Беларуская мова

Азарка, В. У. Беларуская мова: аналіз моўных адзінак: дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навуковых устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях: 1-01 02 01 Пачаткова адукацыя; 1-01 02 02 Пачаткова адукацыя. Дадаткова спецыяльнасць / В. У. Азарка, А. С. Васілеўская; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт ім. Максіма Танка. — Минск: БДПУ, 2011. — 115 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-541-040-0.

Анцух, М. У. Работа над памылкамі на ўроках беларускай мовы: пачатковая школа: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання / М. У. Анцух. — 3-е выд. — Мазыр: Белы Вецер, 2012. — 54 с. — 3013 экз. — ISBN 978-985-538-579-1.

Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае: матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных памяці дацэнта Еўдакіі Сцяпанануны Мяцельскай, 26–27 красавіка 2011 г., г. Мінск / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Фіналагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай мовы; пад агульнай рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча; [рэдкалегія: М. І. Свістоўна (адказны рэдактар) і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2011. — 179 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-552-005-5.

Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю БДУ, Мінск, 20–21 кастрычніка 2011 г. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Фіналагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай мовы; [пад агульнай рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча]. — Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. — 167 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-476-967-7.

Зразікава, В. А. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навуковых устаноў па эканамічных спецыяльнасцях / В. А. Зразікава, А. В. Губкіна. — 3-е выд., стрэзатыпнае. — Мінск: Издательство Гревцова, 2012. — 214 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6954-40-8.

Клундук, С. С. Беларуская мова: усе складаныя тэмы: тэорыя і практыкаванні: [рыхтуемца да цэнтралізаванага тэсправання] / С. С. Клундук, Н. Р. Якубук. — 2-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2012. — 111 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-533-170-5.

Красней, В. П. Беларуская мова: поўны школьны курс: тэорыя: дапаможнік для вучняў старшых класаў агульнаадукацыйных устаноў / В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль. — 5-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2012. — 272 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-533-164-4.

Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: зборнік навуковых артыкулаў: [матэрыялы II Міжнароднай навуковай канферэнцыі /



Чытальная зала

Старонкі з восеньскага альбома

Выпускнік архітэктурнага факультэта Беларускага політэхнічнага інстытута і маскоўскага Літаратурнага інстытута, Уладзімір Мароз шмат гадоў аддаў айчынамую кінематографу. Сёння на рахунку вядучага рэдактара студыі “Летапіс” Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм” больш як шэсцьдзясят пяць сцэнарыяў дакументальных стужак, прысвечаных гісторыі і культуры Беларусі. Прычым “Успамін пра Міколу Равенскага” быў адзначаны Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь. Як рэжысёр ён зняў шэраг дакументальных фільмаў,

З пачатку 1980-х гадоў У. Мароз выступае і ў паэтычным жанры (кнігі “Далікатнае дакрананне”, “Голас”, “Рэй”, “Хутарская зорка”, “Дабрадаць”). Сёлета ў яго выйшаў зборнік “Шляхцянка восень”, які мае падзагалолак “пірыка любові і кахання”. У кнізе сапраўды шмат пшшчотных, кранальных, лірычных твораў: “*Жыві, узвышайся, красуй, // Кахання прыгожая сіла! // Магутна расквіне свае крылы, // Усіх, хто бяздольны, ратуй!*” Вельмі дарэчы выглядае і аўтарскі гумар: “*Цябе зберагу, і не ўведаеш гора. // Ну што ты, каханая, што ты, не плач. ... // Імгненне спыніў, падарыць табе мора, // Парыж і дзівосы — не здолеў. // Прабач*”.

Наогул пры аналізе кнігі згадваецца феномен “сямейнага альбома”: з’явы, уласцівай дваранскай культуры XIX стагоддзя. Бадай, кожная маладая паненка мела ва ўласным доме альбом, дзе пакідалі вершы, эпіграмы, жартоўныя прызнанні яе госці. Зразумела, іх не зусім карэктна параўноўваць з этапнымі паэтычнымі зборнікамі таго часу. Але альбомы гадамі захоўваліся як сямейныя рэліквіі і з’яўляліся надзвычай каштоўнай крыніцай звестак пра мінулае. На маю думку, зборнік “Шляхцянка восень”, які У. Мароз прысвечвае сваёй жонцы Вользе, варта ўспрымаць і падобным чынам.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

рэдкалегія: Д. В. Дзятко (адк. рэд.) і інш.]. — Мінск: БДПУ, 2011. — 343 с. — Частка тэксту на рускай, славенскай і ўкраінскай мовах. — 120 экз. — ISBN 978-985-541-037-0.

Сіюковіч, В. М. Слoўнік беларускай мовы: арфаграфія, націск, словазмяненне, стылістычныя паметы / В. М. Сіюковіч; [пад рэдакцыяй В. П. Красней]. — Мінск: Аверсэв, 2012. — 640 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-19-0005-9 (у пер.).

Літаратура. Літаратуразнаўства

Мельнікава, З. П. Метадалогія літаратуразнаўства: курс лекцый / З. П. Мельнікава; Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна. — Брэст: БрДУ, 2011. — 179 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-473-813-0.

Мастацкая літаратура на асобных мовах

Гудкайнд, Т. Закон девяток: [роман] / Терри Гудкайнд; [перевод с английского О. И. Судакевича]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 474 с. — 5100 экз. — ISBN 978-5-17-069525-6 (АСТ). — ISBN 978-5-271-37325-1 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0519-4 (Харвест) (в пер.).

Англійская літаратура

Ланаган, М. Лакомые кусочки: [роман] / Марго Ланаган; [перевод с английского Н. С. Сечкиной]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 446 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-063151-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-39551-2 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0582-8 (Харвест) (в пер.).

Мозм, С. Бремя страстей человеческих: роман / Сомерсет Мозм; [перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 685 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-050080-2 (АСТ). — ISBN 978-5-271-39935-0 (Астрель). — ISBN 978-985-16-1316-4 (Харвест) (в пер.).

Шоу, Д. Б. Новая игра — воздушный футбол и другие новеллы: [перевод с английского О. Джордж Бернард Шоу. — Москва: АСТ: Астрель, 2012. — 315 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-074114-4 (АСТ). — ISBN 978-5-271-38707-4 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0414-2 (Харвест) (в пер.).

Літаратура ЗША на англійскай мове

Кинг, С. Оно: [роман] / Стивен Кинг; [перевод с английского В. А. Вебера]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 1245 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-065495-6 (АСТ). — ISBN 978-5-271-35046-7 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0782-2 (Харвест) (в пер.).

Линдсей, Д. Деликатесы Декстера: [роман] / Джеффри Линдсей; [перевод с английского А. Г. Скибиной]. — Москва: Астрель, 2012. — 412 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39343-3 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0658-0 (Харвест) (в пер.).

О. Генри. Поросячья этика: рассказы: [перевод с английского] / О. Генри. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 475 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-0175351-2 (АСТ). — ISBN 978-5-271-37127-1 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0622-1 (Харвест) (в пер.).

О. Генри. Поросячья этика: рассказы: [перевод с английского] / О. Генри. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 475 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-067950-8 (АСТ). — ISBN 978-985-18-0623-8 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0694-8 (Харвест) (в пер.).

Томпсон, Х. С. Страх и отвращение в Лас-Вегасе / Хантер С. Томпсон; [перевод с английского Алекса Керви]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 287 с. — 1800 экз. — ISBN 978-5-17-067950-8 (АСТ). — ISBN 978-5-271-29044-2 (Астрель). — ISBN 978-985-16-8655-7 (Харвест) (в пер.).

Томпсон, Х. С. Страх и отвращение в Лас-Вегасе / Хантер С. Томпсон; [перевод с английского Алекса Керви]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 287 с. — 1200 экз. — ISBN 978-5-17-067955-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-29045-9 (Астрель). — ISBN 978-985-16-8656-4 (Харвест) (в пер.).

Нямецкая літаратура

Ремарк, Э. М. Триумфальная арка: [роман; перевод с немецкого Б. Кремнева, И. Шрайбера] / Эрих Мария Ремарк. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 526 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-057896-2 (АСТ). — ISBN 978-5-271-31101-7 (Астрель). — ISBN 978-985-16-6744-0 (Харвест) (в пер.).

Літаратура на паўночна-германскіх мовах

Амб’ёрнсэн, І. 23-я палата: раман / Ингвар Амб’ёрнсэн; пераклад з нарвежскай [мowy Лідыі Ёхансэн]. — Мінск: З. Колас, 2011. — 191 с. — 500 экз. (1-шы з-д 100). — ISBN 978-985-6992-10-3 (у пер.).

Партугальская літаратура

Коэльо, П. Вероника решает умереть: [роман] / Пауло Коэльо; [перевод с португальского под редакцией И. Старых и Ю. Смирнова]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 254 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-17-064247-2 (АСТ). — ISBN 978-5-271-26382-8 (Астрель). — ISBN 978-985-16-8163-7 (Харвест) (в пер.).

Коэльо, П. Вероника решает умереть: [роман] / Пауло Коэльо; [перевод с португальского под редакцией И. Старых и Ю. Смирнова]. — Москва: Астрель, 2011. — 254 с. — 7500 экз. — ISBN 978-5-17-050984-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-19977-6 (Астрель). — ISBN 978-985-16-4801-2 (Харвест) (в пер.).

Русская літаратура

Арбатова, М. И. Испытание смертью или Железный филателист: [роман] / Мария Арбатова, Шумит Датта Гупта. — Москва: Астрель, 2011. — 377 с. — 10100 экз. — ISBN 978-5-271-40565-5 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0836-2 (Харвест) (в пер.).

Борисова, А. Креативщик: [роман] / Анна Борисова. — Москва: Астрель, 2011. — 314 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-40-696-6 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0853-9 (Харвест) (в пер.).

Борисова, А. Там...: роман в трех актах / Анна Борисова. — Москва: Астрель, 2011. — 316 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-40-695-9 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0849-2 (Харвест) (в пер.).

Брусникин, А. Девятный Спас: [роман] / Анатолий Брусникин. — Москва: Астрель, 2011. — 509 с. — 10100 экз. — ISBN 978-5-271-40698-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0847-8 (Харвест) (в пер.).

Брусникин, А. О. Герой иного времени: [роман] / Анатолий Брусникин; [рисунки М. Ю. Лермонтова]. — Москва: Астрель, 2011. — 413 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-40697-3 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0848-5 (Харвест) (в пер.).

Высоцкий, В. С. Лучшее: стихи, песни, проза / Владимир Высоцкий. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 477 с.; 21 см. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-062694-6 (АСТ). — ISBN 978-5-271-38637-4 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0694-8 (Харвест) (в пер.).

Галль, Л. Не равняется любовь / Лара Галль. — Москва: Астрель; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2011. — 348 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39226-9 (Астрель). — ISBN 978-5-9725-2169-2 (Астрель-СПб). — ISBN 978-985-18-0648-1 (Харвест) (в пер.).

Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы: [роман] / Федор Достоевский. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 781 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-17-040855-9 (АСТ). — ISBN 978-5-271-405221-1 (Астрель). — ISBN 978-985-16-6830-0 (Харвест) (в пер.).

Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы: [роман] / Федор Достоевский. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 781 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-057752-1 (АСТ). — ISBN 978-5-271-31149-9 (Астрель). — ISBN 978-985-16-6830-0 (Харвест) (в пер.).

Зайцев, С. Боевые Роботы. Призраки пустоши / Сергей Зайцев. — Москва: Астрель; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2011. — 409 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39-212-2 (Астрель). — ISBN 978-5-9725-2150-0 (Астрель-СПб) (в пер.). — ISBN 978-985-18-0618-4 (ошибоч.).

КОТастрофа : сборник фантастических рассказов / [составитель: Марианна Алфёрова]. — Москва: Астрель; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2011. — 411 с. — 5100 экз. — ISBN 978-5-271-39233-7 (Астрель). — ISBN 978-5-2719725-2127-2 (Астрель-СПб). — ISBN 978-985-18-0732-7 (Харвест) (в пер.).

Лесков, Н. С. Воительница: Овцебык; Леди Макбет Мценского уезда: [рассказ, очерки] / Николай Лесков. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 316 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-075388-8 (АСТ). — ISBN 978-5-271-37119-6 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0526-2 (Харвест) (в пер.).

Михалкова, Е. И. Алмазный эндшпиль; Иллюзия игры: сборник / Елена Михалкова. — Москва: Астрель, 2011. — 670 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-40316-3 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0771-6 (Харвест) (в пер.).

Мухачев, А. С. Андрей, его шеф и одно великолепное увольнение: жизнь в стиле антикорпоратив / Андрей Трой Мухачев. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 349 с. — 3500 экз. — ISBN 978-5-17-076426-6 (АСТ). — ISBN 978-5-271-38346-5 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0697-9 (Харвест) (в пер.).

Правдин, Д. Записки из арабской тюрьмы: [реальная автобиография целовека, прошедшего все круги ада] / Дмитрий Правдин. — Москва: Астрель, 2011. — 379 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-37-761-7 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0738-9 (Харвест) (в пер.).

Пугачев, Б. Л. Зеркало для слепого: [роман] / Борис Пугачев. — Москва: Астрель, 2011. — 509 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39241-2 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0744-0 (Харвест) (в пер.).

Солнцева, Н. Не бойся глубины: [роман] / Наталья Солнцева. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 414 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-076697-0 (АСТ). — ISBN 978-985-18-0511-8 (Харвест) (в пер.).

Солнцева, Н. Портрет кавалера в голубом камзоле: [роман] / Наталья Солнцева. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 382 с. — 5100 экз. — ISBN 978-5-17-075277-5 (АСТ). — ISBN 978-5-271-37055-7 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0557-6 (Харвест) (в пер.).

Фенх, А. А. Ружья еретиков: [фантастический роман] / Анна Фенх. — Москва: Астрель; Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2011. — 409 с. — 5100 экз. — ISBN 978-5-271-40173-2 (Астрель). — ISBN 978-5-7921-0824-0 (Terra Fantastica). — ISBN 978-985-18-0784-6 (Харвест) (в пер.).

Літаратура Беларусі на рускай мове

Барсукова, А. В. Весна в моем сердце: лирика / А. В. Барсукова; [автор предисловия Николай Вершинин]. — Минск: Белпринт, 2011. — 151 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-459-226-8.

Бондаренко, В. В. Небожители: [роман] / Вячеслав Бондаренко. — Минск: Харвест, 2011. — 318 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-9789-8 (в пер.).

Валье, Н. Что нужно для счастья?: новеллы / Николай Валье. — Минск: Четыре четверти, 2012. — 198 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7026-08-1. — ISBN 978-985-702-608-1 (ошибоч.).

Воронин, А. Н. Слепой. Теория лжи: [роман] / Андрей Воронин. — Минск: Харвест, 2011. — 318 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-18-0574-3 (в пер.).

Зайцев, С.М. Ливонское зеркало: роман / Сергей Зайцев. — Минск: Книжный Дом, 2012. — 574 с. — 3050 экз. — ISBN 978-985-17-0403-9 (в пер.).

Зимина, Е. Поверить в чудо: [роман] / Елена Зимина. — Минск: Букмастер, 2011. — 222 с. — 3050 экз. — ISBN 978-985-549-103-4 (в пер.).

Кеник, А. А. Успей прийти и спасти: стихи в прозе / Андрей Кеник. — Минск: Книгазбор, 2011. — 162 с. — Часть текста на украинском языке. — 60 экз. — ISBN 978-985-7007-22-6.

Львов, П. С. Академия: фантастическая повесть / Павел Львов. — Минск: Четыре четверти, 2012. — 292 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7026-10-4.

Марецкая, М. Любовь никогда не приходит одна: повесть / Марьяна Марецкая. — Минск: Печенко А. Г., 2011. — 175 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-7008-62-9.

Маслюков, В. С. Рождение волшебницы. Жертва: [роман] / Валентин Маслюков. — Минск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 270 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-6994-72-5 (в пер.).

Миланович, Ж. В. Напиши мне о счастье...: [стихи] / Жанна Миланович; [фото: Леонид Ридико]. — Минск: Ковчег, 2011. — 114 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7006-42-7 (в пер.).

Михейкина, Л. С. Такая большая короткая жизнь: поэзия / Людмила Михейкина; [автор вступительной статьи Вячеслав Корбут]. — Минск: Галияфы, 2011. — 175 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6906-60-5.

Олвик, Э.

Рудой, В. И. Последний комиссар: повесть, рассказы / Василий Рудой. — Минск: Четыре четверти, 2012. — 193 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6981-76-3 (ошибоч.).

Сапильников, Е. Н. Братья по разуму: поэма / Евгений Сапильников. — Минск: Ковчег, 2011. — 93 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-7006-23-6.

Татаринов, Ю. А. Барбара Радзивилл: проза / Юрий Татаринов. — Минск: ИПА «Регистр», 2012. — 476 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-6937-38-8 (в пер.).

Титоренко, И. И. Предзимье: стихотворения / Иван Титоренко. — Минск: Ковчег, 2011. — 55 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7006-43-4.

Титоренко, И. И. Созвучие: [стихотворения] / Иван Титоренко. — Минск: Ковчег, 2011. — 54 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-7006-44-1.

Фисюк, В. В. Афоризмы / Фисюк Валерий Владимирович. — Брест: Брестская типография, 2011. — 65 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-524-107-3.

Шевмер, Г. В. Милая моя...: стихи / Георгий Шевмер. — Минск: Мон литера, 2011. — 15 с. — 1400 экз. — ISBN 978-985-90234-5-3.

Беларуская літаратура

Барадулін, Р. І. Anima / Рыгор Барадулін; [укладальнікі: Уладыслаў Завальнюк, Ала Сакалоўская; рэдактар Ала Сакалоўская; аўтары прадмоваў: Завальнюк У, Сакалоўская А.; фотаздымкі Вячаслава Дамуця і інш.]. — Мінск: Рымска-каталіцкая парафія святога Сымона і святой Алены, 2011. — 450 с. — Сымона, — ISBN 978-985-6652-34-2.

Божко, А. Татры: стихи, поэма / Алесь Божко; [редакционный совет: Михаил Поздняков и др.]; перевод с белорусского [Андрея Тьявловского, Всеволода Рождественского]. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 105 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-7026-06-7.

Вішнёў, З. Ю. Шоргат жукоў: тэксты / Зміцер Вішнёў. — Мінск: Галіяфы, 2011. — 91 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6906-55-1.

Гардынец, Л. М. Ад твайго парога: [вершы, эсэ, артыкулы, апавяданні] / Лідзія Гардынец; [прадмова Міхася Казлоўскага; ілюстрацыі Анатоля Акуліка]. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 183 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-7007-38-7 (у пер.).

Жылко, У. Т. Пасля нас завіцце тое зноў ...: зборнік вершаў / Уладзімір Жылко; [укладальнік В. В. Шчарбакова]. — Нясвіж: Нясвіжская ўзбуйненая друкарня ім. С. Буднага, 2011. — 73 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6796-70-1 (у пер.).

Мазго, У. М. Сакавіны: паэзія і проза / Уладзімір Мазго. — Мінск: Чатыры чвэрці, 2012. — 214 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-7026-12-8.

Малаяўка, М. Крышталёная галінка снегападу: лірыка / Мікола Малаяўка; [мастак Уладзімір Жук]. — Мінск: Паліграфкамбінат ім. Я. Коласа, 2011. — 239 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6791-43-0 (у пер.).

Мне рамонкі цацуюць калені: зборнік вершаў: у 2 ч. / Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці, Народны клуб кампазітараў і паэтаў «Жывіца»; [складальнікі: Карнаухава Ірына Алксандраўна, Дораш Галіна Іванаўна]. — Мінск: Печанко А. Г., 2011. — 220 экз. — ISBN 978-985-7008-55-1. Ч. 1. — 163 с. — Частка тэксту на рускай мове. — Змяшчае аўтараў: Акулёнак В., Агрэчнік А., Асталковіч К., Арлоў А., Атрошанка Т., Багдановіч Л., Бордак Н., Брыцкая А., Броска В., Булычю Д., Быкава С., Быль В., Валасевіч Л., Валюшка Н. (Азарка Н.), Гасціловіч З., Гладышава-Разумейка Н., Грэсь Г., Еляцкова Г., Емельянаў А., Ешманскі І., Дзікая А., Дораш Г., Дубовік К., Зазуля К., Жаровін М., Жэрка В., Жылка У., Кananовіч І., Кажура В., Каляда С., Калёда Т., Карнаухава І., Карпучэ Я., Крутава Л., Левітан Ж., Лапацкая А., Любанец С., Макарэвіч Б., Марын М., Мазгоў А., Маркаў А., Марозаў А., Міронычава-Дабравольская Я. А., Мялешка Л., Маціок Б., Наўчанкова А., Нічыпаровіч Г., Нупрэйчык Г., Падашэўская Р., Папова В., Патула К., Рунцэвіч У., Рыжкова С., Рымашэўскі Г., Сакалова В., Сітнікава Г., Скапенка М., Скробатава А., Сямёнаў А., Тападзе Л., Хіхіч В., Храмцоў Р., Цанунін У., Ціханаў В., Чайко Н., Шапавалава М., Шамшур Г., Шэрая Р., Шкода А., Шчарбакова В. — ISBN 978-985-7008-56-8.

Ч. 2. — 147 с. — Частка тэксту на рускай мове. — Змяшчае аўтараў: Акулёнак В., Арлоў А., Атрошанка Т., Багдановіч Л., Бібікава А., Бордак Н., Брыцкая А., Броска В., Булычю Д., Быкава С., Быль В., Бярэзіна Т., Валасевіч Л., Валюшка (Азарка) Н., Вятлугін Б., Гасціловіч З., Еляцкова Г., Емельянаў А., Ешманскі І., Дзікая А., Дораш Г., Зазуля К., Жаровін М., Жэрка В., Жылка У., Кажура В., Каляда Т., Карнаухава І., Карпучэ Я., Крутава Л., Левітан Ж., Лапацкая А., Любанец С., Макарэвіч Б., Марын М., Мазгоў А., Маркаў А., Марозаў А., Міненка В., Міронычава-Дабравольская А., Мялешка Л., Маціок Б., Мацнева В., Наўчанкова А., Нічыпаровіч Г., Нупрэйчык Г., Падашэўская Р., Папова В., Пракоф’еў С., Рунцэвіч У., Рыжкова С., Рымашэўскі Г., Сакалова В., Сітнікава Г., Скапенка М., Сямёнаў А., Траццяк А., Хіхіч В., Храмцоў Р., Цанунін У., Чайко Н., Шапавалава М., Шэрая Р., Шкода А., Шчарбакова В., Яблонскі Д. — 220 экз. — ISBN 978-985-7008-57-5.

Панасюк, М. Як набат на ўсе вякі: аб новай кнізе Уладзіміра Сітухі «Стваральні-

кі», яе героях і творчай працы пісьменніка: [кніга новага стагоддзя] / Мікола Панасюк. — Брэст: Брэсцкая друкарня, 2011. — 27 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-524-105-9.

Танк, М. Збор твораў: у 13 т. / Максім Танк; [рэдкалегія: У. В. Гніламедаў і інш.; прадмова В. В. Зуёнка]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск: Беларуская навука, 2006— ISBN 985-08-0699-0. — ISBN 978-985-08-0699-4 (у пер.).

Т. 12: Лісты / [укладальнікі: У. І. Мархель, С. У. Калядка; падрыхтоўка тэкстаў і каментар: С. У. Калядка, У. С. Трафімец, А. Р. Шакун; пераклады з польскай мовы А. У. Бразгуноў; рэдактар тома А. У. Бразгуноў]. — 2011. — 941 с. — Частка тэксту на рускай і польскай мовах. — 2000 экз. — ISBN 978-985-08-1330-5.

Польская літаратура

Мілаш, Ч. Выратаванне = Ocalenie: выбраныя вершы і пэамы / Чэслаў Мілаш; укладальнік Андрэй Хадановіч; пераклалі з польскай: Лявон Баршчэўскі [і інш.]. — Мінск: Логвінаў І. П., 2011. — 372 с. — 800 экз. (1-шы з-д 300). — ISBN 978-985-6991-45-8 (у пер.).

Мілаш, Ч. Даліна Ісы = Dolina Issy: раман / Чэслаў Мілаш; пераклад Марыі Пушкінай; Нобелеўская лекцыя: [8 снежня 1980 г.] / Чэслаў Мілаш; пераклад Яўгена Бугага; [да зборніка ў цэлым: рэдактар Сяргей Смятрычэнка]. — Мінск: Логвінаў І. П., 2011. — 373 с. — 800 экз. (1-шы з-д 300). — ISBN 978-985-6991-46-5 (у пер.).

Мілаш, Ч. Зямля Ульра = Ziemia Ulro: [эсэ] / Чэслаў Мілаш; пераклад з польскай Марыны Казлоўскай; Руіны і паэзія: з кнігі «Сведчанне паэзіі: шэсць лекцый пра вострыя куты нашага веку» / Чэслаў Мілаш; пераклад з польскай Марыі Мартысевіч; [да зборніка ў цэлым: рэдактар Лявон Баршчэўскі]. — Мінск: Логвінаў І. П., 2011. — 383 с. — 800 экз. (1-шы з-д 300). — ISBN 978-985-6991-47-2 (у пер.).

Мілаш, Ч. Іншага канца свету не будзе = Innego końca świata nie będzie: выбраныя творы / Чэслаў Мілаш; укладальнік і рэдактар: Андрэй Хадановіч; пераклады: Лявон Баршчэўскі [і інш.]. — Выд. 2-е, папраўленае. — Мінск: Логвінаў І. П., 2011. — 352 с. — Частка тэксту паралельна на польскай і беларускай мовах. — 1000 экз. (1-шы з-д 300). — ISBN 978-985-6991-44-1 (у пер.).

Мілаш, Ч. Родная Еўропа = Rodzinna Europa: [эсэ] / Чэслаў Мілаш; пераклад з польскай Марыны Шоды. — Мінск: Логвінаў І. П., 2011. — 408 с. — 800 экз. (1-шы з-д 300). — ISBN 978-985-6991-48-9 (у пер.).

Песецкий, С. К чести организации: роман / Сергей Песецкий; перевод с польского [Г. А. Бенкевич]. — Минск: ИПА «Регистр», 2012. — 335 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6937-27-2.

Песецкий, С. К чести организации: роман / Сергей Песецкий; перевод с польского [Г. А. Бенкевич]. — Минск: ИПА «Регистр», 2012. — 335 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6937-21-0 (в пер.).

Песецкий, С. Человек, превращенный в волка: роман / Сергей Песецкий; перевод с польского [Г. А. Бенкевич]. — Минск: ИПА «Регистр», 2012. — 367 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6937-28-9.

Песецкий, С. Человек, превращенный в волка: роман / Сергей Песецкий; перевод с польского [Г. А. Бенкевич]. — Минск: ИПА «Регистр», 2012. — 367 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6937-18-0 (в пер.).

Літаратура на індаіранскіх мовах

Чарказян, Г. Б. Ноша: поэзия и проза / Ганад Чарказян; [пер. с курд.: В. Липневич, К. Камейш]. — Минск: И. П. Логвинов, 2011. — 374 с. — Часть текста на белорусском языке. — 1000 экз. (1-й з-д 250). — ISBN 978-985-6991-42-7 (ошибоч.).

Мастацкая літаратура для дзяцей і юнацтва

Аватар Джеймса Кэмерона. В поисках На'ви: по мотивам кинофильма Джеймса Кэмерона «Аватар»; [для среднего и старшего школьного возраста] / в переводе Николь Питески; [перевод с английского А. В. Русаковой]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 63 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-074673-6 (АСТ). — ISBN 978-5-271-36387-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0636-8 (Харвест) (в пер.).

Бианки, В. В. Сказки и рассказы о животных: [для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / Виталий Бианки; [художники: Юрий Струков, Андрей Хворик]. — Минск: Современная школа, 2011. — 86 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-539-327-7 (в пер.).

Биссет, Д. Про поросенка, который учился летать: [сказки: для дошкольного возраста] / Дональд Биссет; рисунки Б. Тржемецкого; [перевод Н. Шерешевской]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 60 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-074281-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-35793-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0638-2 (Харвест).

Большая книга сказок: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составление и литературная обработка Сергея Кузьмина; художники Ирина и Владимир Пустоваловы]. — Смоленск: Русич; Минск: Книжный Дом, 2011. — 441 с. — 5100 экз. — ISBN 978-5-8138-1035-0 (Русич). — ISBN 978-985-17-0306-3 (Книжный Дом) (в пер.).

Вісландэр, Ю. Малы і Білан = Lillebror och Billan: апавяданні: пераклад са шведскай / Юя Вісландэр, Томас Вісландэр; [пераклад са шведскай мовы Н. К. Кандрусевіч; мастак Енс Альбум]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 109 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-6994-79-4 (у пер.).

Горький, М. Рассказы; Детство: [повесть]; На дне: [пьеса]; Фома Гордеев: [роман] / М. Горький. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 637 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-016071-6 (АСТ). — ISBN 978-5-271-049-36-1 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0780-8 (Харвест) (в пер.).

Губарев, В. Г. Королевство кривых зеркал: [сказочные повести] / Виталий Губарев; художник С. Бордюг, Н. Трепенюк; [предисловие: И. Жуковой]. — Москва: Астрель, 2011. — 382 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-271-19780-2 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0716-7 (Харвест) (в пер.).

Губарев, В. Г. Королевство кривых зеркал: [сказочные повести] / Виталий Губарев; художники: С. Бордюг, Н. Трепенюк; [предисловие: И. Жуковой]. — Москва: Астрель, 2011. — 382 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-38664-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0717-4 (Харвест) (в пер.). — ISBN 978-985-16-0717-4 (ошибоч.).

Губарев, В. Г. Королевство кривых зеркал: [сказочные повести] / Виталий Губарев; художники: С. Бордюг, Н. Трепенюк; [предисловие И. Жуковой]. — Москва: Харвест, 2011. — 382 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-27109588-7 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0715-0 (Харвест) (в пер.).

Детям о братьях наших меньших: [произведения классических и современных писателей: для детей младшего и среднего школьного возраста / составитель Старостина Ирина Анатольевна; художник Т. Е. Кудина]. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 69 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-452-0.

Детям о Крещении: [произведения классических и современных писателей: детям младшего и среднего школьного возраста / составитель Старостина Ирина Анатольевна; художник Т. Е. Кудина]. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 53 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-459-9.

Детям о Рождестве: [произведения классических и современных писателей: для детей младшего и среднего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Т. Е. Кудина]. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 61 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-455-1.

Киплинг, Р. Сказки и рассказы о животных: [для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / Редьярд Киплинг; [художники: София Мухачева, Ольга Гаркуша, Игорь Баранов; перевод Е. М. Чистякова-Вэр]. — Минск: Современная школа, 2011. — 85 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-539-328-4 (в пер.).

Матвеева, Л. Г. Трудный возраст и 6 «Б»: повесть / Людмила Матвеева. — Москва: Астрель, 2011. — 158 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-38005-1 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0626-9 (Харвест) (в пер.).

Народные сказки: [для младшего школьного возраста / составитель Н. В. Филипович]. — Минск: Мастацкая літаратура, 2012. — 350 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1316-7 (в пер.).

Пушкин, А. С. Лирика; Поэмы; Повести; Драматические произведения; Евгений Онегин / А. С. Пушкин. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 862 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-016136-2 (АСТ). — ISBN 978-5-271-04934-7 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0677-1 (Харвест) (в пер.).

Сказочная полянка: русские народные сказки: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составление и литературная обработка Сергея Кузьмина; художники Ирина и Владимир Пустоваловы]. — Смоленск: Русич; Минск: Книжный Дом, 2011. — 247 с. — 5100 экз. — ISBN 978-5-8138-1022-0 (Русич). — ISBN 978-985-17-0248-6 (Книжный Дом) (в пер.).

Тургенев, И. С. Рассказы; Повести; Стихотворения в прозе; Дворянское гнездо; Отцы и дети / И. С. Тургенев. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 604 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-016131-7 (АСТ). — ISBN 978-5-271-04935-4 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0781-5 (Харвест) (в пер.).

Уэбстер, Д. Веселые проделки в школе: [повести] / Джин Уэбстер; художник Е. Гальдьева; [перевод с английского М. Батищевой]. — Москва: Астрель, 2011. — 477 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-37-252-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0607-8 (Харвест) (в пер.).

Хюнерманн, В. Печать на устах: рассказы для молодежи о Таинстве Покаяния / Вильгельм Хюнерманн; [художник Анастасия Юргелевич]. — 2-е изд. — Гродно: Гродненская епархия Римско-католической Церкви в Республике Беларусь, 2011. — 193 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-67-24-96-4.

Літаратура Беларусі на рускай мове

Гайдукевич, Д. В. История про кошечку с сумочкой: [для чтения взрослыми детям] / Даша Гайдукевич; [рисунки автора]. — Минск: Полиграфкомбинат им Я. Коласа, 2011. — 167 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-6791-42-3 (в пер.).

Літаратура і мастацтва

№ 21 25 мая 2012 г.

Топ-10 кніг года

Дашкевич, Т. Голос ангела: [для чтения взрослыми детям] / Татьяна Дашкевич, Елена Михаленко; [художник Елена Карпович]. — Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2011. — 46 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6886-75-4.

Квилория, В. Т. Елки-палки: невероятные происхождения Шурки и Лерки: [для среднего и старшего школьного возраста] / Валерий Квилория; [художник О. Гущол]. — Минск: В. Т. Квилория, 2012. — 32 с. — 3000 экз. — ISBN 985-7046-03-4.

Михаленко, Е. Веселые зверюшки: [для чтения взрослыми детям] / Елена Михаленко; [художник Елена Карпович]. — Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2011. — 14 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6886-71-6.

Угроватая, Т. Затеплю свою лампадку: [для чтения взрослыми детям] / Татьяна Угроватая; [художник Елена Карпович]. — Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь г. Минска, 2011. — 14 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6886-72-3.

Что сэрдечко подкажэт: сборник рассказов [для младшего и среднего школьного возраста] / автор-составитель Борис Ганаго; художник Елена Пономаренко. — Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила, 2011. — 63 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-6978-16-9.

Беларуская літаратура

Нам засталася спадчына: нарысы, вершы: [для сярэдняга школьнага ўзросту / укладальнікі: Мікола Малаяўка, Тамара Тарасва, Уладзімір Мазго; аўтар прадмовы Уладзімір Ліпскі; мастак Лізавета Пастушэнка]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 204 с. — Змяшчае аўтараў: Бензярук А., Верамейчык У., Вінаградаў Д., Вітка В., Гардзеі В., Грачанікаў А., Гусеў Ю., Дайнека Л., Дзелянкоўскі М., Дзюба У., Дукса М., Камейша К., Караткевіч У., Карлюкевіч А., Кошаль В., Купала Я., Ліпскі У., Ліс А., Мазго У., Макаль П., Малаяўка М., Марціновіч А., Міклашэўскі Я., Ненадавец А., Панчанка П., Пархута Я., Пінчук Н., Пракаповіч М., Пысін А., Свірка Ю., Тарасаў С., Хатэнка А., Чарняўскі М., Шаўчонак М., Юрэвіч У., Янішчыц Я. — 1600 экз. — ISBN 978-985-6994-40-4 (у пер.).
Усціновіч, Ю. Ф. Майстар Рукша: казка: па матывах беларускай міфалогіі / Юры Усціновіч; мастак Іван Іваноў. — Мінск: Логвінаў І. П., 2010. — 27 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6991-54-0.
Тэорыя літаратуры. Вывучэнне літаратуры
Сомов, С. Э. Между правдой и истиной. Леонид Андреев на путях богосборчества: монография / С. Э. Сомов; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГГУ, 2012. — 193 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-480-748-5.
У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжкафедральны зборнік навуковых прац / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. А. Куляшова. — Магілёў: МГДУ, 2003— Вып. 5: Філалогія. — 2011. — 178 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 50 экз. — ISBN 978-985-480-752-2.

Беларуская літаратура

Алесь Савіцкі: «Сонца на ўсіх адно»: проза, публіцыстыка / [укладальнікі: Навум Гальпяровіч, Наталля Ванада; рэдакцыйны савет: Анатоль Андрэеў і інш.]. — Мінск: Чатыры чвэрці, 2011. — 221 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 300 экз. — ISBN 978-985-7026-07-4.
Аўтаграфы першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы: каталог / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная камісія Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА, Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы; [кіраўнік праекта А. Ляшковіч; укладальнікі: А. Дражына і інш.; рэдактары: С. Рыбарава, Т. Снегава]. — Мінск, 2011. — 160 с. — Тэкст паралельна на беларускай і англійскай мовах. — 100 экз.
Гайба, М. П. Сэрду мілая айчына: вобраз Радзімы ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча / Мікалай Гайба; [навуковы рэдактар: М. П. Касцюк; фота: Гайба М. П.]. — Баранавічы: БелАнігэл, 2011. — 103 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6774-08-2 (у пер.).
Грамыка, М. М. Мая паэтэса: [аб творчасці Ніны Шкляравай] / Марына Грамыка, Юлія Галаўчанская. — Мінск: Ковчег, 2011. — 128 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 99 экз. — ISBN 978-985-7006-45-8.
Ігнацюк, А. А. Жывапіс словам: сінтэз паэзіі і жывапісу: вучэльна-метадычны дапаможнік / А. А. Ігнацюк; Палескі дзяржаўны ўніверсітэт. — Пінск: ПалесДУ, 2011. — 114 с. — 90 экз. — ISBN 978-985-516-159-3.

Косціна, Ж. В. Вывучэнне творчасці Вінцэся Каратынскага: зборнік метадычных матэрыялаў для студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей / Ж. В. Косціна; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт. — Баранавічы: БарДУ, 2011. — 91 с. — 106 экз. — ISBN 978-985-498-469-8.

Максім Багдановіч: вядомы і невядомы: крытыка-архійны зборнік / [укладанне і каментарыі Ц. В. Чарнякевіча; прадмова і гласарый Ю. В. Пацпоў]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 388 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 1100 экз. — ISBN 978-9

Творчасць Максіма Багдановіча ў кантэксце сусветнай літаратуры: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (Мінск, 25–26 лістапада 2011 г.) / [рэдкалегія: Манкевіч А. А. (укладальнік) і інш.]. — Мінск: Права і эканоміка, 2011. — 241 с. — Частка тэксту на рускай і ўкраінскай мовах. — 100 экз. — ISBN 978-985-552-022-2.

ГЕАГРАФІЯ. БІЯГРАФІІ. ГІСТОРЫЯ

Археалогія. Перадгісторыя

Чарняўскі, М. М. Каменны век Беларусі: ілюстраваны канспект лекцый: вучэбна-мета-дчны дапаможнік для студэнтаў гістарычных факультэтаў спецыяльнасці 1-21 03 01 «гісторыя (па накірунках)» / М. М. Чарняўскі. — Мінск: Тэхналогія, 2011. — 61 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-458-220-7.

Краязнаўства

Волковыск / [Волковысский районный исполнительный комитет]. — Гродно: Ради-ус, 2011. — 36 с. — 500 экз.

Оттиски забытой земли: альбом-путеводитель по возрождаемому после аварии на Чернобыльской АЭС району Республики Беларусь / Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; [автор идеи и руководитель проекта: З. И. Трафимчик; составители: И. М. Савченко и др.]. — Минск: Институт радиологии, 2011. — 105 с. — 215 экз. — ISBN 978-985-6765-77-6.

Раманцоў, В. Зведаная зямля. Светлагоршчына ў пытаннях і адказах: [нарысы] / Віктар Раманцоў. — Мінск: Галіяфы, 2011— ISBN 978-985-6906-52-0.

Кніга для эліты, ч. 1. — 2011. — 251 с. — 500 экз.

Агульная, сістэматычная і тэарэтычная геаграфія

Смоляров, М. Р. Введение в географию: практикум для студентов географических специальностей / М. Р. Смоляров; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГГУ, 2011. — 37 с. — 72 экз. — ISBN 978-985-480-750-8.

Шарухо, И. Н. Общее землеведение: справочные материалы: в 3 ч. / И. Н. Шарухо; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГГУ, 2011— ISBN 978-985-480-746-1.

Ч. 1: Литосфера и рельеф земли. — 2011. — 49 с. — 62 экз. — ISBN 978-985-480-745-4.

Біяграфічныя і падобныя даследаванні

Женщины Беларуси / [редакционный совет: Чекалов Игорь Владимирович (председатель) и др.]. — Минск: Энциклопедикс, 2011— ISBN 978-985-6958-40-6 (в пер.). Т. 1. — 2011. — 171 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-6958-37-6.

Сидорцов, В. Н. Изучение личности в истории: ориентация на контент-анализ, психоанализ, дискурс-анализ / В. Н. Сидорцов, А. А. Приборович. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 198 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-476-958-5.

Белорусский национальный техни-ческий университет (Минск). Кафедра истории, мировой и отечественной куль-туры. Научные труды кафедры «История, мировая и отечественная культура» БНТУ / Министерство образования Республики Бела-русь, Белорусский национальный техни-ческий университет. — Минск: БНТУ, 2011. — 174 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-703-6.

Гісторыя Сярэдніх вякоў, новага і найноўшага часу

Июнь 1941 г.: трагедия и героизм: материалы региональною круглого стола, посвященного 70-летию начала Великой Отечественной войны, 31 мая 2011 г. / [редколлегия: Мошук А. В. и др.]. — Брест: БрГТУ, 2011. — 119 с. — Часть текста на белорусском языке. — 50 экз. — ISBN 978-985-493-207-1.

Личность в истории: героическое и трагическое: сборник материалов четвертой международной научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых, Брест, 26–27 ноября 2010 г. / [редколлегия: М. Э. Чесновский (гл. ред.) и др.]. — Брест: БрГУ, 2011. — 178 с. — Часть текста на белорусском языке. — 40 экз. — ISBN 978-985-473-801-7.

Хрестоматия по истории стран Западной Европы и Северной Америки: вторая половина XX – начало XXI в.: пособие для студентов исторического факультета / [авторы-составители: В. С. Кошелев, Г. А. Космач, М. А. Краснова]. — Минск: БГУ, 2011. — 454 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-537-7 (в пер.).

Гісторыя зарубезных краін

Европа: актуальныя праблемы этнакультуры: материалы IV Международной научно-теоретической конференции, г. Минск, 23 июня 2011 г. / [редколлегия: В. В. Тугай (отв. ред.) и др.]. — Минск: БГПУ, 2011. — 276 с. — Часть текста на белорусском языке. — 110 экз. — ISBN 978-985-501-978-8.

Маннергейм, К. Г. Воспоминания / Карл Густав Маннергейм; [перевод с английского-го: Ю. В. Лобода, В. В. Лобода]. — Минск: Попурри, 2011. — 511 с. — 3500 экз. — IS-BN 978-985-15-1514-7 (в пер.).

Фрида, Л. Екатерина Медичи: [ита-льянская волчица на французском троне] / Леони Фрида; [перевод с английского А. Суворовой]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 574 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-074264-6 (АСТ). — ISBN 978-5-271-395-92-5 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0611-5 (Харвест) (в пер.).

Гісторыя Расіі. Гісторыя СССР у цэлым

Маршалы: [о жизни и деятельности 41 маршала Советского Союза / авторы-соста-вители: Кулан Иван Николаевич, Сеньков Юрий Петрович]. — Минск: Кнігазбор, 2011. — 531 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-7007-37-0 (в пер.).

Попов, А. Два Петербурга: мистический путеводитель / Александр Попов. — Моск-ва: Астрель; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2011. — 349 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39840-7 (Астрель). — ISBN 978-5-9725-2185-2 (Астрель-СПб). — ISBN 978-985-18-0757-0 (Харвест) (в пер.).

Скорцени, О. Неизвестная война / Отто Скорцени; [перевод с французского — О. П. Коваленок]. — Минск: Попурри, 2011. — 575 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1515-4 (в пер.).

Гісторыя Беларусі

Абрамович, А. И. Закономерность: воспоминания / А. И. Абрамович. — Могилев: МГГУ, 2011. — 109 с. — 20 экз. — ISBN 978-985-480-751-5.

Анна Мачиз: свидетельства трагедии и борьбы в Минском гетто 1941–1943 гг. / Минский международный образователь-ный центр им. Иоханнеса Рау, Дортмунд-ский международный образовательный центр, Историческая мастерская ММОЦ им. Иоханнеса Рау; [составитель Л. А. Цы-ринский; под редакцией К. И. Козака]. — Минск: Логвинов И. П., 2011. — 105 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6991-53-3.

Белазаровіч, В. А. Гісторыя Беларусі: другая палова XVI – канец XVIII ст.: 8-мы клас: рабочы сшытак: дапаможнік для вуч-

няў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання: [дадатак да падручніка “Гісторыя Беларусі: другая па-лова XVI – канец XVIII ст. для 8-га класа (аў-тары В. А. Белазаровіч, І. П. Крэнь, Н. М. Га-нушчанка)"] / В. А. Белазаровіч, І. П. Крэнь. — Мінск: Аверсэв, 2012. — 125 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-447-5.

Беларусь и война 1812 года: докумен-ты / Департамент по архивам и делопро-изводству Министерства юстиции Рес-публики Беларусь, Национальный исто-рический архив Беларуси, Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно; [составители: А. М. Лукашевич, Д. Л. Яц-кевич; редколлегия: В. И. Адамушко (гл. редактор) и др.]. — Минск: Беларусь, 2011. — 558 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-01-09-38-5 (в пер.).

Беларусь у гістарычнай рэтраспекты-ве XIX–XX стагоддзяў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы: ма-тэрыялы Рэспубліканскай навуковай кан-ферэнцыі (Гомель, 13–14 кастрычніка 2011 г.) / [рэдкалегія: В. А. Міхедзька (галоўн. рэд.) і інш.]. — Гомель: ГДУ, 2011. — 330 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 60 экз. — ISBN 978-985-439-588-3.

Блінец, А. У. Клецк: старонкі даўняй гісторыі / Андрэй Блінец. — Мінск: Друк-С, 2011. — 94 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6867-19-7.

Геополитические трансформации в Восточной Европе между двумя миро-выми войнами: (к 90-летию подписания Рижского мирного договора): сборник материалов международной научно-пра-ктической конференции, Брест,17–18 марта 2011 г. / [редколлегия: М. Э. Чесновский (гл. ред.) и др.]. — Брест: БрГУ, 2011. — 297 с. — Часть текста на белорусском языке. — 40 экз. — ISBN 978-985-473-800-0.

Гісторыя Беларусі: вучэбна-мета-дычныя матэрыялы: [для студэнтаў / складальнікі: Я. К. Новік і інш.]; пад рэдак-цыяй Я. К. Новіка; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектро-нікі, Кафедра гуманітарных дысцыплін. — Мінск: БДУiP, 2011. — 121 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-488-808-8.

Ладысеў, У. Ф. Гісторыя Беларусі XX – пачатак XXI ст.: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў гістарычных факультэтаў вышэйшых навучальных ус-таноў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 03 01 “Гісторыя (па напрамках)” / У. Ф. Ладысеў, А. Г. Кахановіскі. — Мінск: БДУ, 2011. — 113 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 200 экз. — ISBN 978-985-518-532-2.

Новосельский, В. В. История Великого княжества Литовского от рождения до Люблинской унии (1237–1569), или 333

года борьбы за возвышение и выжива-ние: Великий князь Гедимин (1316–1341) / В. В. Новосельский. — Минск: Элайда, 2012. — 213 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-7019-01-4.

Орлов, В. А. Тайны полоцкой истории: дополненное издание / Владимир Орлов; [перевел с белорусского автор; снимки и фоторепродукции Эрнста Тетеревского и др.]. — Минск: Попурри, 2012. — 607 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-15-1485-0 (в пер.).

Панов, С. В. История Беларуси: вторая половина XIII – первая половина XVI в.: 7-й класс: рабочая тетрадь: приложение к учебнику «История Беларуси: вторая поло-вина XIII – первая половина XVI в.» для 7-го класса общеобразовательных учреждений (под редакцией Ю. Н. Бохана) / С. В. Панов; под научной редакцией Г. В. Штыхова. — 3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 112 с. — 12000 экз. — ISBN 978-985-529-814-5.

Панов, С. В. История Беларуси с древ-нейших времен до середины XIII в.: 6-й класс: рабочая тетрадь: [приложение к учебнику «История Беларуси с древней-ших времен до середины XIII в.» для 6-го класса общеобразовательных учреждений (под редакцией Г. В. Штыхова, Ю. Н. Бохана)]: пособие для учащихся общеобразователь-ных учреждений с русским языком обучения / С. В. Панов. — 3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 108 с. — 15000 экз. — ISBN 978-985-529-813-8.

Паноў, С. В. Гісторыя Беларусі: білеты: 9-ты клас / С. В. Паноў. — 5-е выд., перапра-цаванае. — Мінск: Аверсэв, 2012. — 96 с. — 7100 экз. — ISBN 978-985-533-184-2.

Паноў, С. В. Гісторыя Беларусі : канец XVIII – пачатак XX ст.: 9-ты клас: рабочы сшытак: дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання: [дадатак да падручніка “Гісторыя Беларусі: канец XVIII – пачатак XX ст.” для 9-га класа (пад рэдакцыяй У. А. Сос-ны)] / С. В. Паноў. — Мінск: Аверсэв, 2012. — 95 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-783-4.

Рожковец, С. А. Мохро глазами оче-видца: летопись Мохровского сельсовета Ивановского района Брестской области / Сергей Рожковец. — Брест: Полиграфика, 2011. — 207 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6970-29-3.

Розенберг, А. Я. Очерки по еврейской истории городов и местечек Беларуси / Александр Розенберг. — Минск: А. Н. Ва-раксин , 2011. — 399 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6986-72-0 (в пер.).

Шарова, Н. С. История Беларуси: опор-ные конспекты для подготовки к центра-лизованному тестированию / Н. С. Шарова. — 3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 320 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-533-176-7.

Внесение изменений в сведения о субъектах хозяйствования, имеющих лицензию на полиграфическую деятельность, по состоянию на 4 апреля 2012 года					
Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учетный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие полиграфической деятельности: выпуск печатной продукции
Внесены изменения в лицензии на полиграфическую деятельность, выданные:					
ОАО «Белорусский металлургический завод»	247210, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37. Гомельской обл.	400074854	02330/203 выд. 30.04.2004 №93, прод. 03.04.2009 №38, вн. изм. 06.02.2012 №25	30.04.2014	за исключением газет, кроме газеты «Металлург»
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Столбцовская типография»	222666, г. Столбцы, ул. Социалистическая, 28. Минская обл.	600022365	02330/48 выд. 29.03.2004 №71, прод. 11.03.2009 №29, вн. изм. 24.02.2012 №38	29.03.2014	без ограничений
ООО «Принтэст»	220049, г. Минск, ул. Монтажников, 41, комн. 23	101103646	02330/162 выд. 26.11.2009 №130, вн. изм. 27.03.2012 № 57	26.11.2014	за исключением газет
ООО «ПРИНТЭСТПАК»	220049, г. Минск, ул. Монтажников, 41, комн. 27	101363544	02330/251 выд. 30.04.2004 №93, прод. 03.04.2009 №38, вн. изм. 27.03.2012 №57	30.04.2014	за исключением газет
Выданы впервые лицензии на осуществление полиграфической деятельности сроком на пять лет:					
ООО «Альгерда»	220029, г. Минск, пр. Машерова, 11	191471506	№02330/412 выд. 06.02.2012 №25	06.02.2017	за исключением газет
СООО «Свиток»	г. Минск, ул.Тимирязева, 2, офис 16	190704463	№02330/413 выд. 24.02.2012 № 413	24.02.2017	за исключением периодических изданий
ООО «Спектр-Лайн»	231761, Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Луговая, 3	591501573	№02330/414 выд. 27.03.2012 №414	27.03.2017	за исключением периодических изданий
Прекращено действие лицензий на полиграфическую деятельность, выданных:					
ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье»	225710, г. Пинск, ул. Первомайская, 159. Брестской обл.	200286262	02330/0494253 выд. 27.05.2004 №99, прод. 19.05.2009 №60	27.05.2014	за исключением периодических изданий
ЧУП «Завод электроники и бытовой техники Горизонт»	220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, к.16	191055812	02330/0150428 выд. 19.11.2008 №133	19.11.2013	за исключением газет
ООО «ПринтЛайн»	220029, г. Минск, пр. Машерова, д. 11, к. 427	190520830	02330/0494252 выд. 04.04.2007 №55	04.04.2012	за исключением газет
Академия управления при Президенте Республики Беларусь	220007, г. Минск, ул. Московская, 17	100035734	02330/0494184 выд. 30.04.2004 №93, прод. 03.04.2009 №38	30.04.2014	без ограничений
Продлен срок действия лицензии на осуществление полиграфической деятельности					
Частное полиграфическое унитарное предприятие «БАЛИС»	220017, г. Минск, ул. Матусевича, 88, к. 42	190766957	02330/345 выд. 04.04.2007 №55, прод. 24.02.2012 №38	04.04.2017	за исключением периодических изданий
Истек срок действия лицензий, выданных:					
Частное производственное унитарное предприя-тие «Принт Пак»	211840, Витебская обл., г. Постаы, ул. Строителей, 8	390286558	02330/0150004 выд. 05.02.2007 №18	05.02.2012	за исключением периодических изданий и книжной продукции
ООО «ЧЕЛЕСТАПЛЮС»	220108, г. Минск, ул. Корженевского, 12а, к. 207	190147148	02330/0150010 выд. 12.03.2007 №40	12.03.2012	за исключением газет

Унікальны праект

Гаспадар Літвы

Сучасны чытач мала ведае пра вялікіх князёў літоўскіх. Якой палітыкі прытрымліваўся кожны з іх у кіраўніцтве дзяржавай? Які ўнёсак зрабіў у развіццё княства? Як складаўся асабісты лёс? Даць адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні могуць кнігі серыі “Жыцццяпіс вялікіх князёў літоўскіх”. Першая, прысвечаная жыццю і гаспадаранню Міндоўга, пабачыла свет сем гадоў таму ў выдавецтве “Мастацкая літаратура” (дарэчы, яе яшчэ можна знайсці ў кнігарнях). Другая — “Гедымін (1316 — 1341). Каралеўства Літвы і Русі” на беларускай і англійскай мовах выйшла ў гэтым годзе ў “Выдавецтве С. Татарнікавай”. Аўтар абодвух эсэ — сапраўдны мэтр навукі пра мінулае, доктар гістарычных навук Аляксандр Краўцэвіч.

Марына ВЕСЯЛУХА

Калі гаворка ідзе пра гістарычнае эсэ ці навукова-папулярнае выданне, прысвечанае адметным падзеям даўніны, у спрактыкаванага чытача часам узнікае папярэдні страх, што аўтар, прафесійны гісторык, у арыентацыі на масавага чытача можа надта спрасціць тэкст. Або наадварот, з вышыні сваіх ведаў выкастаць інфармацыю складанай мовай, зрабіць твор цяжкаўспрымальным. Але калі мы маем справу з кнігамі Алеся Краўцэвіча, то абодва гэтыя страхі можна адразу адкінуць. І пачынаць чытанне. Ды атрымліваць ад яго асалоду. Новае эсэ “Гедымін (1316 — 1341). Каралеўства Літвы і Русі” — у гэтых адносінах не выключэнне. Аўтар вядзе расповед лёгка, але ўдумліва, факты выкладае грунтоўна.

Выключна якасны тэкст — не адзіная вартасць кнігі. Прыцягвае ўвагу і яе выбітнае афармленне. Яго аўтар — графік, загадчык кафедры малюнка, жывапісу і скульптуры Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Ігар Гардзіёнак. На ілюстрацыях перад намі паўстаюць сам Гедымін, каталіцкія біскупы, сярэднявечныя замкі, старажытныя карты... Буквіца, медальёны ў пачатку і ў канцы раздзелаў, афармленне форзацаў — усё дасканаласць. І кожная дэталёва дакладна выпісана, паказана з добрым веданнем аtryбутыкі Сярэднявечча, што таксама не дзіўна, бо ў якасці кансультанта праекта выступіў доктар гістарычных навук прафесар Юры Бохан.

Дык што ж мы даведваемся пра Гедыміна з новай кнігі? Яго вобраз паўстае перад чытачом у розных аспектах. Гедымін-палітык, дыпламат, военачальнік, бацька, муж... “Паходжанне Гедыміна застаецца нявысветленым, для нас недаступныя яго дзіцячыя і юнацкія гады — з-за адсутнасці гістарычных крыніц. Аднак імя і чыны Гедыміна настолькі трывала ўвайшлі ў свядомасць некалькіх пакаленняў тагачасных людзей, што нават праз стагоддзі ворагі лічылі неабходным ачарніць вялікага князя, каб зняславіць усю пачатую ім дынастыю”, — піша аўтар. І калі пра яго хадзілі шматлікія легенды і чуткі — нават за межамі Вялікага Княства, значыць, сапраўды магутнай асобай быў Гедымін.


Так, ён, не тыповы для Сярэднявечча манарх, аддаваў перавагу дыпламатыі перад вайной. Дзеля дасягнення знешнепалітычных мэт эфектыўна выкарыстоўваў дынастычныя шлюбы сваіх дзяцей. Што да ўнёску ў развіццё дзяржавы, то ён удвая павялічыў тэрыторыю ВКЛ. Аб’яднаў усе галоўныя гістарычныя вобласці Беларусі: Панямонне, Берасцейшчыну, Турава-Піншчыну, Полаччыну і

Віцебшчыну, што спрыяла паспяховаму этнагенезу беларускага народа. На знешнепалітычнай арэне ён значна ўзняў каралеўскую годнасць уладара Літвы, яшчэ пры жыцці здабыў славу і аўтарытэт далёка за межамі дзяржавы. Заснаваў вялікую дынастыю, якая больш як дзвесце гадоў кіравала некалькімі краінамі Сярэдня-Усходняй Еўропы. Аднак Гедымін дапусціў памылку: падзяліў дзяржаву паміж сынамі, што прывяло да яе дэцэнтралізацыі і аслаблення.

Звяртае аўтар увагу і на сямейнае жыццё гаспадара: “Дзяцей Гедымін меў шмат — як сапраўды вялікі чалавек, ён быў вялікі ва ўсіх адносінах, у тым ліку сямейных. Паводле крыніц няясна, колькі разоў Гедымін быў жанаты, выказваліся меркаванні як пра адну, так пра дзве і нават тры жонкі... Усяго Бог паслаў Гедыміну больш тузіна дзетак, якія нарадзіліся паміж 1300 і 1321 гг. Гісторыкі налічылі па розных крыніцах чатырнаццаць Гедымінавых дзяцей, аднак выказваюць розныя меркаванні адносна чарговасці іх народзінаў”. Цікава тое, што ў кнізе аўтар распавядае пра дзяцей Гедыміна, указвае прыкладныя даты іх нараджэння і акрэслівае лёс.



Што адметна, у гэтым выданні Алеся Краўцэвіч разбурае некаторыя легенды. Адна з іх звязаная з гісторыяй заснавання Вільні. Так, яшчэ са школы нам вядомы расповед, змешчаны ў беларуска-літоўскіх летапісах, пра тое, як Гедымін падчас палявання заначаваў на прыгожай гары над ракой Вільняю (прыток Віліі) і ўбачыў у сне на той гары



вялікага жалезнага ваўка. Язычніцкі святар-варажбіт патлумачыў князю, што воўк азначае сталічны горад, слава пра які будзе гучаць па ўсім свеце. Уражаны Гедымін адразу ж заклаў на гэтым месцы горад. “Насамрэч, на месцы Вільні ў I тыс. н.э. існавала балцкае паселішча, — піша Алеся Краўцэвіч. — У XI — XIII ст. на гэтае, пакінутае ўжо ранейшымі жыхарамі месца, прыйшлі славянскія каланісты — полацкія крывічы і заснавалі паселішча, якое разраслося ў горад”. Гедымін жа, кіруючыся дакладным стратэгічным разлікам, перанёс у Вільню сталіцу Вялікага Княства — каб было зручней кіраваць найважнейшым заходнім вектарам замежнай палітыкі.

Яшчэ адзін станоўчы момант кнігі — яе двухмоўнасць. Пераклад на англійскую не толькі пашырае патэнцыяльную аўдыторыю чытачоў, але і робіць беларускую мінуўшчыну для замежных даследчыкаў больш “бачнай” і навукова распрацаванай. І гэта вельмі добра. Бо звычайна, калі знаёмішся з гістарычным даследаваннем замежніка, які не валодае беларускай ці рускай мовамі, з’яўляецца адчуванне легендарнасці ці нават міфічнасці нашай гісторыі. Нібыта мы і самі не верым у тое, што існавала ВКЛ, нібыта не напісана грунтоўных работ па тэме, нібыта крыніцамі інфармацыі для нас усё яшчэ з’яўляюцца падданні. Чаму так? Ды таму, што пры распрацоўцы тэмы замежнік звяртае ўвагу на англамоўныя выданні. А іх у нас — адзінкі. Больш за тое, звычайна гэта буклеты для турыстаў, падарожныя даведнікі, якія і прадстаўляюць мінуўшчыну больш легендарнай, чым рэальнай (і гэта натуральна для кніг, арыентаваных на турыста). Вось і атрымліваецца — маем шмат, але распавесці пра гэта прадстаўнікам іншых народаў як след не можам. Не, цяпер можам, і расповед будзе зусім не “легендарнага” кшталту, бо ўсе падазненныя ў кнізе факты, а таксама высновы аўтара грунтоўна на навуковым аналізе гістарычных крыніц.

Ілюстрацыі да кнігі А. Краўцэвіча “Гедымін (1316 — 1341). Каралеўства Літвы і Русі”.

Пад вокладкай

Юзэфа ВОЎК



Крэйдзіч, А. М. Роднае, пчымлівае / Анатолий Крэйдзіч. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2012. — 208 с.

Пад адной вокладкай чарговага выдання серыі “Лімаўскі фальварак” сабраныя творы Анатоля Крэйдзіча, што ўжо публікаваліся ў літаратурных часопісах і штотыднёвіку “ЛіМ”. Яны розныя па сваім характары: дакументальна-мастацкая аповесць пра вядомага беларускага мастака Янку Рамановіча, які жыў у в. Моталь Іванаўскага раёна і бярэ актыўны ўдзел у выстаўках у дзясятках краін свету; нарысы пра вядомых ураджэнцаў Брэстчыны; літаратурныя развагі пра рэчаіснасць у аўтарскім праекце “150 пісьменніцкіх радкоў”; філасофскія і жартоўныя мініяцюры.



Марціновіч, Д. А. “Донжуанскі спіс” Караткевіча / Дзяніс Марціновіч. — Мінск: Чатыры чвэрці, 2012. — 114 с.

Першая кніга маладога гісторыка і літаратуразнаўцы Дзяніса Марціновіча ўключае даследаванне ролі жанчын у творчасці Уладзіміра Караткевіча. Тут чытачы знойдуць адказы на пытанні: каму быў прысвечаны зборнік “Матчына душа”? Чый сын называў пісьменніка бацькам?

Якія жанчыны натхнялі пісьменніка ў розныя перыяды яго жыцця ў розных гарадах — Кіеве ды Оршы, Маскве, Мінску? Другі раздзел кнігі “Калі прыйдзе беларускі Андрэ Маруа?” змяшчае палемічныя нататкі пра адметнасці стварэння літаратурнай біяграфіі, своеасаблівыя “рэцэпты для гістарычнай прозы”, а таксама даследаванне, мэта якога — раскрыць загадку існавання працягу рамана “Каласы пад сярпом тваім”.



Новосельский, В. В. История Великого княжества Литовского от рождения до Люблинской унии (1236 — 1569): Тёмные десятилетия (1263 — 1316) / В. В. Новосельский. — Минск: Элайда, 2012. — 224 с.

Чарговая частка маштабнага даследавання Валерыя Навасельцава, прысвечанага гісторыі Вялікага Княства Літоўскага “без упрыгожванняў і сенсаций”, звяртае ўвагу чытача на перыяд, які аўтар назваў “цёмнымі дзесяцігоддзямі”. Гэта час пасля смерці Міндоўга, калі падзеі ў дзяржаве развіваліся непрадказальна. Пачаліся міжусобныя войны, князі змянялі адзін аднаго не па законе прастоладарства, а па праве сілы, выкарыстоўваючы змовы і забойствы. І толькі да пачатку XIV стагоддзя вялікі князь Віцень, які вярнуўся да разумнай палітыкі Міндоўга, здолеў аднавіць стабільнасць і перадаць Гедыміну жыццяздольную дзяржаву.



Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939 — 1941 гг.: люди, события, документы. — Санкт-Петербург: Алетей, 2011. — 424 с.

Зборнік прысвечаны аналізу складаных працэсаў, якія суправаджалі саветызацыю ў 1939 — 1941 гадах Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Ён уключае ўласна гістарычную, гісторыка-культурную, лінгвістычную, літаратуразнаўчую праблематыку. У аснове артыкулаў зборніка ляжаць выступленні расійскіх, беларускіх, украінскіх і польскіх удзельнікаў міжнароднай навуковай канферэнцыі, што прайшла 17 верасня 2009 года ў Інстытуце славяназнаўства РАН.

Водзкі дасылаіце на электронны адрас аўтара: hitarina@tut.by

Кнігі для агляду прадстаўленыя магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.



Дзенісла
Нічыпаровіч

Праявам гэтага расповеда дала пачатак недарэчная перабудова з наступным распадам Савецкага Саюза...

Коціць на ўласнай блішчаста-чорнай “Волзе” па сваім базавым гарадку генеральны дырэктар трыкатажнага аб’яднання, але ні вадзіцельскіх правоў, ні тэхпашпарта на машыну ніколі з сабою не бярэ — лічыць, што яны яму, вядомаму на ўсю акругу, непатрэбныя.

Раптам яго ўпершыню спыняе міліцыянер-сержанцік і патрабуе прад’явіць дакументы.

Ад абурэння мычыць, хто ён, ды сур’ёзны сяржант, бліснуўшы сталёвымі вачыма, камандуе:

— Праедзем у аддзяленне!

— Як знаеш! — з найгранай абыякавасцю годзіцца правінавачаны, але ў яго кіруюча-пастаўленай барытанальнасці гучаць нядобрыя ноткі.

Як толькі дзяжурны па райадзеле крамяны капітан кідае зырккі позірк на арыштаванага, у яго ад здзіўлення ледзь вочы на лоб не лезуць, усхопліваецца, аддае чэсць, зласліва зірнуўшы на сяржанта і, мармытаючы: “Адно хвіліначку”, кулём кідаецца з пакоя.

Па яго следзе ў дзяжурку шыбае ўстрыжаны дзябёлы палкоўнік. Лісліва вітаецца з насупленым гендырэктарам, намерваецца апраўдацца, што сяржант новы, нетутэйшы, яшчэ нікога не ведае, але той выверваецца:

— Палу-учыш ты ў мяне цяпер дапамогу на канцтавары, на аргтэхніку, на рамонт машын, на рацыі — на ўсё палучыш! — І з ганарлівай самаўпэўненасцю ідзе да машыны.

Знякавелы начальнік міліцыі спаганяе злосць на сяржанце і звальняе яго з работы, маўляў, не вытрымаў выпрабавальнага тэрміну...

Дома дырэктара нецярпліва чакае старэйшы сын са сталіцы — палепшаны прыродаю, адштукаваны ўзор халоднага бацькавага аблічча з больш выпешчанымі рысамі: белатвары, белацелы, санавіты, з ужо крыху расплівістымі лініямі акруглага твару і прытоенай адлучанасцю ад роднага гнязда. Адчужанасць яго хутчэй манерная, чым сапраўдная, і прычынілася ад амаль паўтарагадовага жыцця ў сталіцы. Насамрэч жа ён цалкам быў і ёсць залежны ад бацькі: ніколі не спазнаў ні нядолі, ні нястачы, ні цяжкасцей — усё ў яго было, усяго яму хапала, усё яму дзавалялася. Пасля школкі ж перад ім насцеж расчыніліся дзверы бацькавай альма-матар — тэкстыльнага інстытута, адкуль ён нядаўна выскачыў адразу кандыдатам навук, заадно жанатым з аднакурсніцай-паўночніцай з лялечным тварам і прывабнай паставой.

З такімі прыбыткамі родны местачковы гарадок яго ўжо не задавальняе. Асядае ў Мінску на кватэры. Бацька па-за чаргою ўладкоўвае яго ў будаўнічы кааператыў на чатырохпакаёўку ў Малінаўцы...

Прыезд сына развейвае непрыемны асядак ад затрымання міліцыянерам, цёпла ўсміхаецца, пытае, ці будзеца кватэра, і падае руку.

Нашчадак пачціва яе паціскае:

— Будзеца, тата, не хвалойся, хутка во пераеду, але гэта дробязь, цяпер, тата, пра іншае трэба думаць...

— Пра што ж? — загараецца тата; яму даспадобы ідэі маладых, але калі гэтыя маладыя — яго сыны.

Сын, паядаючы тату вачыма, тлумачыць:

— Цяпер, ва ўмовах палітычнага і эканамічнага разброду, самы прыдатны момант заняцца прадпрымальніцтвам і завесці сваю справу, не хачу працаваць на дзяржаву. У Мінску вунь хлопцы якія

толькі фірмы не адкрываюць! Чым мы горшыя! Але лепш за ўсё — малое прадпрыемства, бо фірма — назва замежная і выклікае ў нашых людзей непрыязь; дарэчы, тым, хто вырабляе свой тавар народнага ўжытку, даюць крэдыты на развіццё; можна ўзяць ды па сённяшнім блытаным часе не аддаць — банк спіша на палітычнае становішча...

Бацька гарэзліва ўсміхаецца:

— Практычна! Дзелавіта! Па-мойму!

Але што ты збіраешся выпускаць?

— Та-та! — сарамліва ўпікае яго сын.

— Мы ж трыкатажнікі, а трыкатаж заўсёды ходкі! Хачу для пачатку арганізаваць невялікую майстэрню ці вытворчасць па вырабе і продажы жаночых плісіраваных спадніц на падкладцы, яны, мне здаецца, добра пойдуць; улезла ў спаднічку, накінула да яе на плечы якую кофтакку ці блузку, глядзіш, і апранутая — просценька і з густам!

— Так-то яно так! — годзіцца бацька, — але на што ты разлічваеш — патрэбны ж палатно, тая ж самая падкладка, швейныя машыны, аверлакі, спецыялісты, памяшканне; за што ты ўсё гэта думаеш набыць?..

Трыкатажныя душы

Апавяданне

Сын засмучаецца, насупліваецца, пасля кароткага маўчання выпальвае:

— У мяне ж тата генеральны дырэктар трыкатажнага аб’яднання!..

Малады ды ранні сыноч трапляе туды, куды меціць, і кранае прыхаваныя струны спагадлівай бацькавай душы. Генеральны дырэктар мае падвышанае зямное пачуццё абавязку перад сваімі дзецмі за кошт свайго, то бок дзяржаўнага, аб’яднання і беспярэчна ўспрымае ўразлівую рэмарку сына як заклік да дапамогі, да дзейства.

— Давай прыкінем усё гэта наглядна!..

З алоўкамі і калькулятарамі яны карпеюць над папераю ўсю аксамітна-цёмную веснавую ноч: мяркуюць, спрачаюцца, даказваюць, але галоўным козырам іхняга доследу з’яўляецца не глыбокае эканамічнае абгрунтаванне намечанай вытворчасці з усімі належнымі паправаваннямі, у тым ліку і заробку швачак і аstatніх наймітаў, але ўласны прыбытак. Толькі пад раніцу са зморанымі тварамі запэўнілі сябе, што прадпрыемства будзе апраўдана...

Неўзабаве ў двух першапавярховых класах адной са сталічных школ у раёне камвольнага камбіната пачала дзейнічаць вытворчасць па вырабе і продажы жаночых спадніц з поўным пакетам належных дакументаў, з адпаведным тэхналагічным абсталяваннем і наймітамі.

Не трэба мець лоб на сем пядзей, каб зразумець, што галоўная заслуга ў яе адкрыцці належыць бацьку — кіраўніку таранна-валявога тыпу: вязальныя станкі, швейныя машыны, аверлакі і ўся астатняя тэхналагічная неабходнасць перакачавалі з яго аб’яднання, ды і рэгістрацыя з подпісамі такіх ухалістых устаноў, як пажарная, санстанцыя, ахова прыроды і іншыя, рабіліся толькі пры яго ўдзеле.

Дзякуючы яму фінансавы капітал сына бярэ станоўчы пачатак, расце і развіваецца, а сам ён увесь час пасецца на татавым аб’яднанні, скубе з дзяржаўнага стога ўсю неабходную надобу, ганарыцца татам і расхвальвае яго, бы якое ўзвышанае недасягальна-завоблачнае бажавства.

На недалёкім часе плісіраваныя спадніцы ў новаспечанага бізнесмена ўжо ў сентэнцыёзнай і сентыментальнай гісторыі. Ладзіць бурны патак жаночых паўшарсцяных касцюмаў, трымае некалькі гандлёвых пунктаў для іх продажу, абслугоўвае без касы спекулянтаў, яго грашовыя справы растуць і шырацца.

У асабістым жа плане ў яго нараджаецца наследнік, адыстар бацька, ён з сям’ёю пераязджае ў сваю пабудаваную чатырохпакаёўку, аздабляе яе шыкоўным еўра-ремонтам з цёплай падлогаю, абстаўляе замежнай мэбляй, каб пабольшыць кухню,

выразае вентыляцыйны кораб, перакрывае паступленне вольнага паветра чатыром суседзям знізу, здзяйсняе юнацкую мару — набывае джып. Доўгае чорнае паліто, скураны партфель з доларамі, укормлены белы твар — грамадства на сваю галаву займела дзялка новай беларускай фармацыі.

Разам са сваімі значнымі дасягненнямі характар яго непакраўна псуецца. Калі на пачатку збоўшага прытрымліваўся прстойнасці, то, багацёчы, скупее, сквапнее, крывадушнічае і махлярыць, вядзе скажоную бухгалтэрыю і справаздачу, каб утойваць сапраўдныя даходы і менш аддаваць падаткаў дзяржаве, рабочым жа, пры ўсіх жорсткіх паправаваннях, плаціць зусім мала. “Калонія строгага рэжыму!..” — горка жартуюць яны. Праўда, на сваіх ён аднойчы нарываецца. Сяльчане спальваюць яго цэх у вёсцы, дзе ён, думаючы, што знайшоў дурняў, амаль нічога не плаціць мясцовым наймітам.

Яго баявая жонка, расіянка-паўночніца, з прастай сям’і: маці — бібліятэкарка, бацька — інвалід без адной нагі, — але дальнабачная. Яшчэ ў інстытуце падатлівасцю, пакорлівасцю і жаночай пяхчотаю

прывабіла да сябе перспектывага дырэктарскага сынка, цяпер жа, калі ён стаў багачеем, паказала свой сапраўдны характар — цалкам падпарадкавала яго сабе. Яна, як некалі кампартыя пры саветах, стала яму адзінай натхняльнай і кіруючай правільнаціцай, без яе ведама ён не вырашае ніводнага пытання, а сейф з неаформленымі доларамі прыхавала ў сваім пісьмовым сталё, ключ ад яго трымае толькі пры сабе. Іншым разам яна раптам беспрычынна ўзвесяляецца, асабісты кіроўца вязе яе ў цэнтр горада, яна яму з адухоўленым тварам гаворыць, калі яе забраць, і вясёлай хадою кудысь крочыць...

Алгарытмы ж яе мужа пастаянна і настойліва цярэбляць яго свядомасць у пошуках спосабу вялікага ўзбагачэння, пакуль не позна, праз роднага бацьку. Калі чалавек увесь час пра нешта думае, то ён абавязкова штось прыдумае. Прыдумаў і ён. Браць на бацькавым аб’яднанні слышны на ўвесь былы Савецкі Саюз жаночы, дзіцячы і мужчынскі трыкатаж і вывозіць яго на продаж з добрымі надбаўкамі ў неабсяжную Расію, ды не клункамі, як мізэрныя спекулянты, а машынамі.

Атрымаўшы згоду падатлівага таты, які мае да сына трапяткую слабасць і дзеля яго ідзе ўразнос, купляе два МАЗы з даўжэзнымі крытымі фурамі па восемдзесят з гакам кубаметраў ёмістасці кожная, бітком набівае іх таварам і адпраўляе з даверанымі экспедытарамі і кіроўцамі машын у гандлёвыя ваяжы на Усход. Адтуль хлопцы прывозяць свайму гаспадару кейсамі долары, акурат як у іншаземных фільмах пра бандытаў.

Зусім яшчэ зялёны камерсант без працоўнага стажу і жыццёвага понюху разам з такой жа зялёнаю жонкай нарываюцца на шалёныя грошы. Не ад Бога яны, ад д’ябла.

Падаткі дзяржаве з іх не плацяць, выкарыстоўваюць толькі на свае патрэбы, ды ён вывозіць іх партфелямі за мяжу па адкрытым яму на мытні калідоры. Для адводу вачэй здаюць у банк сумкамі беларускія рублі ўсё за той жа бацькаў трыкатаж, які таксама вывозіць фурамі ў Мінск і ў раёне камвольнага камбіната ў дзяржаўным практным інстытуце прадаюць. Але іх ужо голымі рукамі не зловіш — слізкія, як уюны, забарыкадаваныя ўплывовымі знаёмствамі і ўтоеныя надзейнай страхою ў выглядзе палкоўніка абласной міліцыі.

Жыццё ў ранейшых рамках малага прадпрыемства і панельнай чатырохпакаёўкі ім ужо не падыходзіць. Ствараюць сваю ўласную самую сапраўдную трыкатажную

фабрыку з замежным тэхналагічным абсталяваннем і выхадам жаночых касцюмаў па пяцьсот адзінак і болей за суткі і будуюць сабе маёнтак на беразе вялікага штучнага возера з ладным катэдкам, адасoblенымі саўнай, басейнам, спартыўнай залай, абгароджаным суцэльным плотам.

Але ў такой раскошы яны дарэшты каснеюць, у аснове іх жыццёвага прынцыпу ляжыць нажыва любым шляхам, поўная знявага да сваіх грамадзянскіх абавязкаў, да людзей і нават да сваіх блізкіх.

Скончыў малодшы брат бізнесмена, малы-недарослы са смуглым апатычным тварам, сямейную альма-матар, ну і, вядома, прызджае да свайго старэйшага брата, каб на яго ўласнай фабрыцы набрацца вытворчага вопыту. Папрацаваўшы колькі і нагледзеўшыся на братнія справункі, прыспічвае і яму стаць гаспадаром. Звяртаецца да таты-завадатара, каб яго старэйшы па-брацку з ім падзяліўся і аддаў адзін цэх. Карміцель ахвотна падтрымлівае ідэю, і яны заяўляюцца да багацця са сваёй прапановаю. Адно ж толькі заікнуліся, як той узбурваецца і, пачырванеўшы ад іхняга нахабства, лаецца на папрасімаў і выганяе прэч: “Ходзіць тут ро-озныя!..”

З тае пары няма паміж імі ні блізкасці, ні ладу, а толькі халодныя нацягнутыя адносіны, дакладней, іх зусім няма. Тата, вядома, не кідае свайго малодшанькага на волю лёсу, стварае і яму трыкатажную фірму і будзе ў маляўнічым куточку ля возера асабняк.

Дзякаваць Богу, што ў яго толькі два сыны, а то б яшчэ даў бязбожна айчыну. Ды колькі ж ужо можна! Усё ж гэта адбываецца на вачах у людзей, а яны ж не сляпыя — усё бачаць, і не дурныя — усё разумеюць. Ды і што тут разумець кладаўшчыкам ці грузчыкам, калі яны ўжо два ці тры гады ўзапар адпускаюць і грузяць фуры ажно пад самы дах — адных тавара-транспартных накладных на кожную машыну таўшчынёй з добрую кніжку. Альбо што тут разумець кранаўшчыкам з транспартнага цэха ці спецыялістам з будаўнічага, калі ім выпісваюць камандзіроўкі як на дзяржаўную работу, а пасылаюць будаваць катэджы сынам генеральнага. Вядома, пайшла пагалоска, што іх генеральны дырэктар, мякка кажучы, злоўжывае службовым становішчам на карысць сваіх сыноў, і ў душах рабочых і службоўцаў аб’яднання зарадзіўся да свайго кіраўніка недавер і адказнасць перад грамадою за яго дзеянні. Першым ачуваецца начальнік збыту і перастае адпускаць фуры трыкатажу без папярэдняй аплаты, а гэта камерсанту не па нутры. За ім узбунтоўваецца намеснік галоўнага інжынера — лепшы яго сябар і ўвішны памагаты — і разрывае з ім адносіны. Бацька на іх націскае, але атрымлівае адпор і нават папярэджанне, каб пайшоў з пасады, інакш — “заложаць”. Але пагалоска перасягнула межы аб’яднання, дайшла да грамадства горада і дэпутатаў, і яго арыштоўваюць.

Ды што яму арышт! Спрацоўвае сяброўска ўзаемавыручка — і ён на волі. Толькі займаць ранейшую пасаду не выпадала. Сышоў, як той казаў, на заслужаны адпачынак і, каб не цвяліць праўдалюбцаў, пераехаў у Мінск і патрануе малодшаму сыну.

Старэйшы жа носу не паказвае, быццам у яго няма і ніколі не было таты.

Крыўдна бацьку, стараўся дзеля яго, сваё імя зганіў, перажыты арышт і крах адбіліся на яго самаадчуванні, цяпер бы яму сама патрэбнай была сямейная еднасць і аднадушша, а іх няма. Капаючыся ў памяці, заснавальнік трыкатажнай дынастыі не можа адшукаць тую ўпушчаную магчымасць, што прагледзеў, праязваў і не выкарыстаў у выхаванні старэйшага сына.

А таму як з гусі вада, цяпер нашпігоўвае сваімі махлярскімі прамудрасцямі ўжо дарослага сына.

Які хуткапынны час! Зусім жа нядаўна быў малы і з дзіцячай непасрэднасцю адказваў па тэлефоне: “Тата падысці не можа, ён какае!..”, а ўжо скончыў сямейную альма-матар, стаў трыкатажнікам ды на спартыўным аўтамабілі ганяе, што той Шумахер. Досыць бойкі і кемлівы хлапчына. Такія развітыя багаццейскія дзеці часцяком кіруюцца не пустымі татавымі павучаннямі, але яго жыццёвымі паводзінамі, то не выключана мажлівасць таго, што гэты пясчун удачлівага махляра ўтворыць з ім тое ж самае, што ён утварыў са сваім татам...

На атрыманне Дзяржаўнай прэміі Беларусі

Голас жывы над зямлёй

“Паранены звон” — мемарыяльны комплекс цыкла работ “І памятае свет уратаваны” (2005 — 2009), за які заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, скульптар Уладзімір Слабодчыкаў і архітэктар Ігар Марозаў вылучаныя на атрыманне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь.

Ізяслаў КАТЛЯРОЎ,
г. Светлагорск

Гэта ўжо відавочна: у Светлагорску з’явіўся адзін з самых праўдзівых і шчырых па сваёй адпаведнасці хрысціянскім традыцыям мемарыялаў, прысвечаных Вялікай Айчыннай вайне. Сюды ў святочныя дні ідуць з кветкамі ўдзячныя жыхары і госці горада. А здаецца, зусім нядаўна мы зацікаўлена абмяркоўвалі ў райвыканкаме эскіз будучага помніка, прадстаўлены вядомымі беларускімі творцамі — скульптарам Уладзімірам Слабодчыкавым і архітэктарам Ігарам Марозавым. Задума ўражвала. Многія пагадзіліся тады са мной, што калі яна будзе ажыццёўлена, то аўтары таленавіта ўлічылі, то аўтары змогуць прэзентаваць на атрыманне Дзяржаўнай прэміі.

І вось у святочны дзень 9 мая мы ўбачылі не толькі ўвасабленне задуманага, а нешта больш значнае, велічнае, што адразу ж было ўспрынята як неад’емная частка гарадской набярэжнай. І гэта пры тым, што побач узвышаецца помнік воінам-інтэрнацыяналістам, а трохі далей — таксама высокі — каталіцкі касцёл. “Апранутая” ў бетон набярэжная, здавалася б, ніяк не спрыяе суседству мемарыяла. Але аўтары таленавіта ўлічылі ўсе архітэктурныя і ландшафтныя асаблівасці прасторы. Помнік (а гэта амаль дзевяцітонны бронзавы звон) — надзвычай арыгінальны. Расколаты, быццам паранены выбухам, ён уладна падпарадкаваў сабе і абноўленую плошчу, і скрыжаванне дзвюх вуліц, і нават бетонны бераг Бярэзіны.

Калі прыглядаешся, дык расколіна звона нагадвае жураўля, які імкнецца ўвышыню. Зрэшты, і на самім звоне ёсць выявы трох такіх птушак. Чацвёрты журавель, пазначаны толькі сілуэтам, сімвалізуе агульнавядомае: кожны чацвёрты (або трэці?) жыхар Беларусі загінуў у полымі жудаснай вайны.

І наогул, вобразнай, пазычнай сімволікі ў мемарыяле багата. Ды і сам помнік у выглядзе Звона — ужо сімвал. Расколіна ў ім — не толькі паветраны сілуэт птушкі.

Гэта і ўваход у Звон, які можна назваць яшчэ і капліцай, бо знутры на сценах чытаем вайсковыя званні і прозвішчы 264 савецкіх воінаў, якія загінулі пры вызваленні Шацілак і пахаваныя ў брацкай магіле.

Уладзімір Слабодчыкаў расказвае:

— Так, рэаліі дыкуюць сваё. Помнік проста musіў быць музейна дакументальным. Вось чаму ніякіх адступленняў ад таго, як былі апранутыя нашы вайскоўцы, чым узброеныя. Ды і саму хроніку вайны я парушыць не мог. Тым не менш у скульптурна-пластычным вырашэнні без пазычнай сімволікі ніяк не абыйсціся. Яна ва ўсім. Нават плошча з яе падыходамі, з наўмысна няроўна пакладзеным брукам, з пяццю гранітнымі блокамі, на якіх трымаецца Звон і якія ўвасабляюць пяць ваенных гадоў, — таксама сімвал.

Я заўважаю, як гэтыя блокі нібы адрываюць Звон ад зямлі, вяртаю-

чы яму хоць бы частку назаўжды страчанай вышыні. Ды і сваім прыродным мякка-чырванаватым колерам яны выдатна спалучаюцца з бронзавымі пералівамі помніка. Паліраваная, сечаная, нібыта аскепкавая паверхня граніту таксама падкрэслівае трывожны эмацыянальны фон успрымання мемарыяла. Нават, здавалася б, бессістэмна раскіданыя каменныя аскепкі мімаволі наводзяць на думку пра скалечаныя вайной лёсы.

Скульптар звяртае маю ўвагу на дамінанту кругавога гарэльефа, якой з’яўляецца скульптурная кампазіцыя: медыстра падтрымлівае загінулага вайскоўца, а побач — супрацьтанкавы збудаванні, пражэктары, спаленая вёска, ахопленая полымем царква... Толькі два словы, таксама адлітыя з бронзы, дапаўняюць выяву: “Слава загінуўшым”.

— Калі ісці вакол помніка з усходу на захад, то на ім можна ўбачыць усю гісторыю вайны: адыходзячых у нябыт першых абаронцаў Радзімы да тых, хто салютуе Перамозе на прыступках рэйхстага, — удакладняе У. Слабодчыкаў. — Мне вельмі хацелася аб’яднаць магчымасці аб’ёмнай пластыкі і шматпланавага гарэльефа.



Сам помнік пацвярджае, што Уладзіміру Слабодчыкаву гэта ўдалося. На мемарыяльным Звоне — каля 100 кампазіцыйных выяў. Але вельмі арганічна захоўваецца адчуванне прасторавасці помніка, яго цэласнасці. Гэта новае мастацкае асэнсаванне вайны і яго таленавітае ўвасабленне. Аднак пры відавочнай манументальнасці галоўным усё ж застаецца само месца пахавання вайскоўцаў. Гранітная хвалепадобная надмагільная пліта падзеленая на 264 квадраты (адпаведна ліку загінулых і пахаваных тут). Да яе насамперш і нясуць вянкi ўдзельнікі ўрачыстасцей, калі ідуць да мемарыяла, у свой час асвечанага Арыстархам — архіепіскапам Гомельскім і Жлобінскім.

Вось уражанне архітэктара Ігара Марозава:

— У нас з Уладзімірам Слабодчыкавым у Светлагорску ўсё атрымалася найлепшым чынам. Супалі і жаданне мясцовых улад узвесці такі мемарыял, і ўхвала нашага эскізнага праекта, і апэратыўнасць вытворцаў, якія паспелі завяршыць мастацкае ліццё ў сціслыя тэрміны. Светлагорцам давялося рэканструяваць плошчу. Ды і сам мантаж помніка аказаўся працаёмкім, вымагаў вялікага майстэрства... Мастацкае вырашэнне манумента падтрымліваецца скверам, які не страчвае сваіх рэкрэацыйных якасцей і злучае жылыя кварталы з набярэжнай. Архітэктурна-ландшафтную кампазіцыю арганічна завяршае адмысловае асвятленне ў сярэдзіне звона і за яго межамі.

Мы гутарым, а над намі ўсхвалявана плывуць адвечныя гукі. Адкуль яны ў скалечаным і знямым Звоне? Так-так, з яго! Паводле арыгінальнай задумы аўтараў, у ім, расколатым, параненым, ёсць і невялікі жывы звон, які сваім гучаннем нагадвае пра тое, што нельга забываць ні Вялікую Айчынную вайну, ні яе вялікія ахвяры.

ART-пацёркі

Лана ІВАНОВА,
фота аўтара

Сёння ў межах асноўнай кон-сурснай праграмы 65-га між-народнага Канскага фестывалю, які праходзіць у кінасталіцы Францыі з 16 па 27 мая, адбудзецца паказ фільма “У тумане”. Упершыню стужка сумеснай вытворчасці Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм” і кінакампаній еўрапейскіх краінаў дэманструецца на такім прэстыжным узроўні. Над фільмам, знятым паводле аднайменнага твора класіка беларускай літаратуры Васіля Быкава, працаваў вядомы рэжысёр Сяргей Лазніца (ураджэнец Баранавіч), выканаўца галоўнай ролі — наш акцёр, выпускнік Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Уладзімір Свірскі. На фестывалі ўжо традыцыйна прадстаўлены Нацыянальны павільён Беларусі, арганізаваны Міністэрствам культуры краіны і кінастудый “Беларусьфільм”. Гэты павільён дае магчымасць не толькі паказаць набыткі нашага кінематографа, але і пашырыць замежныя творчыя кантакты айчынных спецыялістаў экраннага мастацтва.

Прэм’еру камедыі становішчаў “Аднакласнікі” паказаў Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача. Напісаў і паставіў п’есу Юрый Кулік, мастак — Дар’я Волкава. Смешная гісторыя з любоўнай здрадай і каханнем з першага позірку адрасуецца тым, каму “пасля 16”.

Сярод самых адметных вясновых праектаў сталічнай галерэі “Універсітэт культуры” — выстаўка твораў кітайскага мастака Сяо Юя. Пяцідзесяцігадовы майстар прадставіў свае лепшыя работы, выкананыя тушшу і мінеральнымі фарбамі на адмысловай паперы ў традыцыйнай тэхніцы гохуа. Метафарычная вытанчанасць яго пейзажаў (шань-шуй) ды вясновых матываў у жанры “кветкі-птушкі”



Сяо Юй “Без назвы” (папера, кітайская акаварэль, 2011 — 2012).

(хуаняо), віртуозныя выявы найважнейшага сімвала старажытнай культуры — лотаса нібы запрашаюць гледача да маўклівага філасофскага дыялогу. Загадкавая дасканаласць карцін Сяо Юя, напоўненых мудрай усходняй вобразнасцю, падкрэсліваецца густойным афармленнем паспарту з выкарыстаннем шоўку, што стварае далікатнае светланоснае атачэнне для графічнага малюнка. Сяо Юй два гады таму стаў лаўрэатам прэміі “Лепшыя дасягненні ў кітайскай культуры і мастацтве”. Сваю мінскую выстаўку, названую “Прадчуванне вясны”, ён прымеркаваў да 20-годдзя ўсталявання дыпламатычных адносін паміж Кітайскай Народнай Рэспублікай і Рэспублікай Беларусь.

Гастролі Тэатра-студыі кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм” прайшлі ў Чэхіі. Нашы артысты паказалі спектакль “Сродак Макропуласа” паводле класіка чэшскай літаратуры К. Чапека ў рэжысурцы Тацыяны Траяновіч. Планаецца візіт у Чэхію ўжо на новы сезон — са спектаклем “№ 13” паводле п’есы англічаніна Р. Куні.

Усе жанры на палітры

Сяргей ГАЛОЎКА,
кіраўнік народнага мужчынскага
вакальнага ансамбля прафесараў
і дацэнтаў БДЭУ, заслужаны работнік
культуры Беларусі, прафесар

Творчы вечар кампазітара Эміля Наско адбыўся ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі. У праграме пад назваю “Бяссоніца мая” бралі ўдзел многія салісты, вядомыя харавыя калектывы, прадстаўнікі прафесійнага і самадзейнага мастацтва, члены сям’і Наско. Эміль Наско — член двух творчых саюзаў — кампазітараў і музычных дзеячаў, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, лаўрэат некалькіх рэспубліканскіх творчых конкурсаў, у тым ліку пераможца конкурсу, прысвечанага 500-годдзю Францыска Скарыны.

Ён піша ў многіх музычных жанрах. І што б гэта ні было — сімфоніі, інструментальныя канцэртны, хары ці вакальныя творы — яго музыка вызначаецца непаўторнай аўтарскай інтанацыяй.

Доўгае і плённае сяброўства звязвае кампазітара з Нацыянальным акадэмічным народным хорам імя Г. Цітовіча. У рэпертуары калектыву нямала твораў Э. Наско: “Тры хоры на словы М. Багдановіча”, “Чатыры беларускія калядныя песні”, “Сказ-балада памяці Г. Цітовіча” (словы У. Карызны), кантата “Надзя-Надзейка” на вершы П. Броўкі — для двух салістаў, народнага хору, флейты, аргана і ўдарных інструментаў, “Ратуі нас, Божа” (словы Т. Глазоўскай) — балада для салістаў і народнага хору без суправаджэння. Яркім інтэрпрэтатарам творчасці Э. Наско з’яўляецца знакаміты хор БДУ культуры і мастацтваў “Дабравест” пад кіраўніцтвам Альбіны Пякуцькі, які адкрыў філарманічную вечарыну кампазітара. Гучалі яго творы “Бацькоўскі край” (словы Х. Жычкі), “Ратуі нас, Божа”

(словы Т. Глазоўскай), а таксама харавыя апрацоўкі. Музыка Э. Наско ў розных жанрах была прадстаўлена лаўрэатамі і дыпламантамі розных выканальніцкіх конкурсаў. Сярод іх — У. Курак, Н. Чыжова, А. Грыневіч... Пералік атрымаецца доўгі.

Эміль Вікенцьевіч больш як 20 гадоў працуе канцэртмайстрам у народным мужчынскім вакальным ансамблі прафесараў і дацэнтаў Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. І тут выявіўся яго творчы талент, адчуваюцца шчырыя адносіны да апрацоўкі песень — не толькі народных беларускіх, але і створаных замежнымі кампазітарамі: польскімі, французскімі, нямецкімі. Напрыклад, вядомы французскі кампазітар Франсіс Лемарк напісаў у свой час “Песню шафёра” на свае ж словы. Эміль Наско так пераклаў яе на чатырохгалосны вакальны ансамбль, што праз песенку “дальнабойшчыка” адчулася і “музыка” яго прафесіі: рух па бясконцых дарогах і тармажэнне на крутых паваротах.

Сёння ў фанатэцы Беларускага радыё багата песень Эміля Наско. Ёсць і нямала зробленых ім апрацовак, у якіх — прыгажосць і адметнасць.

Фрыдрых МОДАЛЬ

Прапануем увазе чытача працяг тэатральных нататак Фрыдрыха Модалё, першыя два раздзелы якіх надрукаваныя ў нумарах за 27 красавіка і 11 мая.

Аддзел мастацтваў «ЛіМа»

Сучасная казка

Дыялог з іншапланецянамі

Жыццё склалася такім чынам, што я гадаваўся і потым працаваў у асяродку настаўніцкай і мастацкай інтэлігенцыі ў вялікім мегаполісе. Адсюль і пэўныя асаблівасці светапогляду. У Мінску гэта звычайная з’ява.

Але сталася так, што нейкі час мне давялося папраўляць здароўе ў адным пакоі з тымі людзьмі, якія не хлусяць і шмат працуюць на роднай зямлі, вырабляючы хлеб, малако і сала... Яны ганарыліся тым, што жывуць і робяць у вёсках рукамі сваімі безліч самых патрэбных спраў. Яны размаўлялі на трасянцы і не саромеліся безліч разоў ужываць “Я”, не прасілі прабачэння за ненаарматыўную лексіку. У іх былі хворыя рукі і мужныя твары. І на дзіва мяккія спагадлівыя сэрцы. Мужыкі бясконца распаўдалі пра вясковую працу, спажывецкія якасці рапсу, працавітасць трактароў “Беларус” і айчынных камбайнаў. З жаночкай руплівасцю дапамагалі адзін аднаму і дагладзі мяне, як малое дзіцё.

— Мікола, — спытаў я ў суседа. — Ты ў тэатры бываў?

Той, напэўна, палічыў мяне за іншапланецяніна. Іншыя суседзі, сярод якіх быў нават менаміт дырэктара буйной гаспадаркі Ілесь, дакладна патлумачылі

мне, мінчуку недасведчанаму, пра свой лёс і працу. Яны жылі на іншай планеце — планеце Зямля. Мне, безумоўна, даводзілася чытаць айчынную мастацкую літаратуру. Але ў палаце 718 я прайшоў акадэмію: для мяне большасць атрыманай інфармацыі была адкрыццём. Падалося, што мы і сапраўды жывём на розных планетах, на жаль.

— Я вучыцца не хацеў. Любіў працаваць. Настаўніца мне казалася, што у мяне ёсць здольнасці, я на слых хутка запамінаў урок, калі на яго прыходзіў. Школу механізатараў скончыў з самым вышэйшым разрадам. Трактары і камбайны ведаю лепей за галоўнага інжынера.

Мой суразмоўца насамрэч, як высветлілася, ведаў шмат рознага. Ён быццам бы выхопліваў з жыцця тое, што патрэбна менавіта яму: прыводзіў цытаты з

твораў Аркадзя Гайдара, чытаў “А хто там ідзе ў агромністай такой грамадзе...”, валодаў моцным голасам і любіў спяваць у кабінце камбайна і па святых. І калі я прачытаў яму трыялет Максіма Багдановіча, Мікола ўважліва выслухаў радок “Ды ўсё ж душа яе пачула...” і адразу зразумеў, што менавіта душа адгукаецца на думку.

Ад яго я даведаўся, як на вёсцы шануюць народныя традыцыйныя святы: Пасху, Вялікдзень, Сёмуху... З гонарам апавядаў мой сусед, як за выдатныя працоўныя дасягненні яго ды іншых ўзнагароджвалі. На жаль, ні прафесійных артыстаў не прывозілі на святы, ні ў горад паглядзець сапраўдны тэатр не выпраўлялі.

— А калі б на свята ці так прыехалі артысты ці кіраўнікі вашы запасілі б наведцаў сапраўдны тэатр, ты адмовіўся б?

— Мусіць, не... Але і начальства таксама па тэатрах не шастала: трэба было працаваць.

Словы яго пацвердзіў Алесь: — Я з пяці гадзін раніцы пачынаў свой тэатр, пакуль усе дзіркі не агледзіш... Амаль ноччу прыцягваўся дахаты... Такое вось сапраўднае жыццё... Цяпер адпачываю.

Мікола са шкадаваннем распавёў, што раней па вуліцах вёсак гуляла моладзь і спявала, танчыла... Апошнім часам навокал робіцца ўсё цішэй. Звычайка спяваць песні для ўсіх, хто пачуе, чамусьці адыходзіць: “Мо ў тэатр пабеглі?”

Для мяне гэта быў накаўт. Найвыдатнейшыя майстры сцэны, якія сапраўды патрэбныя людзям, бывае, неведомыя патэнцыяльнаму глядачу.

На прэм’ерах адзін і той жа бамонд. Гэты глядач смяецца, пяе і спачувае разам з героямі

спектакля... Але ён робіць усё гэта з фантамамі, а не з жывымі людзьмі. І яшчэ невядома, ці ён сам можа або ці мае намер і магчымасці рэальна ўключыцца ў радасці, турботы і драмы жыцця, што цячэ побач і зараз. У час, калі граф Люксембургскі прыгожа ўзнямае на катурны свае тэатральныя жарсці, побач пакутуе нехта, каго абразіла адукаваная дзяўчына, якая разважае ў антракце пра памылкі і недахопы пастановачнай канцэпцыі, пратое, “дацягнуў” ці “не дацягнуў” артыст... У гэты час абавязкова некаму патрэбная дапамога, водгук сэрца. Глядач у ролі “чалавека з наваколля” можа і адгукнуцца, можа і абысці праблему на каціных лапках. І знайсці сабе апраўданне. Гэта залежыць і ад таго, пачула душа голас мастацтва ці не. Такое — звычайнае жыццё. І ведаць яго можна. Не пашкодзіць.

Пра ластаўчына гняздо

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, фота Віктара Кавалёва

Да “ластаўчынага гнязда” ля берагоў Волмы выправіліся мы ў суправаджэнні экскурсавода Чэрвенскага раённага краязнаўчага музея Ірыны Вабішчэвіч. Аўтобус шнураваў па шашы, а мы слухалі розныя цікавыя гісторыі. Пра тое, як падзяліўся стары Ігуменскі тракт паміж цяперашнімі вуліцамі Маякоўскага, Чыжэўскіх ды Магілёўкай. Пра тое, адкуль паходзіць назва горада Ігумена, з дня першай дакументальнай згадкі пра які (27 красавіка 1387 г.) нядаўна мінула 625 гадоў. Пра неверагодную абачлівасць тутэйшых самавітых пчалароў, якіх палохаў наступ цывілізацыі, таму, каб “адвесці шкоду” ад бортніцкай гаспадаркі, яны хітрасцую дамагліся пераносу будаўніцтва чыгункі ў абход — праз Пухавічы. Пра перайменаванне Ігумена ў часы барацьбы з “рэлігійнымі забабонамі” ды з назвамі, што супярэчылі духу новага жыцця. У гонар 9 ліпеня 1920 г. (дня вызвалення мястэчка ад чужынцаў) яго хацелі перайменаваць у Ліпень, ды аказалася, што такую назву ўжо “аддалі” вёсцы Халуі. Тады ўспомнілі пра розніцу між старым ды новым леталічэннем і назвалі горад Чэрвенем. У гады станаўлення суверэннай Рэспублікі Беларусь была сур’ёзная спроба праз галасаванне грамадзян вярнуць спаконвечнае імя: Ігумен. Энтузіязму “запярэчылі” лічбы — велізарных фінансавых выдаткаў вымагала замена назвы. Аднак патрыёты ігуменскага краю спадзяюцца, што рост дастатку ў краіне



Дзіцячы партрэт Станіслава Манюшкі, намалёваны бацькам кампазітара.

паспрыяе ўрэшце аднаўленню гістарычнай справядлівасці.

Не заезджаючы ў Смілавічы, мы дзякуючы сваёй дасведчанай спадарожніцы здзейснілі экскурс у гісторыю гэтага паселішча, гаспадарамі якога ў розны час былі Радзівілы, Манюшкі, Ваньковічы і дзе яшчэ можна аднавіць прыгожы шляхецкі замак. Слынным прызвішчым! Аднак не з імі звязана цікавасць турыстаў. У Смілавічах нарадзіўся яшчэ адзін сусветна знакамiты наш зямляк: мастак Хаім Суцін, які чамусьці не згадваў пра сваю малую радзіму. Пры фінансавай падтрымцы ЮНЕСКА тут створаны адзіны ў свеце яго музей, які займае два пакоі ў будынку Цэнтра дзіцячай творчасці. Экспазіцыя аформлена шыкоўна,

у чаканні гасцей (нярэдка замежных) дзяжураць высокакваліфікаваныя гіды. Адна зала зроблена ў стылі парыжскага кафэ “Ратонда” часоў Суціна, тут можна пасмакаваць адмыслова прыгатаваную каву...

Мы абмінулі Смілавічы, бо накіроўваліся ў іншы музей — таксама адзіны ў свеце і звязаны з імем знакамітага земляка, выдатнага кампазітара, музыканта-педагога, дырыжора і асветніка, узгадаванага на беларускім песенным, інструментальным і паэтычным фальклоры, — класіка беларускай і польскай музыкі Станіслава Манюшкі. Яго імя нават нададзена Інстытуту славянскай культуры ў сталіцы Японіі.



У экспазіцыі музея — сцэнічныя касцюмы з пастацовак Манюшкавых опер.

Музей С. Манюшкі ствараў у школе пасёлка Азёрны Васіль Несцяровіч — настаўнік-патрыёт, краязнаўца і асветнік ласкаю Божай. З таго часу, калі давялося тут пабываць, мінула больш як 20 гадоў. Помніцца, тады экскурсію для мінскіх гасцей праводзіла яго зусім яшчэ маладзенькая дачка — Ірына Серада. Сёння яна, дырэктар установы, што цяпер з’яўляецца філіялам Чэрвенскага раённага краязнаўчага музея, таксама сустракае гасцей, паказвае ўнікальную экспазіцыю, дзеліцца сваімі энцыклапедычнымі ведамі пра жыццё і творчасць С. Манюшкі, у душы і ў музыцы якога Беларусь пакінула яскравы след, што



Прапагандыст музыкі С. Манюшкі — заслужаны артыст, лаўрэат Дзяржаўных прэмій Беларусі Віктар Скоробагатаў.

прызнаюць і польскія даследчыкі.

Фармальна музей можна лічыць паспяховым. На працягу года сюды наведваюцца экскурсійныя групы, колькасць якіх заўважна павялічваецца ўлетку, калі ажывае прылеглая зона адпачынку. Але будынак школы, якую мусілі закрыць 3-за яе малакамплектнасці, купіў багаты расіянін — праўда, з умовай, што паклапоціцца пра размешчаны тут музей. Ды новы гаспадар плануе перарабіць набытую камяніцу пад камфартальны дом для аматараў адпачываць на рыбных азёрах, сярод шчодрога лесу. Дом з канцэртнай залай. Добра, калі будучы ладзіцца ў ёй камерныя музычныя вечары, праграмы з удзелам лаўрэатаў конкурсу “Убельская ластаўка”, загучаць у жывым выкананні творы Манюшкі, а то і пастаноўкі яго аднаактовых опер... А калі да музея прысудзіцца дыскусатэка? І які лёс той памятнай мясціны, што зусім непадалёк ад музея, — лапіка зямлі, дзе яшчэ да пачатку Вялікай

Айчыннай вайны стаяла колішняя радзінная сядзіба Манюшкаў — Убель? Усе яе пабудовы знішчыла артылерыя. Але на ўзгорку ў засені дрэў яшчэ можна “прачытаць” абрысы падмурка гаспадарскага дома. Сёння гэтая тэрыторыя належыць транспартнаму прадпрыемству; наўкруг — высокая глухая агароджа, і чалавек старонні нават не здагадаецца, што за ёю знаходзіцца памятная стэла, якая пазначае месца былой сядзібы...

Раней агароджы не было. Дэлегацыі дзеячаў культуры з розных краін, экскурсантаў неслі сюды кветкі — са спадзевам, што праз нейкі час тут зноў паўстане сядзіба Убель, зусім такая, як на малюнку Напалеона Орды, і адкрыецца дом-музей, і ў летні час з яго вокнаў будзе гучаць музыка, і яе пачуюць нашчадкі той легендарнай убельскай ластаўкі, што некалі прадказала яскравы творчы лёс таленавітаму немаўляці, майструючы гняздо над яго калыскай...

Усё ж мы патрапілі да стэлы і моўчкі ўсклалі кветкі.

Хто адновіць традыцыі?

Вераніка ЯРМАЛІНСКАЯ

Школьныя тэатры на тэрыторыі Беларусі былі часткай культуры эпохі барока. Як адзначаў Гурый Барышаў, разглядаючы дзейнасць тэатраў на нашых землях у XVI — XVII стагоддзях, Полацку “была накіравана роля інтэлектуальнага цэнтра: у межах Рэчы Паспалітай школьныя тэатры былі роўныя і адрозніваліся толькі працягласцю свайго існавання і тэхнічнымі магчымасцямі”. Вывучаючы нешматлікія эскізы і накіды пастацовак тэатраў таго часу, пераконваешся, што ў Полацкім школьным тэатры вялікая ўвага надавалася сцэнаграфіі. Пабудова сцэны была прадумана да дробязей. Відавочна, што вельмі важным было раскрысціванне яе на шахматныя квадраты. Гэта давала магчымасць адводзіць канкрэтнае месца для хору і дакладна выстройваць балет і яго перамяшчэнні па пляцоўцы.

Самым распаўсюджаным для афармлення сцэнічнай прасторы школьнага тэатра быў павільён, на кожным з бакоў якога былі намаляваны розныя месцы дзеяння: ці то ўтульны пакой, ці то плошча перад старажытным замкам. Актыўна выкарыстоўваліся жывапісныя палотны, якія былі рухомыя: на іх размяшчаліся выявы архітэктурных пабудов і паўставалі дзіўныя выявы прыўкрытых краявід. У апошняй чвэрці XVIII стагоддзя на сцэне школьнага тэатра з’яўляюцца дэкарацыі ўсіх тыпаў: кулісныя, аб’ёмна-жывапісныя і аб’ёмна-фактурныя. Абавязковым аtryбутам школьнай сцэны быў люк-правал, які, у асноўным, размяшчаўся пасярод сцэны. Адтуль з’яўляліся страшныя пачвары, размаляваныя д’яблы, каб забраць з сабой грэшнікаў ды зноў знікнуць. Не менш цікавым і неабходным складнікам школьнага тэатра быў “вал”. Ён размя-

Полацк мае старажытную тэатральную гісторыю. Пачынаючы з XVI стагоддзя ў гэтым славутым горадзе пры Іезуіцкім калегіуме дзейнічаў школьны тэатр (як мяркуюць даследчыкі — да 1819 г.), а таксама тэатр пры Галоўным народным Полацкім вучылішчы (1789 — 1792 гг.).



шчаўся ў верхняй частцы машынерыі і служыў для таго, каб паводле дзеяння праведнікі ўзнісіліся на нябёсы. Сцэна школьнага тэатра распрацавала і ўпарадкаваную сістэму асвятлення, якое складалася з трох тыпаў: адно было агульнае і асвятляла ўсю пляцоўку, другое — дэкаратыўнае, што стваралася пры дапамозе разнастайных выразных жырэндоляў, і, нарэшце, — эфектнае, якое ўтварала цені і падсветку твараў пры дапамозе жырэндоляў-свечак і сафітаў.

Спецыяльныя касцюмы для школьнай сцэны не канструяваліся і не шыліся. Галоўная ўвага пры апрацоўцы персанажаў надавалася аtryбутам, зброі, побытавым прадметам, з якімі героі выходзілі на сцэну і карысталіся імі ў тых ці іншых карцінах пастацовак. Тым не менш асобныя дэталі касцюмаў мусілі захоўвацца: парыкі, камзолы, кафтаны, спадніца-тонеле. Усё гэта давала магчымасць прадстаўляць вобразы і падзяляла адзін адна для ігры ў бытавых камедыях і ў рымскіх трагедыях. Дарэчы, усе названыя дэталі сцэнічнага касцюма перайшлі і ў сучасны тэатр і, напэўна, так і будуць пераходзіць са стагоддзя ў стагоддзе.

На школьнай сцэне Полацкага тэатра ішлі спектаклі самых розных жанраў: пасійныя, масленічныя, канікулярныя драмы, панегірыкі — жанры запазычаныя са школьнага заходнееўрапейскага тэатра. Пазней з’яўцапольска-беларускія камедыі, якіх не ведала ранейшая тэатральная культура Вялікага Княства Літоўскага. Паступова тэатр, на сцэне якога выкарыстоўваліся толькі музычныя інструменты (адзначу, што ў асобных выпадках яны былі проста аздобай), запаўняецца музыкай і такім чынам набывае эмацыянальнае гучанне. Пастаноўкі дапаўняюцца хорам, і відовішчы такога кшталту набываюць назву — “оперы”. У гісторыі тэатра ёсць яркі прыклад спектакля-оперы: “Язон з Калхіды”. На некаторых іншых школьных сцэнах ужывалася назва “Трыумф Язона з Калхіды”. Спектакль быў адметны і па выкарыстанні тэхнічных сродкаў. З нябёсаў пад гукі труб і літаўраў, пад спевы хору з’яўлялася чароўная Палада. Яна ва ўласным сольным нумары ўслаўляла геній Язона, які ўзыходзіў на карабель і пачынаў сваё падарожжа. Арыі-дыфірамбы нязменна суправаджалі героя на пра-



На здымках: — артысты тэатра “Пілігрым” Полацкага гарадскога палаца культуры ў спектаклі “Дзядзечкаў сон”.

цягу ўсяго спектакля. Яны выконваліся таксама і ў гонар магната ці прадстаўніка знатнага шляхетнага роду, калі спектакль замаўляўся такім чалавекам і паказваўся ў яго маёнтку. Відовішчным складнікам спектакля школьнай сцэны паступова становіўся балет. У асобных спектаклях гэта быў хор-балет, таму што ў такіх паказах танцоўшчыкі былі адначасова і вакалістамі. У сярэдзіне XVIII стагоддзя харэаграфія робіцца настолькі моцнай, што пачынае існаваць як асноўны складнік спектакля і ёй надаецца галоўнае значэнне. Пачынаюць з’яўляцца і сольныя балетныя партыі.

Некалькі фактаў — і ўжо відавочна, што школьны тэатр Полацка быў у нашай айчыннай тэатральнай культуры сапраўднай з’явай. Ён, нібы яркая стужка, звязваў містэрыяльны тэатр сярэднявечча з тэатрам эпохі барока. І на апошніх прыступках свайго развіцця ён усё больш імкнуўся да строгага законаў класіцызму.

Як жа шкада, што амаль да трыццаціх гадоў мінулага стагоддзя гісторыя беларускага тэатра не мае звестак пра існаванне тэатральных калектываў на тэрыторыі Полацка. Зафікса-

вана дзейнасць Полацкага калгасна-саўгаснага тэатра з красавіка 1936 года па чэрвень 1941-га. Яго трупаскладалася з былых актёраў-аматараў Полацкага тэатра рабочай моладзі. Дзейнасць гэтага калектыву адыгрывала вялікую ролю ў культурным жыцці Полаччыны. Тэатр выступаў з канцэртамі, гастраліваў па Віцебскай вобласці. Яго пастаноўкі — “Хто смяецца апошнім” К. Крапівы, “Любоў Ярава” К. Транёва, “Шасцёра закаханых” і “Таня” А. Арбузава, “Беспасажніца” А. Астроўскага ды іншыя паказваліся ў Верхнядзвінску, Асвеі, Ветрыне, Расонах, іншых гарадах і вёсках. Такім чынам адбывалася масавае знаёмства з мастацтвам тэатра. У пасляваенны час (1948 год) быў створаны Полацкі народны тэатр гарадскога Дома культуры. Рэпертуар складалі сучасныя п’есы, нацыянальная

і замежная класіка. На яго сцэне ў розны час ішлі “Прымакі” Янкі Купалы, “Мікітаў лапаць” М. Чарота, “Выбачайце, калі ласка!” А. Макаёнка, “Не верце цішыні” паводле І. Шамякіна, “Позняе каханне” А. Астроўскага, “Ягор Булычоў і іншыя” М. Горкага “Машачка” А. Афінагенава і шэраг іншых вядомых твораў.

У сучасным горадзе ўжо шмат сезонаў пачынаючы з 1975 года працуе народны тэатр “Пілігрым” Полацкага гарадскога Палаца культуры. Яго арганізатар — В. Нагорны. Праз чатыры гады дзейнасці калектыву надалі званне народнага. Рэпертуар яго вызначаецца разнастайнасцю жанраў, уключае нацыянальную, рускую і замежную класіку, сучасную драматургію: “Вішнёвы сад” А. Чэхава, “Мандат” і “Самазабойца” М. Эрзмана, “Манумент” Л. Андрэева, “Да трэціх пёўняў” В. Шукшына — творы, вартыя і прафесійнай сцэны!

Нельга недаацэньваць ролю тэатра ў культурным жыцці сучаснага Полацка, у падтрымцы творчай атмасферы сярод моладзі, у задавальненні яе імкнення да тэатральнага мастацтва, да вывучэння класікі, адкрыцця новай драматургіі. Полацкая зямля багатая на таленты, мае славутую гісторыю тэатральнай культуры, якая зарадзілася тут многія стагоддзі таму. І застаецца невытлумачальна дзіўнай тая сітуацыя, што менавіта ў Полацку да нашых дзён не створаны прафесійны тэатр, хаця для гэтага ёсць усе падставы.

Ад рэдакцыі
Тэатр “Пілігрым” Полацкага гарадскога палаца культуры выступаў летась у Мінску. Гэты заслужаны аматарскі калектыв Беларусі пад кіраўніцтвам рэжысёра Веры Кісялёвай адкрываў выніковую імпрэзу “Полацк — культурная сталіца краіны 2010”. Артысты прадставілі на сцэне тэатра-студыі імя Е. Міровіча Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў спектакль “Дзядзечкаў сон” паводле Ф. Дастаеўскага.
Аддзел мастацтваў “ЛіМа”.

Людзі прыдумалі зорку...

Святлана ДАШКЕВІЧ, кіраўнік літаратурна-драматычнай часткі НАДТ імя Якуба Коласа

Яна пачала спяваць раней, чым хадзіць. Марыла стаць артысткай, таму адмовіла каханаму, калі той прапанаваў выйсці за яго замуж. Скончыла Гродзенскае вучылішча мастацтваў. Яе прынялі ў Коласаўскі тэатр на ролю Настачкі з легендарнай камедыі “Несцерка”, але “Дарога з чорнага царства” прывяла ў “Стары дом”, дзе “Жыла-была Сыраежка”. Гэты актёрскі жарт можна было б працягваць, прыгадаўшы ўсё 70 спектакляў, у якіх артыстка Святлана Жукоўская сыграла вельмі розныя ролі. Потым, разам з сяброўкай

Раісай Грыбовіч, накіравалася ў Маскву. Абедзве паступілі ў знакаміты ГІТІС, на курс Эліны Быстрыцкай. Скончыўшы, вярнуліся ў “свой” тэатр, бо менавіта тут адчулі калісьці шчырую любоў і павагу з боку знакамітых коласаўцаў.

“На лёс не скарджуся! — не задумваючыся, гаворыць Святлана. — Бо тут, у сям’і коласаўскіх артыстаў, вучыся жыццю.” Але яна ніколі не дазваляла сабе адпачываць. Не хапала роляў у тэатры — займалася спевамі. Невыпадкава ж у творчай скарбонцы артысткі дыпламы рэспубліканскіх фестываляў “Музыка і тэатр”, “Спяваюць артысты тэатра і кіно” і перамога ў фестывалі-конкурсе “Спяваюць артысты драматычных тэатраў і кіно”.

Настачку яна ўсё ж сыграла, праўда, амаль праз 10 год. Да гэтага часу назапасіла ў рэпертуары ролі не толькі дзяўчынак, а і жанчын рознага ўзросту. Зорная роля Катарыны ва “Утаймаванні наравістай”, Разаліна ў трагікамедыі “Чума на вашы дзве сям’і”, Цэйтл у “Памінальнай малітве”, Памэла ў камедыі “Ён. Яна. Акно. Нябожчык”, Аграфена Кандрацэўна ў “Банкруце”... Любіць Святлана Жукоўская і сваіх няўдачлівых гераінь з сучасных камедый “Варвара і яе блудны муж” (Варвара), “Псіхааналітык для псіхааналітыка” (Вера Андрэеўна), “Аднакласнікі” (Тацыяна). А вобраз Маці ў “Дацкай гісторыі” створаны праз уласны досвед Святланы, якая разам з мужам, артыстам

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Георгіем Лойкам, выхавала цудоўнага сына Мікіту. Ён цяпер вучыцца ў Мінску — будзе праграмістам.

Сёння, 25 мая, Святлана Жукоўская запрашае сяброў на свой юбілейны вечар, прымеркаваны да 30-годдзя яе творчай дзейнасці на Коласаўскай сцэне. Гэтай вясной у Міжнародны дзень тэатра старшыня Беларускага саюза тэатральных дзеячаў Аляксей Дудараў уручыў ёй “Крыштальную зорку” — прызнанне. Надзеі на тое, што абавязкова спраўдзіцца самая заветная мары ў творчасці.

На юбілейным вечары прагучыць маналог актрысы: “Усе думаюць, што я моцная, а я



слабая... Кожны справіцца са мной. А людзі прыдумалі сабе зорку, каб назіраць, як яна зіхаціць з апошніх сіл і гасне. Бо гэта для іх забава. Гульня з промнем святла... Мы — артысты. Што нас яднае? Нас яднае любоў да ТЭАТРА...” Так і хочацца ўдакладніць: да тэатра імя Якуба Коласа.

Скарына вяртаецца

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

— Як вядома, у жніўні 2017 года спаўняецца 500 гадоў з часу з’яўлення першай беларускай кнігі “Псалтыр”, якую выдаў Ф. Скарына. Гэты юбілей як падзею сусветнага маштаба плануецца адзначыць пры падтрымцы ЮНЕСКА. Між тым сітуацыя са спадчынай Скарыны, дакладней, тым, як яна прадстаўлена ў Беларусі, — далёкая ад ідэальнай. У наш час выдаўлена каля 340 друкаваных экзэмпляраў і рукапісных спіскаў з кніг нашага першадрукара, якія знаходзяцца за межамі краіны: у бібліятэках і музеях Вялікабрытаніі, Германіі, Даніі, Літвы, Польшчы, Славеніі, Расіі і Украіны. У Беларусі толькі 12 (!) друкаваных і рукапісных спіскаў кніг, якія захоўваюцца ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Неабходнасць іх прысутнасці ў беларускай прасторы выдавочная. Калі не непасрэдна, дык у электронным варыянце ці ў выглядзе факсіміле. Менавіта таму ў 2011 годзе супрацоўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі распрацавалі праект праграмы, разлічанай на 2011 — 2017 гады. Яе мэтай з’яўлялася стварэнне навуковай электроннай бібліятэкі, якая адлюстроўвала б усю спадчыну Скарыны, і далейшае факсімільнае выданне

Сярод ураджэнцаў Полацка, якія праславілі свой родны горад на ўсёй свет, адным з самых славутых з’яўляецца Францыск Скарына. Як адбываецца вывучэнне яго спадчыны ў межах Дзяржаўнай праграмы “Культура Беларусі” на 2011 — 2015 гады? Калі айчынныя чытачы змогуць пазнаёміцца з усімі выданнямі нашага першадрукара? Пра гэта чытачам расказвае Галіна Кірэева, загадчык навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

яго кніг. Гэта праграма стала асновай дваццаць пятага пункта Дзяржаўнай праграмы “Культура Беларусі” на 2011 — 2015 гады, якая прадугледжвала “Стварэнне электроннай бібліятэкі «Францыск Скарына — беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар»”.

У межах праграмы, кардынатарам якой выступае Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, вылучаюцца тры этапы. Першы з іх (2011) прадугледжваў падрыхтоўку плана па рэалізацыі праграмы, апісанне і характарыстыку асноўных бібліяграфічных прац, выяўленне апублікаваных тэкстаў. А таксама правядзенне перамоў з бібліятэкамі і музеямі

Вялікабрытаніі, Германіі, Украіны, Даніі, Літвы і Расіі наконт правоў капіравання дакументаў.

У якасці прыкладу непасрэднай працы можна спыніцца на сітуацыі ў стасунках з Украінай. Пасля перамоў з Міністэрствам культуры і турызму Украіны навукоўцы прыйшлі да высновы: неабходна супрацоўнічаць з кожнай установай паасобку. Таму наладзілі кантакт з Адэскай нацыянальнай навуковай бібліятэкай імя Горкага, дзе захоўваюцца сем выданняў Скарыны; Харкаўскай дзяржаўнай навуковай бібліятэкай імя Караленкі, дзе маецца рукапісная копія, складзеная па выданні “Апостал”; Нацыянальнай бібліятэ-

кай Украіны імя В. І. Вярнадскага, у фондах якой ёсць выданні скарынаўскай “Бібліі”.

Наогул, у адносінах да кожнай краіны сітуацыя розная. Там, дзе атрымліваецца (напрыклад, ва Украіне), мы імкнёмся ажыццявіць раўназначны абмен: мяняем копію на копію. Дзе не атрымліваецца (напрыклад, у Расіі), спрабуем дамовіцца іншымі шляхамі. Гаворка хутчэй ідзе або пра платныя, або, калі паміж установамі заключаны дамовы пра супрацоўніцтва, пра бясплатныя паслугі.

Асноўным элементам другога этапу (2011 — 2016) з’яўляецца стварэнне электроннай бібліятэкі. Яе мэтай — інтэграваць электронныя версіі ўсіх выяўленых



Старонка з “Кнігі Іова”, выдадзенай Францыскам Скарынам.

экзэмпляраў і рукапісных спіскаў XVI — XXI стагоддзяў, факсіміле і крытычныя выданні твораў Скарыны, даследчую і навукова-энцыклапедычную літаратуру пра яго (манаграфіі, артыкулы, даведнікі, бібліяграфія). Усе крыніцы павінны ўзнаўляцца з максімальнай паўнатай (асноўны тэкст, ілюстрацыйны шэраг, службовыя старонкі), з захаваннем арфаграфіі і пунктуацыі.

Сістэма будзе падтрымліваць гіпертэкставыя і гіпермедыйныя сувязі. Таму карыстальнікі электроннай бібліятэкі змогуць ажыццяўляць пошук, выкарыстоўваючы кірыліч-

ны або лацінскі алфавіт, камбінаваны пошук, сарціроўку яго вынікаў, экспарт інфармацыі.

Трэці, завяршальны этап (2016 — 2017), прадугледжвае факсімільнае выданне кніг Ф. Скарыны. Працу над праектам плануецца завяршыць да юбілею выдання першай беларускай і ўсходнеславянскай кнігі, які будзе ўрачыста адзначацца ў Нацыянальнай бібліятэцы і ва ўсёй краіне, а таксама за яе межамі ў 2017 годзе. Калі ўсе пункты праграмы будуць рэалізаваныя, можна будзе з упэўненасцю сказаць, што Скарына цалкам вярнуўся ў беларускую культурную прастору.

Іосіф Рогаль

Голас Еўфрасінні

*У адвечным Полацку храм Сафіійскі ёсць:
Кожны, хто тут моліцца, ці жыхар, ці госьць,
З паднябесся сіняга ў музыцы званаў
Еўфрасінні Полацкай голас чуе зноў.*

*Бы паходня зырка, ён каторы век
Літасцю анёльскаю з цемрадзі заве.
Бо Гасподняй ласкаю, як вясне ралля,
Нам вялікай спадчынай дадзена зямля.*

*Хай балоты вязкія, чараты, імхі,
Але тут пракладае лёс твае шляхі.
Вось таму у дбайнасці ты шануй і знай,
Што ад неаішчаднасці можа згінуць край.*

*Ды святая ўгодніца, молячы Хрыста,
Здолела нястомнаю нам аховай стаць.
І цяпер ёй творыцца добры Божы цуд.
Еўфрасінні моліцца ўвесь Хрыстовы люд!*

Крутая лесвіца пісьменства

Падарожжа па Магілёўшчыне ўражвае штораз — незалежна ад таго, якімі дарогамі выпадае прайсці. Гэтым разам вандроўка палягала праз паўднёвую частку вобласці, на Быхаўшчыну. А менавіта — у некалькі населеных пунктаў, першым з якіх стала вёска Грудзінаўка, дзе захаваўся палацава-паркавы ансамбль XIX стагоддзя.

Ірына ТУЛУПАВА

У звязе з напамінам мінулых гадоў і ствараецца сучасная гісторыя вёскі. Тут створаны новы від установы: бібліятэка-музей. Вопыт яе арганізацыі быў пад увагай удзельнікаў семінара “Бібліятэкі Магілёўшчыны ў інфармацыйна-культурным асяроддзі рэгіёна: стан, інавацыі, шляхі развіцця”.

У полі зроку — вопыт працы бібліятэкі па захаванні і развіцці гістарычнай і культурнай спадчыны роднага краю: старажытная Быхаўская зямля мае шмат помнікаў духоўнай культуры, у тым ліку — прыгожага пісьменства.

Намеснік старшыні Быхаўскага райвыканкама Вадзім Рагавы паведаміў пра эканоміку і культуру краю, расправёў пра напрацоўкі ў гуманітарнай сферы.

Як адзначыла начальнік аддзела культуры райвыканкама Святлана Міхалькова, Быхаў-

скі раён — адзін з самых вялікіх у Магілёўскай вобласці. Тут працуюць 33 бібліятэкі, 31 установа клубнага тыпу, 3 школы мастацтваў, раённы краязнаўчы музей. Менавіта існаванне некалькіх кірункаў дзейнасці дазваляе гаварыць пра адмысловы цэнтр культуры і вольнага часу. Вось у такім цэнтры і размясцілася Грудзінаўская бібліятэка-музей.

Сёлета бібліятэка атрымлівае 20 перыядычных выданняў — для сельскай мясцовасці гэта выдатна! Але самае каштоўнае з вопыту — менавіта тое, што бібліятэка — адначасова і музей. Вялікую яго залу займаюць артэфекты. І бібліятэкар замаўляе дадатковыя плошчы — бо ўсіх экспанатаў у адным, няхай і асобным, пакоі не змясціць, шмат што знаходзіцца ў фондах.

Перадумовы стварэння бібліятэкі-музея пазначыліся ці не 20 гадоў таму. Тады ўжо існавалі этнаграфічныя кут-

кі, дзе прадстаўляліся пралка, прас, беларускія лялькі і лялькі народаў свету — усё гэта выкарыстоўвалася пры правядзенні экскурсій. Сярод асноўных мэт абавязкова поруч з выхаваннем павагі да свайго краю назавуць і выхаванне беражлівых адносін да кнігі. Тут ёсць клуб “Спадчына” і яго добрая традыцыя — запрашаць на пасяджэнні народных умельцаў: па саломаліценні, вышыўцы, вязанні, бісерапляценні. Праходзяць урокі радзімазнаўства, гадзіны Бацькаўшчыны. “У час адраджэння беларускай гісторыі ўзмацнілася цікавасць і да малой радзімы”, — гаворыць бібліятэкар. Школьнікі папрасіліся быць вядучымі ў клубе “Спадчына”. І выхавалася ўжо не адно пакаленне падрыхтаваных экскурсаводаў. Унікальны экспанат, які кідаецца ў вочы, створаны з запалак... Гэта макет “Грудзінаўка ў XIX ст.”. Падарыў яго бібліятэцы наведваль-

нік, майстра Алег Кузьмін. Макет адлюстроўвае асабліва-сці архітэктуры гэтага краю: калісьці ў вёсцы была царква з чатырма ўваходамі.

У цэнтры музейнага пакоя — круглы стол з самым сапраўдным самаварам. Сесці за стол і паслухаць, папіваючы гарбатку, як жылі аднавяскоўцы, — мара тутэйшай дзятвы. Фарміраваць пакой дапамагалі супрацоўнікі краязнаўчага музея. Тут размясцілі розныя старадаўнія рэчы, якія выкарыстоўваліся ў побыце продкаў, вырабы сучасных майстроў: тканяныя ручнікі, вышываныя карціны. Дырэктар Магілёўскай абласной бібліятэкі Ілона Сарокіна звярнула ўвагу на тое, як арганізавана праца ў бібліятэцы не толькі па збіранні артэфактаў, але і дэталёвым іх апісанні, што абавязкова ў музеі.

Яшчэ адно з самых прыгожых месцаў Быхаўшчыны — у баравым лесе, дзе вельмі лёгка дыхаецца і самая прыемная атмосфера для адпачынку і працы. Сцежка сярод баравін выводзіць да будынку 1954 года — бібліятэкі! Гадылёва — не аграгарадок, а селішча, якое ўваходзіць у праграму развіцця малых гарадоў. Бібліятэка

знаходзіцца ў адным памяшканні з Домам культуры.

У Гадылёўскую сельскую бібліятэку ідуць як у храм. Нешта падобнае захавалася нават у архітэктуры памяшкання. У залу з кніжнымі паліцамі трэба ўзняцца па крутой лесвіцы. З тысячы чалавек, якія жывуць у вёсцы, больш як палова — чытачы бібліятэкі. Сама гісторыя бібліятэкі цесна знітанаваная з гісторыяй мястэчка. У пачатку 1950-х гг. на месцы былых балот быў пабудаваны торфабрыкетны завод, тады адкрылі і прафсаюзную бібліятэку. І толькі ў 1980 годзе яе фонд перадалі ў Быхаўскую цэнтралізаваную бібліятэчную сістэму, кіраўніком якой цяпер — Наталія Корза. Тады ж зразумелі: абавязкова трэба пісаць гісторыю паселішча. Найперш бібліятэкар скрупулёзна запісвала ўспаміны жыхароў. Вынікам сталі краязнаўчы альбомы: па гісторыі Гадылёва, торфапрадпрыемства, пра людзей працоўнай славы, знаных землякоў, якія жывуць за межамі раёна. Памочнікамі ў краязнаўчай працы з’яўляюцца члены клуба “Гадылёўскія краязнаўцы”. Пры бібліятэцы ён працуе з 2002 года.



Праект — лаўрэат VII Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Залатая Ліцера»

Слова краззнаўцы



Алесь Белакоз, настаўнік беларускай мовы і літаратуры, аўтар “Самарослай методыкі”, краззнаўца, стваральнік музея ў вёсцы Гудзевічы (Мастоўскі раён), распавядае, якое велізарнае значэнне мае для яго і для беларускага народа ў цэлым вывучэнне гісторыі і культуры роднага краю:

— Краззнаўства — наш быт, наша мінулае. Людзі, якія не маюць мінулага, адпаведна і не маюць будучыні. Што ў такім разе будзе з народам? Ён згіне, знікне. Беларусам проста жыццёва неабходна вывучаць свае карані. Гэта дапаможа нам застацца жывымі. Мала гаварыць прыгожыя словы пра Радзіму, іх трэба пацвярджаць канкрэтнымі дзеяннямі.

У 1968 годзе ў Гудзевічах я адкрыў музей. Сотні людзей уклалі працу і сродкі ў яго стварэнне. Гэта Зоська Верас, Юлія Бібіла, Ларыса Геніюш, Уладзімір Вазко, Вера Белакоз, Мікалай Белакоз і яшчэ каля дзвюх тысяч вучняў, пісьменнікаў, мастакоў, кампазітараў, артыстаў, вучоных. Сёння музей ужо мае статус дзяржаўнага. Экспанаты збіралі разам з вучнямі. Таксама мы наладзілі выпуск часопіса “Праменьчык” і некаторых школьных газет. У гэтых выданнях друкаваліся вершы вучняў Гудзевіцкай школы, былі тут і мясцовая тапаніміка, і фальклор, і перапіскі з пісьменнікамі. Немалым дзясянненнем нашай сумеснай працы лічу выпуск 19 нумароў “Праменьчыка”. Напачатку яго аб’ём складаў каля 35 — 40 лістоў, а пазней — 200 — 300 і нават даходзіла да 800 лістоў! Часопіс меў шэсць раздзелаў: “Паэзія”, “Лепшыя сачыненні”, “Тапаніміка”, “Этнаграфія”, “Фальклор”, “У дапамогу для экскурсій”. Прыкра, што цяпер часопіс не выходзіць.

Адным з найважнейшых момантаў работы нашага музея была перапіска з вядомымі пісьменнікамі. А менавіта з тымі, каго хвалявала пытанне мовы, — з Уладзімірам Караткевічам, Піменам Панчанкам, Янкам Брылём, Фёдарам Янкоўскім і інш. Сёння супрацоўнікі музея займаюцца вывучэннем антрапанімікі, гісторыі вёсак, іх культуры, фальклору. Тут можна знайсці шмат матэрыялаў, прысвечаных гісторыі Гудзевічаў, ёсць зала народнай медыцыны. Трэба згадаць і этнаграфічную хатку XVIII ст. У музеі — 15 залаў, у яго фондах знаходзіцца каля 20 тысяч экспанатаў.

Баль у Тызенгаўза

У Ноч музеяў Гродзенскі музей гісторыі рэлігіі запрасіў на баль у Тызенгаўза. Удзень тут прайшлі майстар-класы народных майстроў і выстаўка-продаж іх вырабаў у межах абласной дабрачыннай акцыі “Анёл у тваім сэрцы”, канцэрт. А ў 21.00 пачаўся баль. У двухпавярховым каменным палацы, які ў свой час належаў гродзенскаму старасту Антонію Тызенгаўзу, арганізатары мерапрыемства паспрабавалі ўзнавіць атмасферу старадаўняга свята. Сваё майстэрства паказалі танцавальныя і музычныя калектывы, у тым ліку польскія нацыянальны ансамбль песні і танца “Лехіці”, ансамбль старадаўняй музыкі пад кіраўніцтвам Наталі Гарбуновай, салісты Гродзенскай гарадской капэлы. Гледачы ўбачылі спектакль хатняга тэатра “Мар’я ўмеліца” па матывах твораў Адама Міцкевіча “Свіцязь. Гісторыя затопленага горада”. Як і ў часы Тызенгаўза, на балі танчылі мазурку, паланэз, вальс, гулялі ў фанты.

Бажэна СТРОК

Музейны ўнікат

Адкрыцці Ночы музеяў

У Ноч музеяў Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь прапанаваў сваім прыхільнікам адлічыць час на 200 год назад і перанесціся ў эпоху напалеонаўскіх войнаў. Адчуць чаргаванне імгненняў спакою і вялікіх бітваў, веселасці, смутку і расчаравання дапамагла выстаўка “Вайна 1812 года ў гісторыі Мінска” і праграма “Эпохі мімалётныя імгненні”, падчас якой можна было не толькі агледзець экспазіцыю ўстановы, але і ўзяць удзел у розных гульнях і забавах.

Раіса МАРЧУК, фота Кастуся Дробава

Адметнасць сёлетняй Ночы — увага да аўдыторыі розных узростаў. У праграме прадугледзелі гістарычныя гульні для дзяцей, рамантычныя забавы для моладзі і інтэлектуальны клуб для людзей сталых.

Вялікую цікавасць у наведвальнікаў выклікала выстаўка “Экспануецца ўпершыню”. Гэтая экспазіцыя — чацвёртая ў серыі выставак доўгатэрміновага праекта, рэалізацыя якога пачалася тры гады таму. Асноўная мэта — пазнаёміць шырокую грамадскасць з новымі паступленнямі, а таксама выказаць удзячнасць людзям і арганізацыям, якія падарылі альбо дапамаглі музею набыць прадметы высокай культурна-гістарычнай вартасці.

Прадстаўленыя экспанаты — лепшае з таго, чым узбагаціўся збор музея ў перыяд з мая 2011-га па май сёлетні. Даўно фонды гэтай установы не мелі такога шчыльнага шэрагу музейных прадметаў першакласнай якасці, сабраных на працягу аднаго года. Для экспазіцыі адабралі прадметы з калекцый дакументаў, выяўленчага мастацтва, старадрукаваных кніг, фотапомнікаў, нумізматыкі, археалогіі і інш. Сярод прадстаўленых экспанатаў — калекцыя язычніцкіх амулетаў і хрысціянскіх нацельных крыжоў беларускага паходжання X — XVII стст., якая сталася з’явай еўрапейскага маштабу ў музейным свеце, нумізматычны збор III ст. новай эры. Музей атрымаў у дар калекцыю мастака Яўгена Куліка, дзе назапасіліся творы народнага выяўленчага

і дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва, прадметы побыту, гістарычныя і фотадакументы высокай вартасці. Ціхай сенсацияй можна назваць экспанаванне фотаздымкаў 1930-х гадоў, на якіх захаваліся фрагменты легендарнага Беларускага музея імя Івана Луцкевіча ў Вільні (калекцыя Я. Куліка). Калекцыя старадрукаваных кніг папоўнілася каштоўнымі экзэмплярамі — двума тамамі “Усеагульнай схаластычнай тэалогіі” (“Universa Theologia Scholastica”) аўтарства Адама Танера (1572 — 1632), надрукаванымі ў 1626 годзе ў Інгальштаце. Фаліянты — высокі ўзор паліграфічнага майстэрства — належалі Казіміру Льву Сапегу (1609 — 1656), пэўны час знаходзіліся ў яго родавай рэзідэнцыі ў Ружанах. Прастора выстаўкі нагадвае адкрытае захоўванне фондаў, што абумоўлена спецыфікай



Храмавая скульптура анёла. XVIII ст. (?) Беларусь. Калекцыя Я. Куліка. Дар Тамары Мінкевіч.

экспазіцыі. Звычайна папаванне прадметамі збору музея адчувае толькі сама ўстанова, бо гэтая справа не бачна простаму наведвальніку. А прадстаўленая выстаўка дазваляе кожнаму “зазірнуць” у фондасховішча.

Да 200-годдзя вайны 1812 года

Напалеон у Бешанковічах

12 чэрвеня 1812 года французскае войска без абвяшчэння вайны, фарсіраваўшы Нёман, увайшло ў межы Расійскай імперыі. Гэта адбылося каля мястэчка Коўна, дзе былі сканцэнтраваныя галоўныя сілы французаў. Напалеон ніколі не сумняваўся ў поспеху свайго паходу.

Таццяна ГАНЧАРОВА, фота аўтара

Каб затрымаць наступ ворага на Смаленск і Маскву, галоўнакамандуючы рускім войскам Барклай дэ Толі выстаў насустрач французам па бешанковіцкай дарозе другі пяхотны корпус пад камандаваннем генерала Астэрмана-Талстога, якому былі падпарадкаваныя чатыры кавалерыйскія палкі. Менавіта на тэрыторыі гэтага раёна адбылася адна з самых знакавых бітваў паміж рускімі і французамі. Пра яе не шмат згадваецца ў літаратуры. Толькі ў рамане Льва Талстога “Вайна і мір” ёсць некалькі частак, прысвечаных Астравенскай бітве, падчас якой рускія салдаты змаглі крыву стрымаць наступ ворага. Але гэтая бітва паказала, што ўжо тады французы былі досыць блізка да паражэння. Яны прызнавалі мужнасць і адвагу рускіх салдат, якія два дні змагаліся з 20-тысячным напалеонаўскім войскам, даючы магчымасць першай заходняй арміі падцягнуцца да Віцебска і злучыцца з другой рускай арміяй, каб у далейшым даць годны адпор захопнікам.

Дарэчы, 10 ліпеня 1812 года карэта французскага імператара пад узмоцненай аховай адборнай напалеонаўскай гвардыі прыбыла ў ціхае і амаль бязлюднае мястэчка Бачэйкава. Для начлегу Напалеон абраў прыстойнае месца — новы палац мясцовага магната Цеханавецкага. На погляд вядомага беларускага даследчыка Адама Мальдзіса, гэта быў не Напалеон, а яго пасынак — экс-кароль Італіі Яўген Багарнэ, які вельмі здзівіўся, што ўсе служкі і мясцовыя жыхары разбегліся хто куды. Засталіся ў маёнтку толькі ўпраўляючы Лапіцкі, лёкай і хлопчык. Але яны не дагадзілі імператару прыгатаванай ежы і малалюдным прыёмам. Напалеон (Багарнэ?) са злым тварам хутка сеў у карэту і накіраваўся ў Бешанковічы, якія 11 ліпеня акупіравалі французы. Тут размясціўся вялікі напалеонаўскі гарнізон.



Помнік у Астроўне пад назваю “Месца бою 1812 г.”.

Каля 10 гадзін раніцы корпус Яўгена Багарнэ пачаў перапраўляцца праз Заходнюю Дзвіну па пантонным мосце. Конніца без перашкод фарсіравала раку, паколькі яна ў той год значна змялела з-за засухі. 12 ліпеня, у абед, у Бешанковічы прыбыў са сваім штабам і гвардзейскай аховай Напалеон. Ён спыніўся ў двухпавярховым каменным палацы графа Івана Храптовіча, дзе правёў дзве ночы. Усяго ў Бешанковічах імператар знаходзіўся тры дні. Увечар тут яшчэ паболела французам, са сваім войскам увайшоў у мястэчка і неапаліганскі кароль Іаахім Мюрат.

У Бешанковічах Напалеон не губляў часу. Хутка разабраўшыся ў сітуацыі, ён аддаў загад пераправіцца цераз Заходнюю Дзвіну і пачаць

праследаванне корпуса Дохтурава, які па прывым беразе рушыў да Віцебска. Туды ж з Бешанковіч Напалеон накіраваў і галоўныя сілы свайго войска, але па асноўнай дарозе, уздоўж левага берага ракі.

13 ліпеня Напалеон разам з Мюратам і Багарнэ аглядалі наваколле Бешанковіч, каб удакладніць сваю пазіцыю і далейшыя дзеянні. На гэты ім спатрэбілася каля дзвюх гадзін. Вярнуўшыся, імператар адправіў у Астроўна яшчэ і кавалерыю Мюрата. Менавіта тут адбылася вельмі важная бітва.

У Бешанковічах французы гаспадарылі да 20 кастрычніка 1812 года, пакуль граф Пётр Вітгенштэйн, вызваліўшы мястэчка Чашнікі, не накіраваў у Бешанковічы два пяхотныя палкі, чатыры эскадроны кавалерыі і сотню казакоў пад камандаваннем генерал-маёра Васіля Гарпе, каб яны занялі Віцебск. Па дарозе на Віцебск атрад Гарпе выбіў французам з Бешанковіч, захапіўшы 100 палонных, партыкулярны абоз і частку аптэкі ворага. Амаль адначасова вызвалілі і маёнтак Бачэйкава.

У памяць пра бітву пад Астроўнам супрацоўнікі Бешанковіцкага гісторыка-краззнаўчага музея вырашылі правесці віктарыну, прысвечаную падзеям 1812 года, якія адбыліся на тэрыторыі роднага краю. Нельга забываць, што толькі ў Бешанковічах было забіта некалькі дзясяткаў мірных жыхароў, якія не паспелі схаватца ад французскіх салдат. За час вайны Бешанковічы і ўсе навакольныя вёскі былі разбураныя і разрабаваныя. Адыходзячы, французы спалілі ў мястэчку будынкі, разбурылі масты. Няпрошаным гасцям, якія палявалі на здабычу, білі жыхароў і выганялі іх з хат, давалі адпюр. Прыклады праявы мужнасці жывуць у легендах і цяпер як напамін пра грозны і гераічны час.

Мэта віктарыны, прысвечанай 200-годдзю бітвы пад Астроўнам, — абудзіць пазнавальную дзейнасць моладзі, развіць творчае мысленне юнакоў і дзяўчат, сфарміраваць у іх гістарычную памяць, выхаваць павагу да гісторыі роднага краю і пачуццё гонару за сваё гістарычнае мінулае. Пераможцы, якія зоймуць першыя тры прызавыя месцы, будуць узнагароджаныя граматамі і памятнымі прызамі ад музея.

Літаратурная Пухавіччына

Да самых зор, да светлых зор...

Як нараджаюцца вершы? З якога такога электрычнага разраду выскокваюць радкі, працінаючы рыфмамі, вобразамі, параўнаннямі, самымі рознымі колерамі слова нашу свядомасць, наша сэрца?! Магчыма, сутворцам, памагатым паэта з’яўляецца і яго кніжны свет, досвед геніяльных папярэднікаў.

Мікола БЕРЛЕЖ

Сам з павагай і вялікай цікавасцю стаўлюся да прыдуманых і адкрытых ў іншых краінах і іншых стагоддзях. Але недзе падсвядома перакананы, што галоўны грунт высокага мастацкага азарэння — у паэтычных аглядах роднай крыніцы, зорак у начным небе вёскі-радзініцы, верасовай паляны дзяцінства... “І зазвінела песня ў лесе // І, вырваўшыся на прастор, // На крылах радасці узнеслася // Да самых зор, да светлых зор. // І я стаяў, зачараваны, // Крануцца з месца ўсё не мог, // Той песняю закалыханы, // Спавіты з галавы да ног”. Гэтыя вершаваныя радкі належаць паэту і літаратуразнаўцу Міколу Мішчанчуку. Нарадзіўся ён на прыёску Майск Мазанаўскага раёна. Гэта — Расія, Амурская вобласць. А вось радкі, чуюце, нашы, родныя, беларускія...

Расказвае сам аўтар — Мікола Іванавіч: “...пачуў па-майстэрску, прафесійна і па-жаночку мякка выкананую песню “У суботу Янка...”...сярод лесу, на лугавіне. Відаць, жанчына збірала недзе недалёка чарніцы. Можна, была яна з Палька — вёсачкі (хутара) на Пцічы паміж Амельнамі і Парэччам. Відаць, той вёсачкі ўжо няма ў жывых. Я касіў пещыцы сена літоўкай — дзявяткай, як пацягнуць. Спыніўся. Знерухомеў. Слухаў хвілін пятнаццаць і гэтую, і другую (не помню, якую) песні. Тая мелодыя, той светлы голас хутаранкі-палькоўцы помніцца выразна і сёння, праз дзясяткі гадоў...”

Што мне былі сягоння травы, Пракасаў нерухомы пляц — Маім жыццём, маёй дзяржавай Зрабіўся песенны палац.

Я ў ім з’яўіўся, асіярожны, Ім зачараваны, стаю, І кожны гук, і водгук кожны Усёй істотай п’ю і п’ю...

І зазвінела песня ў лесе, І, вырваўшыся на прастор, Душу ачышчаную несла Да самых зор, да светлых зор.

Трымаю ў руках даўнюю кніжачку Міколы Іванавіча — “Трывожуся за белы свет” (Мінск, “Мастацкая літаратура”, 1984). На вокладцы, зробленай мастаком Яўгенам Ларчанкам, — трапяткі рамонак... А жыццё Міколу сапраўды не песціла. У прыёску Майск яго родзічы аказаліся як высланыя. “...У 1954 годзе, пасля смерці Сталіна, — напіша праз шмат гадоў пасля свайго “амурскага” дзяцінства Мікола Іванавіч, — выдалі пашпарты маёй маме — дачцэ ссыльнага (за напісанне заяваў адыходнікам з калгаса) дзядулі Апанаса Конанавіча, што разам з бабулькай Фядорай, сястрой Матрунай, айчынам і дзецімі адбывала добраахвотную высылку ажно ў Амурскай вобласці. Дзядуля з бабулькай паехалі на радзіму ў Беларусь на год раней. Мы — за імі следам. Трынаццаць сутак бавіліся ў цяжкім. Спыняліся ў буйных гарадах. Куплялі піражкі з чаромхай, марожанае. Запомнілася, як “ныралі” ў тунэлі, прабітыя ў скалах над Байкалам паднявольнымі людзьмі. У цемры было жудасна, не па сабе, маланкамі разбегаліся думкі ў галаве: “А раптам што здарыцца?” Вынырвалі на свет, на вольны прастор — і на душы рабілася радасна,

цёпла: “Дзякуй Богу, абышлося!” І вось сустрэча “з слаўным морам, свяшчэнным Байкалам”! Дзеля яе можна “ныраць” у тунэлі, пакутаваць ад задухі ў перапоўненым вагоне, пераносіць іншыя цяжкасці «колавага побыту»...

У Беларусі сям’я патрапіла ў Чырвоны Пасёлка. Гэта — на Пухавіччыне. Паблізу ад Суціна. Далей — Старадарожчына, радзіма паэтаў Кастуся Цвіркi, Янкі Непачаловіча, радзіма беларускіх сакуноў... Што ўразіла падлетка перш-наперш, што стала яго духоўным апірышчам на радзіме бацькоў? Экзатычным, прыцягальным падаўся хлопцу шырокі далягляд.

— Роўнядзь лугавін, палёў, — гаворыць Мікола Іванавіч, — уражанне неабсяжнасці зямных прастораў. І асабліва ўразілі хваёвыя бары: велічныя, са стромкімі, высачэзнымі, таўшчэзнымі дрэвамі. Дзівілі прасякнутыя сонечнымі праменямі бярознікі. Не было ў маіх краях амурскіх і такіх агромністых вольхаў. Усё раней бачнае здалася дробным, мізэрным. А вячэстыя дубы! Што перад імі танюсенькія далёкаўсходнія бярозкі! Прырода радзімы бацькоў захапіла, нібы ўсмактала мяне ў сябе, упрыгожыла маё беднае, нераскошнае існаванне ў звычайнай высковай сям’і. Прырода падступалася да самай дзядулевай хаткі ў асобах бязроў, алешын, хвоек, ягадніку, балотцаў, бродаў, якія нялёгка даваліся грузаным сенам ці дровамі калёсам. Цяпер яна адступілася ад пакінутых хатак, паскупела на леса-выя дарункі, пасля асушэння балот заляццанілася, зняйкавала...

Былі і яшчэ ўражанні незабыўнага характару. Быццам прадчуваючы сваю літаратурную, літаратуразнаўчую будучыню, Мікола ўцягваўся ўсёю душою ў новы моўны асяродак. Мяккасць, напеўнасць беларускага слова, невядомае раней дзеканне, цеканне — да ўсяго гэтага гарнулася сэрца. Школа месцілася за тры кіламетры ад Чырвонага Пасёлка. У трох хатах.

“ М. Мішчанчук: “...Парадаксальна, але да гэтага часу мы ставім вышэй здольнасцей і інтэлекту асобы сацыяльны крытэрыі, крытэрыі паходжання. А нам бы ўзяць ды адкрыць бы ўсе вокны і дзверы ва ўзведзеных намі змрочных замках і палацах, некалькімі штрышкамі намаляваць, як жыў мастак, як пакутаваў і радаваўся, як памыляўся (яшчэ чаго захацелі!), як любіў і шанаваў не толькі сваю Радзіму і свой народ, а і сваю сям’ю, блізкіх і родных.

— У 8-м класе ўрокі ішлі на той палавіне будынка, дзе грэла на печы свае плечы старэнькая бабулька, — расказвае пісьменнік. — Непісьменнай, ёй пашчасціла прайсці курс навучання на даволі высокай ступені адукацыі. Дзясяты клас давалася заканчваць у хатцы, да якой з настаўніцкай, цэнтральнага будынка, было метраў трыста, не менш. Бяснежнымі парамі года яшчэ няштак: настаўнікі прыбывалі да месца нашай дыслакацыі ці своечасова, ці з невялікім спазненнем. А зімой... Тут ужо былі праблемы. Пакуль, да прыкладу, маладзенькая, невялічкая расточ-

кам матэматычка дабярэцца да нас, перакочваючыся праз нанесеныя гурбы снегу, то хвілін дзесяць-пятнаццаць пройдзе. А нам толькі гэта і трэба — урок карацейшы, апытванне падкарочваецца. Чуў маміну і бабульчыну мову на ўроках па ўсіх дысцыплінах: матэматыцы, фізіцы, хіміі, біялогіі і, вядома, роднай мове і літаратуры. Другой крыніцай наталення мовай бацькоў былі песні. Яны гучалі ўсюды, атульвалі мяне, нібы мяккай коўдрай, з усіх бакоў. Дала волю сваім радасным пачуццям бабулька Фядора, жыглянкі, сакунка (“памыўса”, “апануўса”, “рукавз”, “сапаге” — прыклады яе вымаўлення), і пачала, і павяла свае спеўныя канцэрты за сталом. Сольныя, а часта і дуэтам з дзядулем...

“ Быццам прадчуваючы сваю літаратурную, літаратуразнаўчую будучыню, Мікола Мішчанчук уцягваўся ўсёю душою ў новы моўны асяродак. Мяккасць, напеўнасць беларускага слова, невядомае раней дзеканне, цеканне — да ўсяго гэтага гарнулася сэрца.

Перагортваю далей старонкі зборніка “Трывожуся за белы свет”. Чытаю “Журавіны на снезе”: “Прастор нямае і вузее — // Гуляе дзікая завая. // Скаваныя пякучым болем, // Маўчаць кусты, і лес, і поле. // Здаецца, свет увесь маўчыць // З настылай студзеньскай начы. // А пад ялінкаю кашлатай, // Нібы ахутаныя ватай, // У снезе журавіны спеюць, // Бы падахвочваюць завею”. Хіба не з Пухавіччыны гэты маляўнічы верш, падумалася ўслед за чытаннем?.. І ў нас у надпічанскіх вёсках — культ прыгажуні журавіны. Яна, легендарная ягада, і свае гісторыі восенскія ці зімовыя дарыла, і заўжды ўпрыгожваннем стала была. Хаця, чаму толькі ў надпічанскіх... А яшчэ — і ў вёсках, дзе балаціны па-над Волмай, Свіслаччу, на памежжы Пухавіччыны з Чэрвеншчынай, Асіповіччынай, а не толькі са старадарожскім краем. Словам, ізноў я да паэта — з роспытамі пра родны адрас верша.

— Тут памяць мне сонейка праменьчык вяртае, — чую ў адказ цэлую гісторыю. — “Журавіны на снезе” напісаны паводле канкрэтнага выпадку. З Чырвонага пасёлка, праз Зубель, хвойнік мой маршрут ляжаў напружам да жонкі Соф’і ў Амельна. Трэба было перасекчы вялізнае каляпічанскае балота, выйсці на Мельніцу, затым — на Клётнае...

— Прабачце, Мікола Іванавіч, мусіць, Клятное?..

— Так, амяленцы казалі “Клятное”... Дык вось, на Клятное і, праз грэблю, каля Дуба на ўрочышчы Цёмнае дасягнуць пункта прызначэння. Балота было вялізнае. З ледзь прыкметнай сцежкі было лёгка збочыць. Што я і зрабіў. І нагледзеўся на цуд: на снезе “спеліўся” добры лапід журавінаў. Пачаў захоплена збіраць. А затым схамкнуўся: магу не трапіць да жонкі. Гэты верш спачатку надрукавала “Настаўніцкая газета” ў падборцы з партрэтаў пачаткоўца і ўрэзкай-карацелькай, за што вельмі ўдзяч-

ны Лідзіі Данілевіч. З яе лёгкай рукі, а затым з падтрымкай Міколы Хведаровіча, Анатоля Вярцінскага, Міколы Аўрамчыка і пайшлі публікацыі ў “Калгаснай праўдзе” (сёння — “Белорусская нива”), “Малодосці”, іншых выданнях. Дарэчы, першы верш у “Вясёлцы” блаславіў Рыгор Барадулін.

...Так, у 1979 годзе пабачыла свет першая паэтычная кніга М. Мішчанчука — “Вернасць”. У 1984 — “Трывожуся за белы свет”. Нельга не сказаць, што пачаткам вершатворчасці спрыяла і школьная атмасфера. У Суціне родную літаратуру выкладаў Васіль Фралоў. Удзельнік абароны Ленінграда. Чуйны да паэзіі чалавек. Сам пісаў вершы, друкаваўся ў пухавіцкай раённай газеце ў 1950 — 1960-я гг. Многія радкі свайго школьнага настаўніка Міколы Іванавіч і сёння трымае ў памяці.

...У 1962 годзе М. Мішчанчук закончыў МДП імя М. Горкага (цяпер БДПУ імя Максіма Танка). Пасля тамсама — аспірантуру. Доктар філалагічных навук. Прафесар. Член-карэспандэнт

Беларускай акадэміі адукацыі. З 1996 года працуе ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А. С. Пушкіна. Аўтар і суаўтар многіх манаграфій, літаратуразнаўчых кніг, артыкулаў, падручнікаў для вучняў сярэдняй школы, студэнтаў-філолагаў, настаўнікаў беларускай і рускай літаратуры. Друкуецца ў “Літаратуры і мастацтве”, “Полымі”, “Настаўніцкай газеце”, іншых перыядычных, а таксама энцыклапедычных выданнях. Адзін з аўтараў новай акадэмічнай гісторыі беларускай літаратуры.

І ва ўсе гады сваёй самаахвярнай, тытанічнай работы па вывучэнні, даследаванні беларускай літаратуры Мікола Іванавіч ніколі не забываўся пра родную старонку. Часта бываў у Блонскай сярэдняй школе. Напісаў шэраг нарысаў пра педагогаў з Блоні. Пасля публікацый у перыядыцы яны яшчэ выйдучы і асобнай кнігай. У полі яго зроку — і вывучэнне жыцця і творчасці паэтаў, пісьменнікаў, чый лёс спрычыніўся з Пухавіччынай. А гэта — і Алесь Дудар, і Міхась Чарот, і Аркадзь Мюркаўка, і Таіса Бондар...

— Пра Міхася Чарота мне ў свой час, — распавядае Мікола Іванавіч, — многа расказалі стрыечныя сёстры паэта Алена Іванаўна і Ганна Іванаўна. І ўвогуле з гэтага аўтара я паспрабаваў у кнізе “Як жыць — дык жыць для Беларусі” (Мінск, 1995) і іншых публікацыях зняць штампы, міфы, зірнуць на яго з іншага боку. Асноўны мой тэзіс — Міхась Чарот не толькі рэвалюцыйна настроены паэт-аптыміст, але і трагічная асоба. У творчасці — таксама.

У бліскучым артыкуле, творчым партрэце “...ў сэрца я паранены, вольны птах падстрэлены...: паэзія Міхася Чарота з пазіцыі сучаснасці”, які вышэй за многія манаграфіі, М. Мішчанчук пісаў: “...Парадаксальна, але да гэтага часу мы ставім вышэй здольнасцей і інтэлекту асобы сацыяльны крытэрыі, крытэрыі паходжання. І тым самым прытупляем творчае ўспрыманне і суперажыванне біяграфіі пісьменнікаў, прывучваем мысліць не агульначалавечымі, а

вульгарна-класавымі крытэрыямі пра Купалу і Коласа, Чарота і Бядулю. А нам бы паступіць так, як гэта зроблена Алегам Лойкам у цудоўным рамане-эсэ “Як агонь як вада...” Узяць ды адкрыць бы ўсе вокны і дзверы ва ўзведзеных намі змрочных замках і палацах, некалькімі штрышкамі намаляваць, як жыў мастак, як пакутаваў і радаваўся, як памыляўся (яшчэ чаго захацелі!), як любіў і шанаваў не толькі сваю Радзіму і свой народ, а і сваю сям’ю, блізкіх і родных. А яшчэ апісаць яго хатку, стварыць слоўныя партрэты яго бацькоў, яго родных мясцін, урэшце — яго магілкі. Хіба гэта так цяжка? Хіба настаўнікі з Рудзенска гэтага не робяць? І хіба ў кожнага настаўніка, у кожнага вучня свядомасць павінна занатоўваць аднолькавыя рысы аднолькавых біяграфій?..

Мікола Мішчанчук і цяпер жыве цікаўнасцю да Пухавіччыны. Вось і ў новай яго кнізе вершаў “Струна надзеі” (Брэст, 2009) знайшлося месца “Пухавіцка-Суцінскім-Амелянскім” матывам: вершы “Спявала бабулька Фядора”, “Бульбіну выворваў лапатай”, “Мама, я без цябе...”, “Ручнікі мне не трэба...”

*Спявала бабулька Фядора
Каля Японскага мора
Пра край свой далёкі і сіні,
Дзе лугі — як пярэны,
Дзе дубы валатуюць,
Спеае жыта вартуюць,
А зорачкі варажуюць
Людзям светлую долю,
Дзе вокам не скінуць поле,
Дзе гэтак разгонна вятрам,
Дзе лёгка, раскошна барам.
Пра край медуниц і рамонак,
Сунічак і падзялёнак,
Вады прэрыстай і чыстай,
Зары палыміа-агістай...*

А ў творчым партфелі вучонага і пісьменніка — яшчэ і новыя пухавіцкія старонкі, эцюды, абразкі, апавяданні пра дзяцінства і юнацтва. Многія з іх чытаюцца яшчэ як і этнаграфічныя, побытавыя пазнакі сялянскага жыцця тых ці іншых дзесяцігоддзяў. Чытаеш такое — і на памяць прыходзіць ладны складнік вясковага існавання ў Сусвеце: “Салома — вядро з дзюркамі і трэскамі — паяльная машынка — цэлыя этапы гісторыі смалення кабанюў. Смачнейшае сала, з жоўценькай скурай, было ў першых двух выпадках. Не той эфект ад смалення паяльнай машынкай, не той колер, смак і пах сала. Складаная тэхналогія пазбаўлення носьбітаў скаромніцы жыцця. Тут патрэбна віртуознасць, акуратнасць пры забойстве (часцей калолі шылам), пры раздзеле тушы: каб не закрывянілася, не дай Бог, сала, каб не была пашкоджана жоўць, каб не парваліся кішкі, каб цэлым аказаўся мачавы пузыр. Важна таксама, з чаго пачынаць, як падразаць і скручваць капыты, ніжнія часткі ног, куды пакласці адрэзаную галаву (зімой) — дык у снег, каб не крывянілася), які спусціць бездакорна, чысцютка кроў. Толькі сапраўдныя майстры браліся за гэтую філігранную справу...”

А мне марыцца, што Мікола Іванавіч і цэлую кнігу напіша з выразным пухавіцкім характарам, расказа ўвесь лёс Чырвонага пасёлка і яго насельнікаў, праспявае ўзнёслы гімн бабульцы Фядорцы, словам малое сенакосы і стагі, дзеля якіх высільваўся з касой-дзявяткай, створыць тым самым неўміручы мастацкі помнік роднай Пухавіччыне.

Тым больш што пачатак даўно пакладзены.

